



**КАБ
НЕ ПЕРАТВАРЫЦЦА
Ў ПУСТЫНЮ**

Вольга ІПАТАВА:

"Я хачу, каб мы ўсе разам зрабілі
ўсё магчымае, каб мы, як нацыя,
не засталіся гэткімі непатрэбнымі
нікому караблямі ў прывідным
марыве пустыні..."

2

**"НАЦЫЯНАЛЬНУЮ
КУЛЬТУРУ
МЫ РАЗГЛЯДАЕМ
ЯК ВАЖНЕЙШЫ
СТРАТЭГІЧНЫ
РЭСУРС ДЗЯРЖАВЫ"**

Выступленне

**Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
Аляксандра ЛУКАШЭНКІ
на нарадзе "Аб мерах па вырашэнні
праблем развіцця культуры
і мастацтва" — 1 лютага 2001 года.**

3, 5, 13

МАЛІТВА СЛОЎ

Вершы Эдуарда АКУЛІНА

8

**ДЗЕ Ж ТЫ,
МОЙ СУЛІКО...**

**Старонкі з аповесці
Валянціна БЛАКІТА
"Вяртанне на Саарэмаа".**

9, 12

АБЫПРАШТОСЬКІ

Яўгена РАГІНА

16

БУДЗЬМА РАЗАМ!

Шаноўныя чытачы! Аформіць падпіску
на "ЛіМ" на першае паўгоддзе 2001 года
можна ў любым паштовым аддзяленні.
Кошт індыўідуальнай падпіскі на адзін
месяц — 600 рублёў, на тры — 1 800.
Кошт ведамаснай падпіскі на месяц — 1
560 рублёў, на тры — 4 680.
Наш індэкс — 63856.



Талант магутны, зямны...

Івану Паўлавічу Мележу — 80...

Письменнику падобнага таленту, людзі, такой
вялікай жыццядайнасці і аптымізму ніколі не
паміраюць: з іх фізічным адыходам працягва-
ецца жыццё духоўнае, таму і гаворым мы пра
Івана Мележа, асабліва ў гэтыя дні, як пра
жывога, як пра нашага сучасніка, з якім разам
здумваемся над лёсам Бацькаўшчыны,
акідаем позіркам шлях, пройдзены родным
народам. Задумваемся, звяртаючыся і да "Па-
лескай хронікі", як да КНИГІ КНИГАЎ, што ска-
зала (і расказала!) пра беларусаў так шмат, як
ні ўдавалася гэта зрабіць папярэднікам Івана
Паўлавіча ды і наўрад ці па сіле наступнікам. І
не толькі таму, што кожны талент (асабліва
агромны, такі, які быў у Івана Мележа) —
сам па сабе непаўторны, "дубліката" яму няма

і быць не можа, а яшчэ і таму, што Іванам
Мележам узняты такі агромнысты жыццёвы пласт,
да якога можа падступіцца далёка не кожны.
Канечне, і ў Івана Паўлавіча былі выдатныя
папярэднікі, а найперш вялікі чалавеказнаўца і
чалавекалюб Кузьма Чорны. Несумненна, у яго
ёсць выдатныя прадаўжальнікі — і тыя, хто, на
жаль, ужо таксама адышоў з жыцця, і тыя, хто,
на шчасце, працягвае працаваць... Але Іван
Мележ у літаратуры — адзін. І гэта асабліва
ўсведамляеш у дзень нараджэння Івана
Паўлавіча, у дзень яго 80-годдзя.

Фота Ул. КРУКА

Матэрыялы, прысвечаныя Івану Паў-
лавічу Мележу, чытайце на стар. 6—7,
14—15.



КОЛА ДЗЁН

Жыццё — кароткае, мастацтва — вечнае...

Хоць да назвы нашага штотыднёвіка мае дачыненне другая частка гэтага выскоўя, гаворка пойдзе ўсё ж пра частку першую. Пра жыццё чалавечы. Яно сапраўды кароткае. Імгненне паміж прыходам у гэты свет і адыходам. Нават для Мафусаіла, катораму Бог адпусціў трыста гадоў, жыццё падалося гэтым самым кароткім імгненнем: быццам выйшаў ён з аднае хаты, перайшоў вуліцу і зайшоў у другую хату па другі яе бок... Дык чаму ж яно ў нас не шануецца, а гэтак бяздарна марнуецца, наша жыццё? Чалавек — вянец прыроды, ён павінен жыць шчасліва. Многія народы выпактавалі гэтае разуменне, узбіліся на цывілізацыйны шлях і жывуць шчасліва.

СТАТУТ ТЫДНЯ

7 лютага "Белорусская нива" апублікавала "Прыкладны статут калгаса (сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва)". Дзіўнае пачуццё выклікае і сам статут, і факт яго публікацыі. "Уж сколько раз твердили миру" аб тым, што калгасная форма ўласнасці і вытворчасці не апраўдала сябе, што "няма ў калгасе сілы, якая б прымусіла добра працаваць", а воз, аказваецца, і сёння там жа, на адным і тым жа месцы. У гэтым жа нумары газеты і каментарый да другога дакумента — Палажэння аб прысваенні спецыялістам сельскагаспадарчай вытворчасці класнасці, паводле якога спецыялістам першага і другога класаў уводзяцца надбавкі да акладаў. І гэтая публікацыя выклікае сумную ўсмішку, бо — ці ж у гэтым справа? Усё ж проста, як цвік: на зямлі павінен працаваць гаспадар. Без гэтага па-ранейшаму будзе гучаць над нашымі палеткамі дасціпная прыпеўка: і ўсё вакол — калгаснае, і ўсё вакол — нічыё...

РАПАРТ ТЫДНЯ

Міністр сувязі М. Крукоўскі, распавядаючы журналістам аб стане і перспектывах галіны, засяроджваючы ўвагу на шматлікіх цяжкасцях, з якімі сутыкаюцца сувязісты ў сваёй рабоце, з задавальненнем паведамляючы, што Рэспубліканскае аб'яднанне "Белтэлекам" усё ж не зніжае тэмпаў тэлефонізацыі краіны і штогод падключае да тэлефоннай сувязі 100 тысяч новых абанентаў, што мы ў гэтай справе паперадзе многіх сваіх суседзяў. Што ж, дай Бог, як кажуць, чутае бачыць! Толькі ж чаму тады з соцення нашых вёсак цяжка, а то і немагчыма дазваніцца хоць бы да той самай "хуткай дапамогі"? За агульнымі паказчыкамі мы ўсё яшчэ часта не бачым канкрэтных людзей і іх патрэб...

ДАЎГІ ТЫДНЯ

З новага года зноў пачаўся рост даўгоў па заробках. Паводле звестак Міністэрства статыстыкі і аналізу, з пачатку гэтага года агульная па краіне запачынаецца па заробковай плаце павялічылася больш чым у 3,5 раза. Прытым не толькі па саўгасах і калгасах, але і па будаўніцтве і прамысловасці. Як ні дзіўна, практычна няма даўгоў па бюджэтай сферы. Што ж, да розных неспадзяванняў і нечаканасцяў мы прывыклі ўжо...

ОДУМ ТЫДНЯ

Газета "Звезда" апублікавала такую вольную інфармацыю з Рэспубліканскага таварыства ратавання на водах: летась у рэках і вадасховішчах краіны загінула 995 чалавек, у тым ліку 90 дзяцей. Амаль тысячу чалавек паглынула вада... Ці не замнога гэта для нашай усё ж невялікай краіны? А колькі гіне ў выніку аварый на дарогах? У выніку розных няшчасных выпадкаў на вытворчасці? А ў полімі пажараў? Дайшло да таго, што летась у Беларусі ад ускладненняў цяжарнасці, у час родаў і пасля іх памерлі 22 парадзікі. Усё гэта наводзіць на сумныя адумкі. Што з намі робіцца? Якое пракляцце вісіць над нашым народам? Што нам яшчэ наканавана? Сумныя, без адказу пытанні...

КАЛЯНДАР ТЫДНЯ

У Нясвіжы прайшла прэзентацыя насценнага календара пад назваю: "Нясвіж. Водна-паркавы ландшафт". Падрыхтаваны ён з ініцыятывы і старання вядомага нашага публіцыста, галоўнага рэдактара газеты "Белавежская пушча" Валерыя Дранчука. Пра гістарычныя помнікі нашага старажытнага горада распавядаюць маляўнічыя ілюстрацыі і тэкст, пададзены на беларускай, рускай і англійскай мовах. Цікавы факт: 9 нясвіжскіх сведак-помнікаў даўніны маюць першую ступень нацыянальнага значэння...

СПАЗНЕННЕ ТЫДНЯ

Прэзідэнт Мінскага саюза прадпрыемстваў і працадаўцаў У. Карагін сцвярджае, што сёння афшоры і свабодныя эканамічныя зоны ўспрымаюцца ў свеце як законныя, але несумленныя формы прыцягнення інвестыцый. Таму паасобныя краіны зараз згортваюць дзейнасць СЭЗ і ўводзяць забарону на увоз вырабленых у гэтых зонах тавараў. Напрыклад, ЕС рэкамендуе Польшчы, якая хоча стаць членам Еўрапейскага Саюза, згортаць дзейнасць сваіх СЭЗ. А Беларусь? Беларусь практычна толькі-толькі пачынае разгортаць іх. Мы і тут, як і ў многім іншым, спазніліся, і нашым СЭЗ засталася ўсяго некалькі гадоў эфектыўнай працы...

СЦЯНА ТЫДНЯ

Пісьменнік, прэзідэнт БелСаЭс "Чарнобыль" Васіль Якавенка расказвае ў газеце "Рэспубліка" за 6 лютага сумную гісторыю аб сваім спробе знайсці дзе-небудзь падтрымку па стварэнні музея, прысвечанага чарнобыльскай бядзе-трагедыі, што напалкала наш народ. Прызначэнне і задача музея — зафіксаваць у матэрыяльнай і духоўнай культуры народа ўвесь трагізм нечуванай у гісторыі чалавечы тэхнагеннай катастрофы. На жаль, куды ні звяртаўся пісьменнік, усюды натыкаўся на глухую сцяну раўнадушша і абыхакасці. Яна, гэтая сцяна, шмат што пра нас гаворыць. Не лепшага, вядома...

ІНТЭРВ'Ю ТЫДНЯ

"Народная воля" за 7 студзеня надрукавала інтэрв'ю свайго карэспандэнта з прэм'ер-міністрам Эстоніі Мартам Лаарам. Шмат у ім цікавага і навучальнага. Вось хоць бы паасобныя думкі і меркаванні эстонскага прэм'ера: "Я перакананы, што эфектыўныя рынковыя рэформы немагчымыя без паўнацэннага, валодаючага рэальнымі паўнамоцтвамі парламента"; "Летась мы ўпершыню па важнейшых эканамічных паказчыках увайшлі ў спіс развітых у эканамічных адносінах краін"; "За апошнія дзесяць гадоў у нас вырасла сярэдняя працягласць жыцця"; "Адзіная роля дзяржавы ў эканоміцы — стварыць умовы для развіцця прыватнага бізнесу, прадаставіць гарантыі недатыкальнасці на ўкладзены капітал, у тым ліку і для замежных інвестараў"; "Я не кірую сельскай гаспадаркай. Ёй кіруюць тыя, хто ў ёй добра разбіраецца, — перш за ўсё фермеры. Я наогул праціўнік якіх бы там ні было кампаній. Падобныя кампаніі эфектыўна робяць толькі адно — яны эфектыўна знішчаюць сельскую гаспадарку"; "Я і зараз, пераважна летам, досыць часта езджу на работу на веласіпедзе. Хоць гэта і крыху небяспечна: занадта шмат аўтамашын стала на вуліцах Таліна"...

АЛЕЯ ТЫДНЯ

У горадзе Свіслачы на Гродзеншчыне створана унікальная алея помнікаў, дзе побач стаяць помнікі землякам, што загінулі ў час апошняй вайны, герояў паўстання 1863 года Р. Траўгуту, У. Леніну, І. Сталіну, В. Каліноўскаму... Мо гэтак і трэба? З таго, што было, з працытаванага можна нешта забыць, але ж — не выкінуць ці перакрэсліць...

Прыняты ў Саюз беларускіх пісьменнікаў



МАЙСЕНКА Анатоль Фёадосіевіч, 1940 г. н., дацэнт кафедры беларускай літаратуры Беларускага ўніверсітэта культуры.



Іван Шамякін, Уладзімір Гніламедаў, Анатоль Іверс.



Арсень Ліс, Валянціна Аколава, Нэлі Тулупава.



Аўтар манаграфічнай працы "Творчасць Міхася Зарэцкага. Станаўленне таленту" (1978 г.), літаратуразнаўчы артыкулаў па гісторыі беларускай літаратуры, зборніка вершаў "Паклон" (1998 г.).

Рэкамендавалі ў Саюз беларускіх пісьменнікаў Віктар Гардзеў, Віктар Шніп, Алесь Пісьмянкоў.

МІКУЛІЧ Мікалай Уладзіміравіч, 1960 г. н., загадчык кафедры беларускай літаратуры Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы.

Аўтар манаграфіі "Максім Танк і сучасная беларуская лірыка" (1994 г.), кнігі літаратурнай крытыкі "На зломе часу" (1995 г.), "Пошук вядзе ў глыбіню" (1998 г.), "Максім Танк: на скразняках Стгоддзя" (1999 г.), "Мастацкі леталіс паэта" (1985 г.).

Рэкамендавалі ў Саюз беларускіх пісьменнікаў Іван Шамякін, Уладзімір Гніламедаў, Анатоль Іверс.

ЯСКЕВІЧ Алена Аляксандраўна (літаратурны псеўданім Мілена Галубіцкая), 1971 г. н., старшы навуковы супрацоўнік, загадчык-арганізатар археаграфічнай групы ў Інстытуце літаратуры імя Я. Купалы НАН Беларусі, намеснік старшыні Савета маладых вучоных НАН Беларусі, кіраўнік семінара маладых вучоных.

Аўтар кніг духоўна-навуковай публіцыстыкі "Старабеларускія лексіконы" (1992 г.), "Словам скароны свет" (1995 г.), даследчыцкіх прац "Творы Скарыны: жанравая структура, філасофскія погляды, мастацтва слова" (1995 г.), "Старабеларускія граматыкі" (1995 г.), "Праблемы цэласнасці старабеларускай філалогіі" (1995 г.), "Абраннае Вечнасці" (1999 г.), "Спрадвечнае Ахоўніцтва Беларусі" (2000 г.).

Рэкамендавалі ў Саюз беларускіх пісьменнікаў Міхась Мушыньскі,

ШКЛЯРАВА Ніна Нічыпараўна, 1947 г. н., выкладчыца беларускай мовы і літаратуры ў СШ N 43 г. Гомеля.

Аўтар зборнікаў вершаў "Мая вёска" (1971 г.), "Міг і вечнасць" (1979 г.). Мае нізкі вершаў у калектывных зборніках.

Рэкамендавалі ў Саюз беларускіх пісьменнікаў Таіса Мельчанка, Уладзімір Паўлаў, Анатоль Грачанікаў, Язэп Семяжон.

АНІШЧАНКА Аляксей Сцяпанавіч (літаратурны псеўданім Андрэй Чэмер), 1912 г. н., зараз на пенсіі. Аўтар кніг публіцыстыкі "За калючымі дротам" (1993 г.), "Выбранне Богам" (1993 г.), "Старабеларускія граматыкі" (1995 г.), "Праблемы цэласнасці старабеларускай філалогіі" (1995 г.), "Абраннае Вечнасці" (1999 г.), "Спрадвечнае Ахоўніцтва Беларусі" (2000 г.).

Рэкамендавалі ў Саюз беларускіх пісьменнікаў Арсень Ліс, Уладзімір Арлоў, Яўген Лецка.

Каб не ператварыцца ў пустыню

ВЫСТУПЛЕННЕ НА РЭСПУБЛІКАНСКАЙ НАРАДЗЕ РАБОТНІКАЎ КУЛЬТУРЫ

Для мяне, як для літаратара, гэтая зала сімвалічная: тут упершыню я была летась, разам з амаль дзвюма сотнямі замежных пісьменнікаў і журналістаў "Літаратурнага экспрэса-2000". Памятаю тое адчуванне гонару за сваю краіну, якая, пры сваіх сціпных магчымасцях, змагла хараша і дастойна сустраць гасцей. Запомнілася ж гэтае пачуццё таму, што нам, творцам, катастрофічна не хапае зараз менавіта гэтага — адчування сваёй годнасці, сваёй патрэбнасці краіне і нацыі.

Не сакрэт, што пісьменнікі практычна зніклі з экрану беларускага тэлебачання, што радыё, і асабліва галоўны рэдактар рэдакцыі літаратурна-драматычных праграм — вольны парадокс! — часцей бэсіць творцаў, чым іх прапагандуе. Які ж дыялог — а ён патрэбны нам усім, і рада магчымасці выказаць тут свой боль і свае думкі — дык вось, які дыялог магчымы пры загадзя зададзенай жорсткай, непрымірнай пазіцыі толькі сваёй праваты?

Пісьменнікі сапраўды ў многім вінаватыя... Але, найбольш, відаць, вінаватыя ў тым, што мы ніяк не можам разумець і ўявіць, што ж гэта за істота такая, проста міфічная і амаль містычная: з двума тулавамі, дзвюма галовамі і, відаць, двума языкамі — якая называецца "адзіны народ" і пра якую ўсё часцей гавораць на высокіх афіцыйных мерапрыемствах? А я разумею гэта так — ёсць вялікі рускі народ са сваёй гісторыяй і культурай, і ёсць раўнапраўны з ім народ беларускі. І ёсць людзі, якія перш за ўсё любяць гэты свой народ, і могуць спяваць толькі на адной мове сваю песню жыцця — хіба гэта злачыства?

Тым больш гэта важна, што беларусы, згодна статыстыцы, выміраюць. Станчаецца ад многіх выпрабаванняў ахоўныя пакрыў над намі, створаны гераізмам і ахвярнасцю продкаў.

Мы для братніх народаў надзейныя, верныя донары — сказаў некалі народны паэт Беларусі Пімен Панчанка. Цяпер час не аддачы, а час збірання ўсяго раскінутага па свеце, усяго, што дапаможа нам выжыць.

Я, канешне, таксама мушу ўно-

сіць прапановы для дапамогі нашым занятым творцам, тым больш што наш саюз стары, амаль палова — ад шасцідзесяці і вышэй, нядаўна памёр стогодны Эдвар Вайвадзіш, і менавіта для іх, хто ўсе свае сілы аддаў культуры, я запісала, амаль пад дыктоўку больш дасведчаных у фінансах людзей, вольны фармулёўку прапановы:

"Устанавіўшы ніжнюю стаўку ганарару, зняць верхнюю і перавесці аплату на юрыдычную дамову". А таксама і гэта, калі будзе такая магчымасць. "Вызваліць ад усіх падаткаў творчыя саюзы і іх прадпрыемствы, які гэта было да 1991 года". Што зробіш? Наш Пегас так шчыльна абвіты ланцугамі тых самых падаткаў, што агоняны крылы нагадваюць тарыфныя сеткі... Вольны Расціслаў Янкуўскі прапаноўвае тут ні больш ні менш як экспрапрыяцыю некалі падоранага ўрадам і ў большасці пабудаванага на пісьменніцкія грошы Дома літаратара. Так што праблем хапае.

Аднак ёсць і самае галоўнае, самае важнае. Як і большасць пісьменнікаў, я пастаянна задаю сабе ўжо не проста трывожнае, але страшнае пытанне: "Што чкае нацыянальную літаратуру? Якое ў яе будучае, калі не будзе нацыянальнай школы, якая ўсё больш здае свае пазіцыі, і сапраўды нацыянальнага інстытута, дзе ўсе прадметы выкладаюцца па-беларуску, і якога, як мы ўсе тут ведаем, пакуль што ні ў адным горадзе Беларусі, як і ў сталіцы, няма?"

"Зноў пра мову!" — скажаце вы. Згодна, што пры беларусізацы было дапушчана шмат памылак, хібаў. Безумоўна, яны ішлі ад таго, што хацелася як хутчэй замацаваць, пасля доўгіх гадоў занябданя, і павысіць статус беларускай мовы, перавесці яе з падчаркі на становішча гаспадыні.

Але ёсць, усё яшчэ пакуль ёсць магчымасць — спакойна, годна, з розумам — пачаць нанова гэты працэс. Нездарма ж апошні пералік паказаў: каля 74 працэнтаў насельніцтва лічаць беларускую мову роднай. Значыць, ёсць у народзе, трэцяя частка якога ўсё ж карыстаецца ёю ў штодзённым побыце, адчу-

ванне таго, што страчваць яе канчаткова — нельга.

Дарэчы, гэта тычыць не толькі беларусаў. Працуючы на Беларускім тэлебачанні, я рабіла перадачы пра першыя беларускамоўныя класы. Дык вось — ахвотней у іх запісвалі сваіх дзяцей менавіта рускія, таму што ў іх няма генетычнага страху. А ў беларусаў, якіх толькі за тое, што гаварылі па-беларуску, называлі ў 30-я гады "нацдэмамі" і рэпрэсавалі за гэта, ён ёсць.

Будуць беларускія школы — будзе попыт на нацыянальную літаратуру, бо будзе вырастаць свой, выхаваны на прыярытэтах уласнай культуры чытач. І ён стане ганарыцца, як уласным дасягненнем, тым, што пісьменнік ягонай краіны атрымлівае міжнародны прызнанне. А яно, гэтае ганараванне, як кажуць, "мае месца": наша ж літаратура — выдатная, хто б там што ні казаў. Праўда, сярэд тых, каго адзначае грамадскасць, няма тых імёнаў, якія тут сёння былі названыя як лепшыя ў беларускай літаратуры. Але, падумаўшы, я рашыла — добра, калі некага тут ўвогуле хваліць, бо пісьменніку так важна, каб яго прызналі, пахвалілі.

Хацелася мне тут яшчэ нагадаць, што ў свой час беларускую літаратуру любіў, цікавіўся ёю і вітаў на пісьменніцкіх з'ездах Пётр Міронавіч Машэраў, можа, ведаючы, а можа, інтуітыўна адчуваючы, што праз паэтаў гаворыць нешта, вышэйшае за іх саміх — можа, сам гаспадар Бог...

Калісьці на Днях літаратуры мы былі на Аральскім моры. Яно за дзесяцігоддзі ўсё мялела, адступала, і караблі, якія некалі былі ў гавані, засталіся стаяць на сушы, а яна ператварылася ў пустыню.

Ад сённяшняга кіраўніцтва краіны, ад сённяшніх дзяржаўных мужоў у многім залежыць — бо кожнае імгненне сённяшняга часу адгукнецца ў будучым, — каб не мялеў запас духоўных сіл народа, яго мовы, яго назапашанага вякамі культуры.

Як я хачу, каб мы ўсе разам зрабілі ўсё магчымае, каб мы, як нацыя, не засталіся гэтакім непатрэбным нікому караблём у прывідным марыве пустыні...

Вольга ІПАТАВА

"Нацыянальную культуру мы разглядаем як важнейшы стратэгічны рэсурс дзяржавы"

ВЫСТУПЛЕННЕ А. ЛУКАШЭНКИ НА НАРАДЗЕ "АБ МЕРАХ ПА ВЫРАШЭННІ ПРАБЛЕМ РАЗВІЦЦА КУЛЬТУРЫ І МАСТАЦТВА" 1 ЛЮТАГА 2001 ГОДА

Паважаныя ўдзельнікі нарады! Дарагія госці!

У пачатку свайго выступлення я хацеў бы акрэсліць ролю і месца, хутчэй месца, нашай нарады ў сістэме мерапрыемстваў, якія праходзілі ў апошнія 4-5 гадоў. Гэта нарада не выпадковая. Мы даўно не праводзілі такіх шырокіх сустрэч з творчай інтэлігенцыяй, у такім фармаце мы ўвогуле не сустракаліся. І было б гэта вельмі несправядліва, калі б мы не правялі такую сустрэчу. Таму што мы з усімі катэгорыямі працуючага насельніцтва нарады, з'езды, форуму не адзін раз праводзілі ўжо. З настаўнікамі, урачамі, работнікамі сельскай гаспадаркі, прамысловасці. Мы, калі хочаце, выкрышталізоувалі тры пазіцыі, якія дзяржаве і дзяржаўнай уладзе, усяму грамадству прыходзілася і прыходзіцца сёння рэалізоўваць. Гэта значыць, мы не ішлі на нейкія бяздумныя, спонтанныя рэформы, пакуль не праводзілі "мазгавую атаку" на тры або іншыя праблемы. І мы гэта рабілі калектыўна.

Калі ацэньваць цяперашнюю нараду з пункту гледжання своечасовасці яе правядзення, варта прызнаць, што яе можна было б правесці і раней. Але калі б мы яе правялі раней, яна б не была такой выніковай. Я маю на ўвазе тры рашэнні, якія будуць прыняты па яе выніках. Перш за ўсё гэта звязана з фінансаваннем сферы культуры і мастацтва.

Я сапраўды шчыра рады нашай сустрэчы. Гэтым, відаць, тлумачыцца і мае хваляванне, паколькі я сустракаюся з элітай нашага грамадства.

Няхай не крыўдзяцца на мяне сёння работнікі іншых сфер за тое, што пачатак года, новага стагоддзя праходзіць у нас пад знакам культуры. Гэта сімвалічна. Нашай сустрэчы папярэднічалі такія яркія падзеі, як уручэнне спецыяльных прэмій Прэзідэнта вядомым дзеячам культуры, прэмій "За духоўнае адраджэнне", Дні беларускай культуры ў Расіі. Да гэтага часу, і мне гэта вельмі прыемна адзначыць, я атрымліваю надзвычайна цёплы водгук ад удзячных гледачоў і паклоннікаў таленту беларускіх майстроў. Сюды ж трэба аднесці і нядаўнюю сустрэчу з нашым вялікім пісьменнікам Іванам Шамякіным, якая арганічна ўпісваецца ў шэраг мерапрыемстваў, што папярэднічаюць сённяшніму форуму.

Правядзенне гэтай нарады чарговы раз сведчыць аб вялікім значэнні, якое кіраўніцтва краіны надае духоўна-маральнаму развіццю нашага грамадства, дзейнасці творчай інтэлігенцыі.

На гэта важнае дзяржаўнае мерапрыемства запрочаны вядомыя дзеячы навукі, культуры і мастацтва, рэктары ВНУ, кіраўнікі і работнікі культурнаасветных устаноў, творчых саюзаў, сродкаў масавай інфармацыі, прадстаўнікі беларускай дыяспары з суседніх краін, а таксама адказныя работнікі аблвыканкамаў, дзяржаўных камітэтаў, міністэрстваў. Адміністрацыі Прэзідэнта, члены ўрада.

Нацыянальную культуру мы разглядаем як важнейшы стратэгічны рэсурс дзяржавы. Мэта нашай сустрэчы — намяці канкрэтную праграму далейшых дзеянняў па ўдасканаленні работы ў гэтай сферы.

Культура аказвае асабліва ўплыў на станаўленне дзяржаўнасці. Яе высокі ўзровень — залог фарміравання спрыяльнага жыццёвага асяроддзя нацыі. Без апоры на высокую культуру мы не можам выхаваць грамадзяніна-патрыёта, руплівага працаўніка, клапатлівага сем'яніна, асобу творчую і духоўна багатую.

Даючы інтэрв'ю на расійскім тэ-

леканале "Культура", я сказаў, што без высокай культуры не можа быць эфектыўнай эканомікі. Цывілізаваная эканоміка нам патрэбна, а такую створыць толькі высокакультурны, адукаваны чалавек. Такім чынам, культура становіцца асновай усяго грамадства. Бескультурнае, амаральнае грамадства не можа стварыць ні планавай, ні рыначнай, ні змешанай эканомікі, як хочаце яе называйце. Я гэта кажу не для таго, каб вас пахваляць. Я сапраўды ў гэтым перакананы. Я сапраўды так думаю.

Культурны патэнцыял — важнейшы паказчык міжнароднага аўтарытэту нашай дзяржавы.

У якой меры дасягненні нацыянальнай культуры сёння адпавядаюць духоўным запатрабаванням народа? Наколькі існуючая сістэма кіравання гэтай сферай адпавядае патрэбнасцям творчай дзейнасці чалавека? Што трэба зрабіць у бліжэйшай перспектыве для далейшага развіцця культуры? Вось пытанні для сённяшняга сумеснага абмеркавання.

Беларуская культура на рубяжы стагоддзяў

Паспрабуем даць некаторыя сціслыя ацэнкі. Для сучаснага грамадства ў аднолькавай ступені важныя як матэрыяльная складаная частка яго культуры, так і духоўная. Гэта непарыўнае адзінства.

Найбольш поўна і глыбока мы даведаемся аб думках, спадзяваннях і клопатах народа ад мастакоў, пісьменнікаў, мысліцеляў. Менавіта яны намацаваюць асноўны нерв эпохі і пульс часу.

Выдатны філосаф І.А.Ільін сказаў: "Усё вялікае ідзе знутры... калі ўнутры смутна, нячыста, злосна, хціва, агідна, то не дапаможа ніякая знешняя форма, ніякая забарона, ніякая паграза, ніякае «выбарчае права». Сапраўднае будаўніцтва ёсць творчасць, а не перайманне".

Я вельмі ўважліва назіраю за тым, што адбываецца ў асяроддзі творчай інтэлігенцыі. Добра знаём з асноўнымі праблемамі і напрамкамі работы. Але мае крэда як кіраўніка дзяржавы — не ўмешвацца па дробязях, не аказваць націску на людзей творчых, не навязваць ім нейкіх думак. Словам, не перашкаджаць працаваць.

Аднак гэта нічога агульнага не мае з раўнадушшам і няўвагай. Задача ўлады — глыбокае і аб'ектыўнае веданне тэндэнцый, стварэнне аптымальных умоў для развіцця ўсіх, падкрэсліваю, усіх відаў мастацтва і культуры з улікам існуючых рэальных магчымасцяў у дзяржаве і грамадстве. Менавіта агульнадзяржаўны, а не вузкаведасны падыход дае магчымасць маштабна ацэньваць з'явы, бачыць вастрэнню праблем, вызначаць найбольш важныя напрамкі дзейнасці.

Сёння можна ўпэўнена сказаць — мы ўзнялі культуру з развалу, выцягнулі яе з палітычных разбораў і паставілі ў цэнтр дзяржаўнай сацыяльнай палітыкі.

Скажу шчыра. Калі ў 1994 годзе народ выбраў мяне прэзідэнтам, я быў уражаны не толькі станам эканомікі, але і цяжкім станам нацыянальнай культуры. На грані закрыцця былі многія тэатры і музеі. Ледзь тэла жыццё ў праслаўленых прафесійных мастацкіх калектывах. Адзін за адным распадаліся самадзейныя ансамблі, народныя тэатры, аркестры. Гінула сістэма дзяржаўнага кінапракату, асабліва ў вёсцы. Закрываліся мясцовыя радыёвузлы. Знішчалася правадное радыёвяшчанне. Згортвалася мастацкая самадзейнасць у школах і дамах піянераў.

Ужо рыхтаваліся распараджэнні і пастановы аб закрыцці дзіцячых музычных і мастацкіх школ, асабліва ў вёсцы. Скарача-



лася вытворчасць музычных інструментаў і абсталявання для дамоў культуры.

Але страшная была не толькі гэта разруха на некалі багатай культурнай прасторы нашай краіны. Не гэта было самае страшнае. Яшчэ больш страшнай была, па словах аднаго з герояў Міхаіла Булгакава, разруха ў нашых галовах.

Скарыстаўшы бяззлівае шматлікіх партыйных прыстасаванцаў, у пачатку дзевянацятых гадоў рэальную ўладу ў краіне пачала прыбіраць да рук агрэсіўная кучка нацыянал-радыкалаў. Культурную прастору яны ператварылі ў арэну палітычнай барацьбы. Як ні горка аб гэтым усламінаць, ім удалося тады нацкаваць адна на адну розныя групы нацыянальнай інтэлігенцыі. Яны сталі вытоптаць гістарычную памяць народа. Не шануючы ні вялікага Янку Купалу, ні еўрапейскага генія Якуба Коласа, ні творчасць Аркадзя Куляшова, ні многіх іншых нашых вялікіх пісьменнікаў. Язык не паварочваецца паўтараць тую слоўную непрыстойнасць, якая фантамамі забіла, на жаль, са старонак літаратурных выданняў.

За якіх-небудзь два гады нанова перапалілі падручнікі. З гэтых "шэдэўраў" вынікала, што Другую сусветную вайну развязаў савецкі народ, а не гітлераўцы. Што беларускія партызаны былі "бандытамі", а паліцаі і беларускія эсэсайцы (цытую) — "змагарамі за адраджэнне еўрапейскай культуры і росквіт свабоды ў хаўрусе з Вялікай Нямеччынай". Гэта рабілася нездарма. У жыцці было ўсё, шмат неадназначнага. Але іх задума заключалася ў тым, каб адабраць у нас самае святое і вялікае з адышоўшага стагоддзя — нашу Перамогу ў Вялікай Айчыннай вайне. Гэтай перамогай, паклаўшы на яе алтар 50 мільёнаў забітых і пакалечаных, мы захавалі свет, у тым ліку для тых, хто сёння нам гаворыць аб багачці і дэмакратыі. І гэту перамогу ў нас хацелі забраць для таго, каб абяліць сябе. Мы гэтага дапусціць не мелі і не маем права. І ў гэтым задача, у тым ліку, і творчай інтэлігенцыі.

Вы памятаеце, як з выдавецкіх планаў выкідаліся творы любімых народаў пісьменнікаў, іх месца займалі творы адстаўных карнікаў і адкрытых прыслужнікаў крывавага гітлераўскага акупацыйнага рэжыму.

З рэпертуару тэатраў і самадзейных калектываў была выключана ўся савецкая класіка, ды ў многім і руская. Пад крык "аб заняпадзе беларускай мовы" яны пачалі разбураць існуючую нарматыўную адзіную літаратурную беларускую мову. Пачалі расцягваць яе па рэгіонах, па месцічковых дыялектах, замечваюць паланізмамі і няграматнымі перакладамі-калькам з іншых неславянскіх моў. Замест жывой народнай мовы, якая энергічна развівалася амаль цэлае стагоддзе ў Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспубліцы, пачалі вяртаць забытыя гістарычныя варыянты.

Мудра папярэджаў супраць такой практыкі выдатны беларускі пісьменнік Кузьма Чорны: "Мова — жывая істота. Яна жыве з народа, а не існуе". Яна жыве, а не існуе. Але да гэтага папярэджання новыя прыхільнікі рэвалюцыйных рэформаў не прыслухаліся. На жаль, ламаць не будаваць, розуму тут шмат не трэба было.

На шчасце, у грамадстве перамаглі здаровыя сілы, якія змаглі процістаяць разбуральным працэсам. Моцная ўлада з дакладнай праграмай нацыянальнага адраджэння зрабіла рашучыя крокі па кансалідацыі грамадства і абароне сапраўдных інтарэсаў народа. Перш за ўсё, з вашай дапамогай, дарагія сябры, мы пры падтрымцы ўсяго грамадства беларускую культуру захавалі і ўзбагацілі. Мы збераглі беларускую душу.

Мы захавалі і прымножылі сістэму эстэтычнага выхавання дзяцей і юнацтва, сістэму вышэйшай і сярэдняй мастацкай адукацыі.

Мы збераглі нацыянальны кінатограф, дзяржаўнае кнігавыданне. У бліжэйшы час мы маем намер зрабіць яшчэ больш.

Сапраўды народнымі засталіся нашы масавыя бібліятэкі. Мы гарымся тым, што іх асноўны кніжны фонд складае сусветная, савецкая і беларуская класіка.

Іншым становіцца рэпертуар нашых тэатраў. Нарэшце пакідаюць нацыянальную сцэну пошласць, амаральнасць і безгустоўнасць.

Мы збераглі ад разбурэння адзіную літаратурную беларускую мову, яе багацце і жыватворнае напаўненне са штодзённага жыцця народа.

Работа акадэмічных інстытутаў, філалагічных факультэтаў шматлікіх ВНУ, выданне энцыклапедычных слоўнікаў і даведнікаў, кнігі, газеты і часопісы, радыё і тэлебачанне — усё гэта стымулюе пашырэнне сферы і развіццё беларускай мовы. Гэтыя і іншыя напрамкі фінансуе і падтрымлівае дзяржава і кіраўніцтва краіны.

Беларускую мову мы не дазволілі ператварыць у сродак палітычных разбораў. Пытанне аб наданні статусу дзяржаўнай беларускай і рускай мовам вырашыў народ самым дэмакратычным чынам — на ўсенародным рэфэрэндуме. І гэта з'явілася найлепшым рашэннем, таму што зняло палітычную вастрэнню ў грамадстве.

Стагоддзямі так складвалася, што на нашай зямлі мірна і плённа ўжываліся і ўжываюцца дзве блізкія мовы. І ні адна з іх ад гэтага не пацярпела.

Мы не дазволілі рассекчы па жывому крывятворную сістэму беларуска-расійскага духоўнага брацтва. Я заўсёды гаварыў, што руская мова для нас не чужая. На працягу доўгіх гадоў мы разам з брацкім рускім і іншымі народамі фарміравалі гэту мову. Мы ўклалі ў яе часцінку сваёй душы. І мы не маем права і не павінны адмовіцца ад гэтай мовы дзеля будучыні сваіх дзяцей і ўнукаў. Інакш

пазбавім іх эфектыўнага інструмента зносна і здабывання ведаў.

Хтосьці, магчыма, будзе прычыць і нават крытыкаваць мяне за тое, што сёння я выступаю на рускай мове. Але гэта мае, як і ваша, права выступаць на гэтай нарадзе на любой з дзвюх дзяржаўных моў — на рускай або на беларускай. Калі ласка, гаварыце на той мове, на якой вам больш зручна і на якой вас разумеюць, калі вы хочаце, каб вас разумелі.

Асноўныя тэндэнцыі і праблемы

Развіццё беларускай культуры і мастацтва апошніх гадоў у цэлым адзначана шэрагам пазітыўных тэндэнцый.

Першае. Удасканаленне нарматыўна-прававая база. Прадсочваецца сістэмнасць і паслядоўнасць у гэтым пытанні. Прыняты шэраг важнейшых заканадаўчых актаў. Створаны Фонд прэзідэнта краіны па падтрымцы культуры і мастацтва. Распрацавана Дзяржаўная праграма "Функцыянаванне і развіццё культуры Рэспублікі Беларусь да 2005 года", у якой вызначаны прыярытэты галіны. Першае, я падкрэсліваю, — гэта нарматыўна-прававая база.

Другое. Далейшае развіццё атрымана прафесійнае мастацтва. Беражліва падтрымліваецца і захоўваецца гісторыка-культурная спадчына народа. Умацоўваецца матэрыяльная база. Захавана сетка устаноў культуры і навуковы патэнцыял навуковых устаноў. Павялічаны кантынент дзіцячых школ мастацтваў усіх тыпаў. Многае робіцца па ўдасканаленні і падрыхтоўцы кадраў. Дзяржава актыўна падтрымлівае таленавітую моладзь.

Для даведкі сказаць, што цяпер у Беларусі працуе больш за 13 тысяч устаноў культуры і мастацтва. У сістэму Міністэрства культуры ўваходзіць 550 навуковых устаноў, у тым ліку дзіцячыя школы мастацтваў, сярэднія спецыяльныя і вышэйшыя навучныя установы. Больш за пяць тысяч публічных бібліятэк, у фондах якіх налічваецца больш як 70 мільёнаў экзэмпляраў кніг, абслугоўваюць больш за 4 мільёны чытачоў. У рэспубліцы дзейнічаюць 135 музеяў, 40 тэатральна-відовішчых арганізацый, 2 цыркы, 3,5 тысячы кінатэатраў, кінаўстановак і відэасалонаў.

У галіне культуры і мастацтва працуюць больш за 70 тысяч чалавек, у тым ліку ў сістэме Міністэрства культуры — 50 тысяч. Гэта вялікая армія творчых людзей, штодзённа праца якіх вызначае сучасны стан беларускай культуры і мастацтва.

Нягледзячы на фінансавыя складанасці, у краіне за апошнія гады не страчаны ні адзін прафесійны калектыў. Ствараюцца новыя творчыя калектывы. Актыўна завалася канцэртнае абслугоўванне насельніцтва. Гэта я асабліва падкрэсліваю. Я рады, што такія вядомыя калектывы, як аркестр Фінберга, выступаюць у працоўных калектывах і даюць канцэрты не толькі на вялікіх сцэнных пляцоўках. Гэту практыку неабходна працягваць, і яна будзе мець падтрымку.

Рэпертуар канцэртных калектываў і выканаўцаў штогод папаўняюць сотні твораў беларускіх аўтараў. Павялічваецца колькасць розных фестываляў і аглядаў. Такія з іх, як "Славянскі базар у Віцебску", "Залаты шлягер", "Беларуская музычная восень", "Мінская вясна" і іншыя сталі яркімі агульнанароднымі святамі, падзеямі вялікага міжнароднага гучання. Часта гавораць, што мы праводзім шмат такіх мерапрыемстваў. Але трэба зыходзіць з таго, што яны

(Працяг на стар. 5, 13)



Памяці Генадзя
Каханюўскага

Раённая цэнтральная бібліятэка горада Маладзечна ў сваёй працы шмат увагі надае прапагандзе гісторыі і культуры роднага краю, творцам, якія жылі і працавалі на Маладзечаншчыне. Адным з такіх творцаў з'яўляецца Генадзь Каханюўскі, якому 8 студзеня споўнілася 65 гадоў. Супрацоўнікі раённай цэнтральнай бібліятэкі з гэтай нагоды 15 студзеня правялі вечарыну памяці свайго земляка. У ёй удзельнічалі сябры клуба "Жывіца", а таксама сваякі пісьменніка і тыя, хто яго добра ведаў. 28 студзеня супрацоўнікі раённай цэнтральнай бібліятэкі выехалі ў Радашковічы, дзе ў мясцовай бібліятэцы правялі сустрэчу з чытачамі, якімі імя Генадзя Каханюўскага памятаецца і шануецца. Перад прысутнымі выступілі мясцовыя паэты і сябры клуба "Жывіца". Вёў вечарыну Міхась Казлоўскі, які, як рэдактар, першы нумар часопіса "Віленскі край" прысвяціў Генадзю Каханюўскаму.

Н. К.

"Зьніч"
у Баранавічах

Вядомы паэтычны тэатр аднаго акцёра "Зьніч", мастацкім кіраўніком якога з'яўляецца Галіна Дзюгілева, практыкуе апошнім часам так званыя выязныя спектаклі. Нядаўна спектакль паводле вершаў і паэм Анатоля Вяцінскага "Любіць" ладзіўся ў Баранавіцкай сярэдняй школе № 19. Ініцыятарам сустрэчы была намеснік дырэктара, выкладчыца мовы і літаратуры Вольга Нікушка. Актыўны ўдзел прыняў дырэктар Аляксандр Акулаў. Выканаўцу твораў паэзіі і іх аўтара цёпла сустралі наступнікі і навучнікі школы, усе запрашаныя. Нават з песняй-прывітаннем выступіў хор настаўніц — выкладчыкаў СШ.

Марына СЛАВА

"Крыніца", № 61

Першы нумар часопіса за 2001 год адкрываецца рубрыкай "Ты". На гэты раз матэрыялы прысвечаны творчасці Алеся Жука. З пісьменніка гутарыць Юры Станкевіч. Пад загалоўкам "Лакнея" змешчаны фрагмент з кнігі прозы А. Жука "Па дарозе дадому". Пра яго творчасць пішуць Галіна Тычка, Ірына Шаўлякова, Дзмітрый Бугаёў, Васіль Гігевіч, Андрэй Федарэнка ды Ігар Жук. У нумары апублікаваны апавяданні Леаніда Маракова ("Іваноў") і Максіма Клімковіча ("М і W"), паэтычныя падборкі Ларысы Раманавай, Віктара Жыбуля ды Андрэя Хадановіча, а таксама паасобныя вершы Надзеі Салодкай, Алега Кацапава, Надзеі Сінькевіч і Віктарыі Салаўёвай. У рубрыцы "Ён" Лявон Баршчэўскі падае жыццёвыя нобелеўскага лаўрэата Генрыха Бёля. Змешчаны тры творы класіка: "Сяброўка з доўгімі валасамі", "Нешта адбудзецца. Гісторыя, насычаная дзеяннем" (пераклад Л. Баршчэўскі) ды "Мой сумны твар" (пераклад Вольга Гурло). Друкуюцца таксама заканчэнне рамана Эжэна Іанэскі "Адзіночкі" (пераклад Алякс Асташонак). На пытанні крынічанскай анкеты адказваюць Максім Клімковіч, Мар'ян Дукса, Леанід Галубовіч, Васіль Зуёнак, Леанід Маракоў, Уладзімір Арлоў, Максім Лужанін і Аляксандр Гарцуеў.

Ф. ТРОНКА

"Беларуская
думка", № 1

З сёлета года часопіс "Беларуская думка" выходзіць у новым афармленні: на яго вокладцы спалучаны выявы знакамітай Белай вежы і калоны будынка Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Тым самым падкрэсліваецца сувязь часоў, а "БД" мяркуе і надалей змяшчаць матэрыялы, што расказваюць як пра дзень сённяшні, так і пра багатую нацыянальную гісторыю. А адкрываецца першы за 2001 год нумар часопіса артыкулам галоўнага рэдактара "БД" У. Вялічкі "Будзь шчаслівай, Беларусь!". У артыкуле "Не проста час — філасофія часу" А. Вішнеўскі паказвае як І. Шамякін у сваіх творах з'яўляецца паслядоўным мастацкім летапісцам жыцця беларускага народа ў XX стагоддзі. Г. Яхантэва ("Прарок у сваёй Айчыне") прадстаўляе лаўрэата Нобелеўскай прэміі, нашага земляка Ж. Алфэрава. Пра справы беларускіх электроншчыкаў расказвае Г. Булыка ("Каханне на фоне ЭВМ"). "Раўненне на XXI стагоддзе" — выступленне рэктара Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта А. Казуліна. Т. Гаробчанка ("Цяпло "Белай вежы") дзеліцца ўражаннямі ад чарговага тэатральнага фестывалю. У раздзеле "Літаратура і жыццё" прапануюцца вершы В. Шніпа і апавяданне І. Навуменкі "Э, цёплае, добрае лета...".

Ніл ГІЛЕВІЧ

Болю на зямлі ўсё больш

Так, болю на зямлі ўсё больш і больш. Для тых, хто здольны яго адчуць. Людзі, збалеўшы ад крыўдаў, ад здзекаў, ад пакут, адыходзяць навек туды, адкуль вяртанні няма, а свой боль пакідаюць на зямлі жывым. Дык ён і накопліваецца, дык яго ўсё болей і болей. Паэту Алесю Чобату свой боль пакінула, апроча іншых, і сястра Тамара.

*у душы адзічалі гола
што зрабіла яна кама
што пажыць ёй вы не далі
не бывае дна залатога
не баліць ёй цяпер нічога
боль пакінула на зямлі*

Гэта — з верша Чобата "Рэквіем", з яго новай кнігі "Тутэйшая Сага". Добра, што ён злагадаўся гэту сваю "Сагу" мне пераслаць. Ён не памыліўся: я гатовы да свайго болю далучыць і ягоны, да свайго скрухі — і ягоную. Я павінен быў прачытаць гэту кнігу, пабыць з ёю сам-насам. Ці трымаў я калі ў руках такую, народжаную на нашай зямлі, кнігу паэзіі? Такую балючую, такую горкую, такую гнёўную, такую страшную? Такую бязлітасную... Ну, вядома, "Спадчыну" Купалы часта здымаю з паліцы — каб яшчэ і яшчэ раз развогніць сэрца, развярэдзіць раны, падзараліць душу няшчадным купалаўскім гневам. Каб яшчэ і яшчэ раз адчуць сорам за свой час, пра які толькі і можна сказаць: "Да, былі вельмі-вельмі часныя, але не было подлей..." Успамінаю пранізаныя нясцерпным болем радкі Пімена Панчанкі, Ларысы Геніюш, Уладзіміра Караткевіча... А яшчэ? Можна прыгадаць і яшчэ... Але — каб уся кніга, ад пачатку да канца, была насычана болем і гневам... Болем крыўды, знявер'я, распачы, гневам адчаю, пагарды, нянавісці...

У нашым звыклым уяўленні паэзія — гэта нешта прыгожае, ідэальнае, нябеснае, гэта сінонім дабрыні, любові, спагады, гэта крыніца веры, надзеі, спадзяванняў. Дык вось у кнізе Чобата — усё наадварот: нічога прыгожага, узвышанага, ідэальнага, ніякай прыдуманасці, мройнасці, летуценнасці, ніякага спачування "тутэйшым". А толькі фактура, толькі рэаліі жыцця, рэчаіснасці, — і на гістарычным узроўні і на бытавым, і ў мінулым і ў сённяшнім (у Чобата яно непадзельнае — быццё і бытавое, вечнае і часовае). Усё — праўда і рэальнасць, ад якой на душы толькі боль, горьч, крыўда, цяжкі адум і амаль распач.

Так, ён бязлітасны да жыцця, у якім пакутуе, да часу, што стаў ягоным (іншага не будзе), да людзей, сярод якіх жыве, — да іх дурноты, да іх бяскрыласці і апушчэнства, да іх дробнай драпежнай хцівасці. Ну, а найперш — да сябе, вядома.

*Пераходны час. Ні зма, ні восень.
Тэлесерыял "Тутэйшая Сага".
Едзе гною воз. Спіць мужык на возе.
Зверху Вілы тырчаць — без ніякага сцяга.*

Без ніякага сцяга... Вось імяна. Спім на гнаі — і толькі. Можаш назваць гэты сімвалічны малюнак занадта змрочнай сатырай. Можаш, аўтар прырэчыць не будзе. А можаш у гэтым убачыць лёс народа, да якога належаць, і заплакаць. Пра лёс народа, зрэшты, уся кніга. Да гэтага народа належаў, між іншым, кароль Станіслаў Панятоўскі. Так, ён быў "прыродным беларусам — бо нават прозвішча сваё пісаў праз "у"!

*Бо ён даваў усім налева і направа —
паводле звычаю між нашай вяскаўнёй...
А то ж спакоя не было даўней, мой Божа —
шумеў чарот і дрэвы гнуліся, пся маць!
Ды беларус адзін сапраўдны толькі можа
Рэч Паспалітую на тры канцы раздзяць.*

Рэаліі тутэйшай гісторыі — і далёкай і зусім блізкай — у Чобата амаль у кожным вершы. Таму чытачам недасведчаным у ёй некаторыя мясціны могуць паказацца цыманамі. Затое дасведчаным зведаюць горкае пацудоў свайго далучанасці да гэтай трагічнай гісторыі. Якія толькі падзеі і постаці з нашай даўніны ні ўваскрэшаны паэтам! Асобы буйныя, велічныя, трагічныя, і досыць кур'ёзныя... Падзеі таксама пададзены ў пераплаценні трагічнага з камічным, гратэскавым, як у лёсе Леона Ройзмана з "губернскага места Гародні". Гістарычныя факты для абдумвання і асэнсавання абраны знакавыя, факты-вехі: перамога над крыжакімі, унія, паўночная вайна, 1863 год, 1894 год у Гродні, 1920 год, сон 1941 года, зма 1980-га... Летапіс Краю ў рэалістычных дэталюх, за якімі — пэўная эпоха, канкрэтны час. Гісторыя ў паасобных штрыхах, у фрэсках. Фрэскавы эпос. Так, гэта паэзія пераважна эпічная, лірычнага ў кнізе мала. І таму жанравае вызначэнне "Сага" — вельмі дакладнае.

Калі ўсе вершы "Сагі" пра гістарычны лёс беларускага народа абагуліць адным галоўным матывам — гэтым матывам будзе... праклён... Страшны непераступны праклён. Праклён і ад мёртвых, і ад жывых. Каму і за што? А дзеля гэтага пачытайце кнігу самі. Можа, я памыляюся ў сваім успрыманні.

Як і мае быць у паэзіі глыбокай, штрыхі да гісторыі "тутэйшых" прымушаюць думаць пра гісторыю ўсяго роду чалавечага. Але баліць перш за ўсё сваё — блізкае, роднае, крэўнае, — так у жыцці было, ёсць і будзе. Невыпадкова столькі выдатных вершаў у кнізе прысвечана Максіму Багдановічу і яго бацькам. Паэтычны вянок на магілу генія. Вянок на алтар яго бяссмерця. Даніна вечнай удзячнасці. Укленчанне — з просьбай дараваць за няспраўджанае, за змарнаванае, за страчанае, за бяздарна зглумленае, прафуканае, прапітае...

*Прароцтваў не прыпісвайце Максіму!
Да беларусаў насылаць Месію
даўно не мела сэнсу — і таму
быў лепшы талент дадзены яму.*

Сышоўшы ў магілу юнаком, Багдановіч "не дажыў да Актаў і Дэкрэтаў".

*А каб дажыў — схавалі б глуха ў шафу
і раздавілі ў лагеры, як жабу,
пусцілі Слова на распыл ляццец.*

*О, што за Край, пракляты і нялюбы,
дзе Кнігу, Волю і Жыццё ад згубы
...заўчасна адна ратуе смерць.*

І з імем Багдановіча ў сэрцы, з Духам Паэта, "Трэцім у Тройцы Святой" чыніць Алесь Чобат суд ужо над сваім часам, над нашым сёння.

*Села вёска і ловіць
грошы, крэслы, чыны.
Лішні там Багдановіч,
дзе ўладкаваліся мы.*

Скажаце: занадта жорстка? Жорстка, вядома, але — хіба не праўда? Хіба не лішні Максім Багдановіч у гэтым пошлым свеце? Бацька паэта Адам, піша Чобат, "ужо з хамаў вылез — і Максім не на грошы маліўся, і сэрца білася вольна". А мы — а мы яшчэ з хамаў не вылезлі, бо яшчэ молімся іменна на грошы, на падачкі, на ўзнагароды... І паэту Чобату ад гэтага балюча. Асабліва — за лёс няшчасных "тутэйшых кнехтаў", што перасяліліся ў горад, каб канчаткова страціць сваё аблічча і ператварыцца ў нацыю без імя. Бо ў горадзе тон задаюць прышлыя, "крыжакі". Дзеці...

*Дзеці савецкай халавы. Ні племені, ані роду.
Ехалі на каўбасы суды з прамысловага Уходу.
Бронзавы Ленін на плошчы як калектыўны партрэт.
Кажуць — сям'я галоўнае. Але ж мэта жыцця абед.*

*Мэта жыцця абед і ў тутэйшых кнехтаў таксама.
Сядзіць на дурных інтэрнатах ачмурэлая вяскаўня.
Горка. Дзеці. Жоўта жывыя ляціць з-пад санак.
Падрастае новая нацыя. Нацыя без імя.*

Цяжка чытаць экзістэнцыялісцкія вершы Чобата пра нашу яву. Занадта шмат у іх страшнай праўды і безвыходнай, як пракляцце, гаркаты.

Дзіўнае пісьмо, мова, стылістыка "Сагі" Чобата. Сатыра? Сарказм? Іронія? Але ж пагляд іранічны — пагляд трохі збоку, "астаранёны", а тут — усё ў сэрцы і з сэрца. Сям-там горкая самаіронія? Так, сустракаецца. А ўвогуле... а ўвогуле смеху, у дакладным сэнсе слова, у гэтай кнізе няма. Боль не саступіў яму месца. "Навошта сэрца і рукі, калі душа без надзеі?! Данута, мы — беларусы, наша месца ў музеі". Хіба гэта смех?

Няма ў кнізе і фабрыкашых метафар, у сэнсе — гульні ў вобразныя асацыяцыі дзеля паэтычнага ўквечання мовы. Усе яго метафары, дакладней, метафары-сімвалы — сацыяльныя, і нават нярэдка палітычныя.

Кніга "Тутэйшая Сага" Чобата — вельмі беларуская: усім духам, зместам, атрыбутыкай, стылем. І канешне ж — мовай. Мова багатая, жывая, дакладная і — не проста беларуская, а гродзенская, можа, нават заходне-гродзенская, з беларуска-польскага памежжа. Дык і добра. А нашто мне, каб ён пісаў моваю майёй Лагойшчыны.

Вось такую арыгінальную, яркую, моцную кнігу вершаў выдаў паэт Алесь Чобат. Выдаў у колькасці 200 паасобнікаў, і то — дзякуючы смаленскім сябрам з часопіса "Годы". Самы раз бы мне цяпер напісаць: рэкамендую "Тутэйшую Сагу" на Дзяржаўную прэмію Беларусі. Бясспрэчна, было б справядліва. Ды і аўтару не зашкодзіла б (бо што за жыццё, калі "Раз за дзесяць гадоў, як сабаку, Жэнька Лютвін падасць на пляшчу"). Але зрабіць гэта я не магу. Не ведаю, ці растлумачу чаму. Кніга Чобата — голас распятага сэрца. Адчуванне такое, што браць за яго прэмію — як браць прэмію за помнік, які ты зрабіў на магілу роднае Маці. І прымаць затым віншаванні з творчай перамогай. Нас прывучылі да прэміі, і мы іх чакаем, і бяром. Часам — безаглядна. Пра гэту безагляднасць шмат сказана і ў кнізе, якую мне пераслаў выдатны беларускі паэт Алесь Чобат.

У Саюзе беларускіх пісьменнікаў

13 лютага ў Доме літаратара адбудзецца вечарына "Святальны подых...", прысвечаная дню Святога Валянціна. Арганізатары свята Саюз беларускіх пісьменнікаў, Беларускі саюз мастакоў, Саюз тэатральных дзеячаў, Беларускі саюз дызайнераў. У праграме выступленні маладых паэтаў, акцёраў, выстава маладых мастакоў. Пачатак а 18-й гадзіне (Вялікая зала Дома літаратара).

31 студзеня ў бібліятэцы Саюза беларускіх пісьменнікаў прайшла літаратурная сустрэча, прысвечаная юбілею пісьменніцы Валянціны

Куляшовай. Асоба Валянціны Аркадзьеўны заўсёды звязваецца з асобай яе бацькі Аркадзя Куляшова і таму ў гэты дзень неаднойчы ўгадвалася яго імя. Як сказала журналістка Вера Савіна, творчасць бацькі і дачкі — гэта дуэт двух суразмоўцаў, двух талентаў. Сваё слова пра пісьменніцу сказалі Мікола Аўрамчык, Анатоль Вяцінскі, Алесь Масарэнка, Навум Гальпяровіч, Іван Курбека. Падзяліўся сваімі ўспамінамі стрыечны брат Валянціны Аркадзьеўны літаратуразнаўца Віталь Маслоўскі. Павіншаваць пісьменніцу прыйшлі навучэнцы школы-ліцэя пры БДУ, гімназіі № 1 імя Ф. Скарыны і СШ № 160 г. Мінска.

Зноў бібліятэка Саюза беларускіх пісьменнікаў сабрала гасцей. У нашу літаратурную гасцёўню прыехалі вучні ліцэйскага класа СШ № 10 г. Слуцка, каб пазнаёміцца з паэтам Уладзімірам Паўлавым і Галінай Каржанеўскай. Прывітальнае слова сказаў намеснік старшыні СБП Навум Гальпяровіч. Уладзімір Паўлаў і Галіна Каржанеўская раскажалі школьнікам пра свой жыццёвы і творчы шлях. Гучалі вершы. Напрыканцы сустрэчы пісьменнікі адказалі на пытанні і пакінулі свае аўтографы.

“Нацыянальную культуру мы разглядаем як важнейшы стратэгічны рэсурс дзяржавы”

(Працяг. Пачатак на стар. 3)

не толькі садзейнічаюць развіццю нашай культуры, але і з’яўляюцца цывілізаваным спосабам зараблення грошай. Бо фестывалі фінансуюцца, на іх прадстаўляюцца лепшыя ўзоры творчасці. Спалборнічае і атрымлівае грошы. Тэма фестывалю таксама можа стаць прадметам нашага сённяшняга абмеркавання.

Красамоўны факт — 24 студзеня гэтага года на юбілейнай 25-й асамблеі Міжнароднага аб’яднання фестывалю і конкурсу пры ЮНЕСКА наш фестываль мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску” прызнаны лепшым фестывалем 2000 года. Гэта званне аспрэчвалі 179 фестывалю з 60 краін свету. За апошнія 35 гадоў яно было прысуджана толькі шасці фестывалю, сярод якіх такія сусветна вядомыя, як “Сопат” і “Сан-Рэма”. А цяпер і наш славянскі фестываль.

А вы ж памятаеце, колькі скептыкаў і крытыкаў было, калі мы стараліся захаваць фестываль, уздыму яго пад прэзідэнцкі патранаж. Выдатная перамога дастойна ўвенчае працу. І гэта не адзіны прыклад. Цяпер па гэтым фестывалі ведаюць і ацэньваюць нашу Беларусь. А ў нас жа такіх фестывалю, такіх яркіх мерапрыемстваў шмат. І яны характарызуюць аблічча нашай краіны.

Нацыянальным гонарам з’яўляюцца нашы выдатныя калектывы: Дзяржаўны акадэмічны народны хор імя Цітовіча (дзяржаўны), Дзяржаўная акадэмічная харавая капэла імя Шырмы (дзяржаўная), Дзяржаўны акадэмічны народны аркестр імя Жыновіча (дзяржаўны), Дзяржаўны ансамбль танца (дзяржаўны), Беларускі дзяржаўны харэаграфічны ансамбль «Харошкі» (дзяржаўны) і многія іншыя. Як бачыце, усе калектывы дзяржаўныя. Вось вам пацвярджэнне на прыкладзе культуры, што такое дзяржава. І якой павінна быць роля дзяржавы ва ўздыме і развіцці культуры.

На Алеі зорак у Маскве запаліліся дзве «зоркі» — Ігара Лучанка і Уладзіміра Мулявіна. Гэта прызнанне ўкладу беларусаў у саюзную скарбніцу. Несумненна, у гонар многіх прысутных сёння ў гэтай зале маглі б быць запалены такія ж зоркі. Гэта доказ высокага ўзроўню беларускай культуры, нашага прафесіяналізму і духоўнай сілы.

Трэцяе. Дзякуючы таму, што мы захавалі найбольш каштоўнае з дасягненняў нацыянальнай культуры савецкага перыяду, не пайшлі па шляху ломкі гэтай тонкай сферы і бяздумных пераўтварэнняў, наша краіна і сёння дастойна выглядае ў сусветнай культурнай прасторы.

Актыўна ідзе інтэграцыя нацыянальных дасягненняў Беларусі ў сусветную культуру. Развіваецца міжнародная дзейнасць. Асабліва ўвага ўдзяляецца аднаўленню і развіццю культурных сувязяў з Расійскай Федэрацыяй.

Беларускае мастацтва добра ведаюць і высока цэняць на ўсіх кантынентах. Нашай краінай устаноўлены сувязі ў галіне культуры і мастацтва больш як з 30 дзяржавамі свету. Толькі ў 2000 годзе з 3 тысячы 500 майстроў мастацтваў з вялікім поспехам выступілі ў 16 замежных краінах.

Міжнароднае прызнанне атрымаў у мінулым годзе Беларускі дзяржаўны акадэмічны тэатр імя Якуба Коласа, заваяваўшы галоўны прыз на тэатральным фестывалі ў Эдынбургу (Шатландыя).

Народныя артысты Савецкага Саюза Расціслаў Янкоўскі і Генадзь Аўсяннікаў сталі лаўрэатамі Маскоўскага міжнароднага тэатральна-тэлевізійнага фестывалю “Артыст канца XX стагоддзя”.

Плённа працуе і Нацыянальны тэатр оперы (дырэктар Сяргей Картэс). Вельмі цікавым з’яўляецца сумесны германа-беларускі культурны праект, вынік якога — пастаноўка оперы «Фаўст» на музыку А.Г.Радзівіла. Тэатр неаднаразова гастралюваў за межамі Беларусі — у Аргенціне, Швейцарыі, Ізраілі, Іспаніі (8 разоў), у Германіі і Бразіліі. Значнай падзеяй у галіне культурнай палітыкі стала падпісанне Пратакола-мемарандума аб супрацоўніцтве паміж беларускім урадам і Арганізацыяй Аб’яднаных Нацый па пытаннях адукацыі, навукі і культуры. Калі падпісваюцца такія дакументы, значыць, у свеце нас цэняць.

Чацвёртае. За апошнія гады памеры асигнаванняў на культуру з рэспубліканскага бюджэту павялічыліся больш як у два разы (з 0,8 працэнта расходнай часткі бюджэту ў 1994 годзе да амаль двух працэнтаў у 2000-м).

Вядома, гэта яшчэ невысокі ўзровень бюджэтнага фінансавання. Але калі ўлічыць, якія цяжасці перажывалі ўсе галіны народнай гаспадаркі і які эканамічны спад быў да 1996 года, тады па заслугах можна ацаніць

павелічэнне ў два разы фінансавання культуры. У той жа час на ўсёй постсавецкай прасторы дзяржаўная падтрымка ўсёй сацыяльнай сферы радыкальна згорнула. Культуру, мастацтва кідалі на самазабеспячэнне. У нас гэтага не адбылося. Таму яна не толькі выжывала, але і ўмацавала свае пазіцыі ў дзяржаве і грамадстве.

І калі гавораць, што дзяржава не ўкладае грошы ў культуру, мне з гэтым складана пагадзіцца. Назначаючы новага міністра культуры, я сказаў: перш чым ісці прасіць грошай, вярніце і аддайце людзям, якія працуюць у культуры, тых сродкі, якія абарачаюцца ў калектывным бізнесе. Паглядзіце, многае аддадзена ў прыватныя рукі. Чаму сёння філармоніі, як гэта было раней, не займаюцца арганізацыяй канцэртнай дзейнасці? Хіба гэта не бачаць чыноўнікі ад культуры ва ўрадзе ды і ў Адміністрацыі Прэзідэнта? Вы атрымаеце дадатковае фінансаванне пасля таго, як зможаце рацыянальна выкарыстаць тых сродкі, якія ляжаць на паверхні. Яшчэ некалькі слоў. У бліжэйшы час мы плануем павялічыць асигнаванні на культуру ў два разы. Але давайце параімся, як мы будзем гэта рабіць.

Урад прадставіў мне варыянт Канцэпцыі рэфармавання заробатнай платы. Мы паспрабуем адмовіцца ад заганнай практыкі, якая ўстаялася. Асобна будуць вылучаны сацыяльна-культурная сфера, дзяржаўная і ваенная службы. Будзе прыменены дыферэнцыраваны падыход, які нацэлены на тое, каб збалансаваць зарплату. Бо нельга ўсіх падганяць пад адну шкалу. Гэта вельмі сур’ёзны крок, які азначае па сутнасці рэвалюцыю ў аплата працы. Але, падрэзліваю, перад тым, як прыняць канчатковае рашэнне, мы ўсё абгрунтавана і дасканала ўзв’язым.

Другое. Платаць творчым работнікам дастойную зарплату, вядома, трэба. Але ў той жа час вельмі важна не забываць пра будаўніцтва важнейшых аб’ектаў нашай культуры. Прыклад таму — Палац Рэспублікі і іншыя ўжо завершаныя даўгабуды. Навошта я гэта кажу? Павялічыўшы асигнаванні ў два разы, можна падзяліць іх па рублю кожнаму. Грошы акуратна прайдзім і нічога не пабудуем, нічога пасля сябе не пакінем. Адкрыю сакрэт. Напрыклад, у якасці добрай памяці мне, як прэзідэнту, хочацца пакінуць новы, сучасны будынак Нацыянальнай бібліятэкі. (Апладысменты). З усіх культурных аб’ектаў у цэнтры ўвагі, я так лічу, павінна стаяць бібліятэка. Таму што гэта крыніца мудрасці. Таму што там захоўваюцца і народная памяць, і культура, і іншыя каштоўнасці. Тое ж самае можна сказаць і аб музеях. Таму ў гэты складаны час мы фінансую будаўніцтва і рэканструкцыю Нацыянальнага мастацкага музея.

Таму давайце вызначымся. Альбо мы падзелім двайное павелічэнне фінансавання, аддаўшы кожнаму па рублю, альбо ж мы сканцэнтруем сродкі і накіруем іх на тых аб’екты, без якіх краіна не можа быць п’янацэннай дзяржавай. Мы павінны зрабіць нашу Нацыянальную бібліятэку суперсучасным цэнтрам ведаў і культуры. (Апладысменты).

Паважаныя ўдзельнікі нарады! Я невыпадкова пачаў з ацэнкі становага тэндэнцыі. Таму што яны важкія і значныя. Не заўважаць іх могуць толькі людзі неаб’ектыўныя і аматары ачарнення. Як справядліва казаў прападобны Анатоль Опцінскі: “Разважлівы заўважае спачатку дабрэйдзейнасці, а неразумны — заганы і недахопы”.

Наперадзе нас чакае вельмі шмат спраў і важных задач. Таму да праблем у нас падыход практычны — шукаць шляхі іх вырашэння. Сярод найбольш вострых праблем і негатывных тэндэнцыяў, характэрных у цэлым для ўсіх сфер культуры, можна назваць чатыры.

Першая. Аб ёй больш за ўсё гавораць — недастатковасць фінансавання культуры. Я аб гэтым ужо гаварыў. І гэта перш за ўсё не зусім эфектыўнае выкарыстанне фінансаў. Грошы трэба ўкладаць адрасна! Менавіта туды, дзе ёсць аддача, дзе ёсць перспектыва і прагрэс. Падтрымліваць у першую чаргу тых, хто заўтра можа даць вынік. У кожнай галіне культуры і мастацтва можна вызначыць перспектывныя напрамкі і энергічна іх развіваць. Будзе правільна, калі заробочныя творчымі калектывамі і саюзамі сродкі атрымаюць некаторыя паслабленні па падатках.

Другая праблема. Асабліва фарміравання матэрыяльна-тэхнічнай базы культуры — гістарычная цыклічнасць, разбуральныя войны, затым перыяды аднаўлення і будаўніцтва новых культурных аб’ектаў. Пабудаваныя ў розных гарадах і раёнах, гэтыя

збудаванні старэюць адначасова і таму патрабуюць велізарнай сродкаў на рамонт і аднаўленне.

Больш за дзевяцьсот клубных устаноў, 350 бібліятэк, 186 дзіцячых школ мастацтваў патрабуюць неадкладнага капітальнага рамонт. Многія клубы і бібліятэкі знаходзяцца ў аварыйным стане. Практычна кожная ўстанова культуры мае патрэбу ў музычных інструментах, кіна-, відэа- і аўдыётэхніцы, сучасных тэхнічных сродках. Велізарных сродкаў патрабуюць рэстаўрацыйныя работы на нашых важнейшых рэспубліканскіх культурных аб’ектах.

Савету Міністраў трэба прадугледзець выдзяленне неабходных сродкаў на рэстаўрацыю будынкаў Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета, Нацыянальнага гісторыка-культурнага запаведніка “Нясвіж”, замка Мір, на рэканструкцыю мемарыяльнага комплексу “Брэсцкая крэпасць-герой”, мемарыяльных комплексаў “Хатынь” і Курган Славы, на ўзвядзенне будынкаў Нацыянальнага мастацкага музея, Музея сучаснага выяўленчага мастацтва, Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі і шэраг іншых аб’ектаў. (Апладысменты).

Думаю, што аблвыканкамам і райвыканкамам трэба ўзяць пад асаблівы кантроль выкананне праграмы будаўніцтва і рамонт аб’ектаў культуры ў раённых гарадах і ў сельскай мясцовасці.

Трэцяя праблема. Сістэма аплаты працы дзеячаў культуры. Сапраўды, сітуацыя складаная. У агульных рысах я вам абмялаваў, як гэта праблема будзе вырашацца на дзяржаўным узроўні. Паводле даных за мінулы год, сярэдня заробатная плата работнікаў культуры і мастацтва склала крыху больш за 70 працэнтаў сярэдня зарплаты па рэспубліцы. Без дзяржавы, я думаю, вы гэтыя пытанні не вырашыце.

Многі пастаўлена задача ўраду — давесці сярэдня заробатную плату ў сацыяльна-культурнай сферы да ўзроўню, эквівалентнага 100 доларам ЗША ў месяц, да канца гэтага года.

Адной з эфектыўных мераў павінна стаць прымяненне дыферэнцыраваных падыходаў. Пры вызначэнні ўзроўню матэрыяльнага ўзнагароджання людзей, занятых у сферы культуры і мастацтва. Трэба ўпарадкаваць сістэму аплаты працы, прадугледзеўшы асаблівы ўмовы аплаты для выдатных работнікаў культуры, як мы вырашылі, напрыклад, для дзеячаў навукі, аховы здароўя. Павінны больш атрымліваць і артысты вядучых творчых калектываў. І ўраўнаважкі тут быць не павінна! (Апладысменты).

Частковым вырашэннем вострай праблемы жылыя для дзеячаў мастацтва павінна стаць прадастаўленне ім з боку дзяржавы доўгатэрміновых і льготных крэдытаў і фінансавых пазык на яго будаўніцтва. Пашырэнне сеткі службавага жытля. Я хачу папрасіць урад, губернатараў і старшын райвыканкамаў: давайце пачнем з таго, што ў Мінску для творчых работнікаў у гэтым годзе пабудуем два дамы, у абласных цэнтрах — па адным, і па некалькі кватэр выдзелім у раёнах. Зрабіце і далажыце вынік да канца гэтага года. (Апладысменты).

Чацвёртая праблема — якасны ўзровень работы, запатрабаванасць людзьмі твораў мастацтва. Словам, народнасць, як асноўная якасць, ідэйная накіраванасць і жыццёвая пазіцыя твораў. Іх высокі патрыятызм.

Класік нашай літаратуры Якуб Колас пісаў: “Народ бязмежна багаты ў сваёй мастацкай творчасці. Вучыцеся ў народа!”. Настолькі правільная і глыбокая думка і актуальны запавет маладому творчому пакаленню, што лепш і не скажаш!

Бачыць свет вачамі свайго народа, суперажываць з ім гісторыю і сучаснасць. Разам з ім жыць і тварыць. Бадай, у гэтым рэальнае праяўленне патрыятызму нашых дзеячаў культуры і мастацтва.

Калі прасочваеш развіццё патрыятычных традыцый беларускай культуры, асабліва ў гады Савецкай улады, то сутыкаешся з вельмі цікавай з’явай. Многія выдатныя нашы творцы прайшлі школу Чырвонай, а потым і Савецкай арміі. Гэта і Міхась Лынькоў, Кандрат Крапіва, Аркадзь Куляшоў. Гэта і Мікалай Яромэнка, якога мы, на вялікі жаль, нядаўна страцілі. Гэта і наш праслаўлены мастра Міхаіл Фінберг. І многія-многія іншыя. Але я хацеў бы сказаць яшчэ аб адной катэгорыі “людзей са зборнай”, калі можна іх так назваць. Аб палітычных работніках Чырвонай Савецкай арміі. Палітруком батараі ваяваў Іван Мележ. Палітруком зенітнага разліку быў у гады Вялікай Айчыннай вайны Іван Шамякін, якому я нядаўна ўручыў высокую дзяржаўную ўзнагароду.

Вядома, ёсць адзінкі, якіх і армейскае, нават баявое мінулае не выратавала. Кан’юктурнае палітычнае літаральна спаляліла іх выдатныя здольнасці. І яны сёння годныя толькі на выдумляныя прымітыўныя палітычныя агітак. Яны абзываюць народ, здзекуюцца з гераізма бацькоў і дзядоў, у гады Вялікай Айчыннай вайны, апашляюць слаўную баявую і працоўную гісторыю. Гатовыя пазбавіць нас права на выбар самастойнага шляху развіцця, крычаць, “лямантуюць”, толькі б свет іх пачуў і ў той жа час сябе ўзводзяць у ранг духоўных апосталаў нацыі. Гэтакага Месіі, а заадно патрабуюць ад дзяржавы і прыніжанага імі народа асабліва павышаных знакаў увагі як у матэрыяльных адносінах, так і ў выглядзе розных узнагарод і званняў, грантаў. Ці не парадокс гэта?

Скажу шчыра: мы за свабоду творчасці, за разнастайнасць стыляў і жанраў у мастацтве. Але дзяржава не можа падтрымліваць антыдзяржаўныя тэндэнцыі і антыдзяржаўныя творы. Бо мы не самазабойцы, каб дазволіць разбураць тое, што з такой цяжкасцю і стараннем ствараем, — нашу дзяржаўнасць, нашу Айчыну. Яе сучаснасць і цудоўную будучыню!

Патрыятычныя традыцыі беларускай культуры, закладзеныя нашымі класікамі Якубам Коласам і Янкам Купалам, развітыя Іванам Мележам і Максімам Танкам, павінны жыць і ў творчасці сучасных майстроў культуры.

Многія нашы сучасныя пісьменнікі прынялі творчую эстафету ад класікаў і прадаўжаюць лепшыя традыцыі. Гэта Мікалай Кусянкоў, Георгій Марчук, Генадзь Пашкоў, Таіса Бондар і іншыя паэты, празаікі і драматургі. Я не хачу ўсіх іх пералічваць, таму што гэта зойме доўгі час. Не магу не сказаць аб адным з негатывных аспектаў праблемы развіцця культуры — аб амаральнасці, эстэтызацыі пачварнага, прапагандзе насілля і разбэшчанасці.

Нажаль, разам з працэсамі дэмакратызацыі прыходзяць у грамадства і агідныя з’явы — наркаманыя, прастытутыя, насілле, пашырэнне крміналу. Адным словам, адкрылася “скрынка Пандоры” і з яе хлынуў патак людскіх заганаў і зла. Больш за ўсё ад гэтага пакутуюць яшчэ слабыя душы маладых.

Неабходна адзінай сцяной стаць на абарону духоўнасці і маральнага здароўя нацыі дзеячам культуры, свясчэннаслужыцелям, прадстаўнікам улады.

Я патрабую ад Міністэрства культуры, Дзяржжамдруку, Белтэлерадыёкампаніі, Рэспубліканскай экспертнай камісіі па прадукцыі прапаганды парнаграфіі, жорсткасці і насілля ў сродках масавай інфармацыі, расшчытых і ўзгодненых дзеянняў у гэтым напрамку. Да работы неабходна прыцягнуць людзей актыўных і энергічных, якія не будуць чакаць каманды “зверху”, а будуць дзейнічаць самастойна і прафесійна.

Паважаныя таварышы! Акрамя агульных праблем, кожная сфера культуры мае свае вострыя пытанні, адказы на якія мы павінны разам, у тым ліку і сёння, знайсці з агульнадзяржаўных пазіцыяў.

Важнейшыя напрамкі дзейнасці і прыярытэты культуры

Адным з прыярытэтных напрамкаў культурнага будаўніцтва Рэспублікі Беларусь з’яўляецца ўсебаковая падтрымка з боку дзяржавы прафесійнага мастацтва і мастацкай творчасці.

1. Дапамога развіццю выяўленчага мастацтва павінна стаць часткай агульнадзяржаўнай праграмы “Культура”.

У нас аўтарытэтная мастацкая школа, сусветна вядомыя майстры, якія актыўна прапагандуюць беларускае мастацтва. Гэта М. Савіцкі, В. Грамыка, У. Стальмашонак, Л. Шчамяляў, М. Данцыг, Г. Вашчанка і многія-многія іншыя.

2. Хачу падкрэсліць неабходнасць развіцця мастацкай і літаратурнай крытыкі — сістэмы рэгулярнага рэцэнзавання і аб’ектыўнай ацэнкі твораў жывалісу, тэатра, эстрады, кіно, паззіі і прозы. А то ж апошнім часам засталіся толькі кампліментарныя выступленні ў прэсе па прынцыпе ўзаемных паслуг: “Ты мяне пахваліў у адной газеце, я цябе ў часопісе”. А каб быў канцэптуальны, эстэтычны разбор твораў, ацэнка тэндэнцыяў — такое сустрэнеш рэдка. І дарэмна. Бо — гістарычны прыклад — руская літаратура 19 стагоддзя развілася і дасягнула сусветных вышынь менавіта дзякуючы крытыцы. У нас жа многія дзеячы мастацтва, і асабліва літаратуры, зусім не прымаюць аналітычнага разбору іх творчасці, лічаць гэта палітычным ганеннем.

(Працяг на стар. 13)



Адлаамала галінку...

Летась грамадскасць краіны, як вядома, шырока адзначыла 90-годдзе з дня нараджэння Ларысы Геніюш. Приемна, што нарэшце была нададзена належная ўвага і выданню яе мастакоўскай спадчыны.

Ладны том пабачыў свет у "Беларускім кнігазборы", зборнік "Ластаўка" выпусціла выдавецтва "Юнацтва". 2000-м годам пазначаны і дарунак, зроблены прыхільнікам творчасці Ларысы Антонаўны "Мастацкай літаратурай": кніга "Гасціна" выйшла ў серыі "Беларуская паэзія XX стагоддзя".



Укладальнік зборніка Зінаіда Пазняк за назву ўзяла верш Л. Геніюш "Гасціна", дзякуючы якому, думаецца, жо можна атрымаць пэўнае ўяўленне аб тым, што халявалася і непакоіла паэтэсу, да чаго найперш гарнулася яе душа. Ва ўсякім разе ў гэтым творы прысутнічае матыў еднасці аўтара з родным народам, з роднай мовай, з роднай старонкай:

*Калі палеткі ад жыва астынуць,
як ляжа сум асенні на лузі,
захоцацца ў сялянскую гасціну
на верасовы мёд і пірагі.*

*Тут п'юць з прынукаю:
— І на здароўе!
П'е гаспадар,*

*і п'е нявольнік-госць.
П'ывуць застоллем шырыя размовы,
людскія сэрцы свеціцца наскрозь.*

*І я тут п'ю з вялікай насалодай.
П'ю давідна, да пэўнікаў,
да дна.*

*Не з чаркі — з сэрца роднага народа,
пляюня-мова,
п'ю цябе да дна.*

Свайго роду эпіграфам да кнігі вынесены наступныя радкі:

*Запаветна мара ўсіх часоў:
Не бійць, не глуміць, не калечыць.
Шчасліва і мірна каб людзям прайшоў
Адмераны век чалавечы.*

*Аднолькава кожнаму раны баяць:
Піць праўду з жыццёвых крыніцаў,
Дастойнасць людскую высока трымаць,
А рэшта? — А рэшта — драбніцы!*

Уверсе над імі пазначана: "Беларуская паэзія XX стагоддзя", злева партрэт Л. Геніюш — маладой, прыгожай, з пражскай часіны яе жыцця, калі яшчэ небасхл над галавой быў бясхмарным. І жылося хораша. Гэтакаса хораша верылася ў лепшае. І падумаць не магла, што недзе там, за небакраем, пачнуцца суровейшыя выпрабаванні.

Канечне, "аднолькава кожнаму раны баяць", але яе раны смелелі куды больш балюча. З-за несправядлівасці, якая не мінула з гадамі турмы, высылкі. З-за той несправядлівасці, якая спадарожнічала ёй усё далейшае жыццё. Аднак, нягледзячы ні на што, у душы засталася жыцццялюбам і аптымістам. Выжыць, выстаць, вытрымаць дапамагала любоў да зямлі, на якой нарадзілася і якой ніколі не здраджвала. А яшчэ верыла ў свой народ, у Беларусь, якая абавязкова адродзіцца, стане Краінай. А менавіта як Краіна паўстае Беларусь ужо ў многіх ранніх вершах Л. Геніюш, якая, не задумваючыся, неаднойчы магла б паўтарыць:

*Мудрасць спелую сівых вякоў
п'ю з народных жывых крыніцаў.
Паважаю чужых багоў,
Ды прывыкла сваім маліцца.*

Кніга "Гасціна", як і ўсе зборнікі серыі, з густам аформлена. На вокладцы фрагмент карціны С. Катковай "Подых вечаровы", на франтыспісе — малюнак М. Барздыкі. Ды і наклад прыстойны — тры тысячы адпаведнікаў.

Міхась ГЕНЬКА

Беларускі феномен сёння ў цэнтры ўвагі цывілізаванага свету. Палітызаваны розум у пошуках адказаў звыкла звяртаецца да лічбаў, працэнтаў, сайтаў у Інтэрнэце, свядома і нават грэблівая ігнаруючы эмацыянальную інфармацыю, якая ўтрымліваецца ў творах беларускіх пісьменнікаў. А дарэмна.

Ёсць у свеце рэчы, якія існуюць у Вялікім Часе і заяўляюць аб сабе не адразу. Але, калі ўжо заяўляюць аб сабе, то перавырашаць што-небудзь позна. Я маю на ўвазе беларускую ментальнасць, іерархічна найвышэйшы каштоўнасны кампанент грамадскай самасвядомасці, глыбіннае ўздзеянне якога на падзеі доўгатэрміновае, але надзвычай грунтоўнае, як само накіраванне. Выразнікамі яго з'яўляюцца пісьменнікі, мастакі, музыкі — творчыя людзі, прарочая, прагнастычная сіла якіх, арыентаваная не столькі на адлюстраванне сучаснасці, колькі на спасціжэнне будучыні, не раз наглядна дэманстравала свае пераўтваральныя магчымасці.

Іван Мележ не дажыў да часу, калі паняцце "менталітэт" увайшло ва ўжытак, і карыстаўся звыклімі: "народ", "нацыянальны характар", "беларуская душа" і інш. Аднак народатворчую функцыю мастацкай літаратуры пераканана ацэньваў у якасці найвышэйшага прыярытэту сваёй дзейнасці. Больш таго, палемічна абвострана настойваў на сваім (што ўвогуле было ўласціва яму), маючы на ўвазе не столькі павярхоўных і малаадукаваных функцыянераў-дачаснікаў, колькі сваіх вялікіх папярэднікаў, мастацкае слова і думку якіх высока ацэньваў. А сярод апошніх былі Кузьма Чорны, якому ён усё жыццё быў удзячны за блаславенне ў вялікую літаратуру (нездарма прысвяціў яму адно са сваіх лепшых апавяданняў "У завіруху"), Аляксандр Фадзееў, які не пашкадаваў часу, каб уважліва, з алоўкам, азнаёміцца з рукапісам яго рамана-эпапеі "Мінскі напрамак" і падказаць тады маладому аўтару, дзе яго сіла, а дзе слабасць, Іван Тургенеў, Мікалай Някрасаў, Адам Кіркор, Эліза Ажэшка, Аляксандр Купрын, Якуб Колас, Міхась Зарэцкі — усе, хто кіню хоць калі зацікаўлены позірк на Палессе і палешукоў.

Перад усімі імі, не менш, чым сам, а то і больш таленавітымі, Мележ меў адну перавагу: глядзеў на сваё Палессе не здалёк і збоку, а зблізка, вачамі закаханымі, і менавіта таму такімі відучымі. Ён меў на ўвазе не толькі існае, але і магчымае, нізменная пераводзячы размову з плана апісання ў план роздуму аб лёсе дарагіх яму палешукоў. Менавіта таму сваю славетную "Палескую хроніку" назваў спачатку шматзначна: "Куды вядуць дарогі". Гэта, зразумела, не назва, а хутчэй за ўсё напрамак, у якім ішлі думкі пісьменніка.

Аднак да гэтай важнай у яго творчым лёсе высновы Мележ ішоў паступова, спачатку амаль вобмацкам, аб чым выдатна сведчаць яго дзённікавыя запісы, апрацаваныя ў канцы жыцця і падрыхтаваныя да друку самім аўтарам. "Першая кніга" — так названая Мележам, які ўсведамляў яе значэнне ў сваім руху да эпічнай задумкі, — стала і яго апошняй кнігай. У запісах выразна захавана трыўжная атмосфера часу, калі ні сам малады баец, ні хто іншы не маглі ведаць, што іх чакае заўтра. "Гэтыя дні і так ніколі не забудуцца", — сказаў Мележу яго аднапалчанин, пабачыўшы запісы. Мележ у душы быў згодзен з гэтым сцверджаннем, але за яго вырашаў усё ўжо сам лёс: "...у шпіталі мяне зноў пацягнула да запісных кніжак". Убачаныя рэаліі вайны, факты штодзённага франтавога побыту, падрабязнасці жыцця ў тыле, каларытныя партрэты знаёмых, сяброў, каханых, яскравыя замалёўкі прыроды, дасціпныя дыялогі, цікавыя слоў-

цы, асобныя выразы, нечаканыя параўнанні, а то і цэлыя сцэны, эпізоды, апісанья прамом мастака слова, каламбурсы, анекдоты, рэплікі, тапаніміка, лічбы. Усё гэта ёсць у дзённіках, запісных кніжках, нататках, накідах Мележа: "Думалася, гэта спатрэбіцца для нейкіх твораў, аб якіх марылася туманна. Не спатрэбілася".

Сапраўды, мала што з ранніх запісаў было выкарыстана пазней пісьменнікам: "Цяпер я разумею больш, чаму так хацелася запісаць усё. Гэта была патрэба жыцця..." Менавіта праца душы, пасланай у гэты свет дзеля таго, каб усё пазнаць і апрабаваць, а, калі пашанцуе, то і назваць многае сваімі імёнамі, адлюстравалася ў мележаўскіх запісах, якія ён рабіў час ад часу, звычайна ў паўзы паміж напісаннем вялікіх твораў. "Дзіўна, з нейкім вострым адчуваннем я адзначаў падзеі сённяшняга дня, — піша І. Мележ. — Дробязі, на якія я звычайна не звяртаў увагі, учэпліваліся ў памяць. Усё нібы вылучала гэты дзень з іншых". Яго запісам уласцівае высокае эмацыянальнае і разумовае напружанне: аўтар пакутліва шукае дакладнае і запамінальнае слова, вобраз, параўнанне, каб спасцігнуць тое, што цяжка спасцігаецца ўжо выкарыстанымі спосабамі, сфармуляваць думкі, якія маюць для яго прынцыповае значэнне. Так вопытны мастак (выкарыстоўваю тут прыклад, аднойчы згаданы Алесем Адамовічам) спачатку абводзіць контурам аб'ект паказу, з кожным штыроком канкрэтызуючы і ўдакладняючы агульныя відарысы, які марудна, але няўхільна праступае з-пад яго алоўка ва ўсёй сваёй непаўторнай красе. "Доўгія гады, — тлумачыў Мележ, — усё гэта мне здавалася матэрыялам для нейкага дасканалага твора. Спатрэбілася багата гадоў, каб я зразумеў, што гэта сам па сабе твор, можа, не менш варты, чым той прыдуманы. Бо гэта жывое сведчанне незабыўнага, непадобнага ні на які іншы час".

Спатрэбілася нямаля часу, каб зразумець, здавалася, відавочную ісціну, што ў яго душы, памяці, вопыце ёсць нешта такое, чаго няма ні ў кога на свеце. "Няхай гэта будзе сам Талстой", — сказаў пра тое ж паэт. Інакш кажучы, трэба было ўсведаміць непаўторную эстэтычную каштоўнасць асабіста ўбачанага, перажытага і перадуманага за жыццё. І вось тут нагадваў аб сабе Вялікі Час, які прымушаў пісьменніка задумацца над тым, што не ўсё ў абранай ім прафесіі вырашае талент і праца, але многае, калі не самае галоўнае, залежыць ад гістарычных варунак.

Пачатак творчасці І. Мележа выпаў на пару панавання калектывісцкай свядомасці, у тым ліку і ў літаратурнай творчасці. Шчасліва ўзбіўшыся ўжо ў апавяданні "У завіруху" на ўласны творчы шлях, стварыўшы ў ім вобраз героя, маладога байца Засмуцка, у якім можна ўбачыць шмат агульнага з Васілём Дзятлам, сапраўдным мастацкім адкрыццём празаіка, ён раптам адгукнуўся на "сацыяльны заказ" пісаць "гісторыю сучаснасці", а што магло быць у 40-я гады больш сучасным за ваенную тэматыку, і на доўгі час захапіўся маштабнай задумай рамана "Мінскі напрамак", па сутнасці, павярнуўшы з бальшака на біты шлях. Усе тады ў савецкай літаратуры пісалі ваенныя раманы-эпапеі. Як цяжка давалася Мележу яго рашэнне пісаць пра тое, што ён ведаў лепш за ўсіх на свеце, сведчыць яго ўпартае неразуменне і непрыманне крытыкі, якая знаходзіла гэты твор няўдалым і слабым. Жадаючы давесці сваё, ён ахвяраваў нямаля часу і творчай энергіі на дапрацоўку відавочна безнадзейнага ў мастацкіх адносінах рамана, які стаў набыткам літаратурнай гісторыі і прадметам даследавання навукоўцаў. Зрэшты, у вялікага чалавека цікавае ўсё, і яго першыя вопыты, і няўдачы.

Мікола МЯТЛІЦКІ

Апошні прылёт

*Аж здрыгануліся ўсцяж на балоце
Ніцыя лозы і чэзлыя пні.
Мележ у Глінішча на верталёце
Гулка спусціўся з нябёс вышыні.*

*Далеч адляскала пружыстым рэхам,
Вінт знерухомеў, аціх верталёт.
— З неба заліўся! —
кажа са смехам
Мележ цікаўным: — Ці прымеце вот?!*

*Хтось яго позіркам здзіўлена змераў,
Хтосьці сардэчна рукаецца з ім.*

*Крочыць услед апазнаны Маішэраў,
Сыпле Шамякін жартамі ўсім.*

*Ўмігстолнакрыты — ічыльнай сярбрынай
Села прыветна за чаркай сяло.
Дорачы пахкія зронкі язміну,
Позна гасцей дарагіх правяло.*

*Жнівень падступіць гарачы, і слёзы
Вёска аброніць ад весткі бяды,
Помнячы тое, што сын у нябёсы
Як у бюсмерце
Падаўся тады.*



Закончыў раман "Людзі на балоце", 1960 г.

У "Мінскім напрамку" шмат таго, што сёння называецца "савецкасцю" і што з'яўляецца звычайнай прыкметай сацэрэалізму, і мала "беларускасці", акрамя, вядома, добрай беларускай мовы, якую напісаны гэты аб'ёмны твор, асобных запамінальных вобразаў і малюнкаў, нарэшце, вобраза самога аўтара, мужа і чалавечнага, працавітага і ўпартага палешука. Адзінкі "сацэрэалізму" там-сям праступаюць і ў цудоўнай "Палескай хроніцы": найменш — у "Людзях на балоце", дзе на першым плане "жывое жыццё, карэнні якога перапляліся густа, моцна і блытана". І. Мележ быў тыповым "шасцідзсятнікам", які свята верыў у "сацыялізм з чалавечым тварам" і рабіў усё, што мог, каб ачалавечыць, гуманізаваць "сацыялістычную ідэю". У гэтых адносінах ён быў не горшым і не лепшым, а проста — сынам свайго пакалення і сваёй эпохі. Не лаем жа мы Мальера за раялізм, Бальзака за легітымізм, Булгакава, Мандэльштама, Ахматаву за творы, прысвечаныя Сталіну. А вось сваіх класікаў дакараем за кожную ўступку рэжыму. У апраўданне варта нагадаць, што менавіта ў асяроддзі "шасцідзсятнікаў" выгадаліся творцы будучага духоўнага абнаўлення грамадства. Заслуга І. Мележа ў гэтым працэсе велізарная.

"Людзі на балоце", і Мележ меў рацыю, калі так гаварыў, "у тым выглядзе, у якім яны напісаны", магі з'явіцца толькі пасля вядомых перамен у жыцці грамадства ў сярэдзіне 50-х гадоў. Калектывісцкая мараль, якая адмаўляла ідэю асобы, саступіла месца "думцы народнай, думцы чалавечай", і гэта было найвялікшае заваяванне паслясталінскай эпохі, калі маральны аўтарытэт займела ідэалогія "шасцідзсятніцтва", што не магла не ўлічваць тагачаснае ўлада. Менавіта тады да Мележа прыйшла ўпэўненасць у тым, што асабісты жыццёвы вопыт, які перапаўняў яго душу, варты пісьменніцкага праіа і агульнай увагі. Гаворка менш за ўсё ішла пра самавыяўленне асобы, і Мележ гэта выдатна ўсведамляў. "Я шырока бачыў поле, па якім ішоў, — натхнёна сцвярджаў празаік, — адчуваў у ім сябе і работнікам, і гаспадаром. Але, што асабліва важна, поле гэтае я не толькі ведаў, я любіў яго. Таму што поле, па якім я ішоў, гэта было маё поле. Гэта было жыццё блізкіх мне людзей і маё жыццё. Я пісаў пра іх і адначасова пра сябе. Гэта было, думаецца, добрае ўзаемнае яднанне герояў, часу і аўтара".

У "палескіх" раманах Мележа ўражвае вось гэта — шырыня погляду на жыццё, людское шматгалоссе, багацце праяў чалавечай натуры, бюсконкасць перспектывы руху. Адмаўляючы вузкія схемы сацыяль-



І. Мележ, А. Вярцінскі, 1968 г.

Некалькі згадак пра Івана Мележа

най тыпалогіі, жорстка дэтармінаваную сетку прычынна-выніковых заканамернасцей гістарычнага існавання, праявілі напісаў кнігу, у якой "цудоўнае жыло ў звычайным, трагізм — у звычайным, вялікае — у звычайным". Упершыню пасля Купалы, Коласа, Гарэцкага і Чорнага ён на поўны голас загаварыў пра глыбіннае, лёсаноснае веданне сусвету, уласцівае беларусам як этнасу, якое вызначае іх устаноўкі, настроі, лад пачуццяў, характар думак, спецыфіку рэагавання на падзеі, сістэму каштоўнасцей і з'яўляецца асновай менталітэту.

У хроніцы ўвесь час адчуваецца палеміка аўтара з многімі імянітымі папярэднікамі і сучаснікамі, якую ён веў, не зважаючы на асобы і пасады. Мележ, па сутнасці, аспрэчвае і сённяшніх верхаглядаў, якія, падобна, зусім не читалі беларускую класіку і маюць вельмі прыблізнае ўяўленне пра народ, звыкла бачачы ў ім усяго толькі электарат, захапляючыся сваімі часовымі поспехамі ў люмпен-пралетарыяту. Няўвага да асаблівасцей менталітэту, глыбока выяўленых мастацкай літаратурай, жорстка помсціць тым, хто спрабуе будаваць прагнозы на будучыню і прадказваць паводзіны грамады ў момант гістарычна адказнага, экзістэнцыяльна вызначальнага выбару.

Героі Мележа — "простыя людзі звычайнай палескай вёскі" — усё разам і кожны паасобку ўдзельнічаюць у вялікай містэрыі жыцця, рухаюць "сюжэт" гісторыі наперад альбо, наадварот, усяляк гармозяць развіццё падзей. У сукупнасці гэта — "бязмежна багатае людское мора, імя якому — народ". Так, той самы народ, пра які Максім Гарэцкі ў апошніх сваіх запісах-абразках паблагліва-ўсмешліва казаў: "балацянне". Агульнае ўяўленне аб палешуках, паводле слоў Мележа, выяўлялася ў кплівых азначэннях: "ціхія, дзікія, у палоне забабонаў". Але сярод іх, акрамя сапраўды ціхих і дзікіх, ёсць і выдатныя майстры, "балотныя" мудрацы, прарокі, цудоўныя лекары, таленавітыя казачнікі, народныя песняры-лірнікі. Палешукі (адзін з найбольш экзатычных варыянтаў беларусаў), на думку Мележа, вельмі гордыя людзі, у многіх "век жыло перакананне, што яны вышэй за іншых, што ў іх і "законы" і парадкі лепшыя, і яны самі — разумнейшыя". І як працяг гэтай высновы: "Дзе-дзе, а ў іх старане дык аж лішне гэтага неплахіснага пераканання ў сваёй дасканаласці. Дзе-дзе, а тут лішне ўжо любілі іншыя пахваліцца, пакасавацца, паказаць сваю хітраць, свой розум". Вось і скажыце пасля гэтага, што вы ведаеце беларуса-палешука лепш, чым яго ведаў класік!

Пясняр "галоўнага балота Еўропы" верыў у народатворчае прызначэнне мастацкай літаратуры, у магчымасці мэтанакіраванага фармавання ментальнасці нацыі з дапамогай вобразнага слова, адзіна магчымага і маральна апраўданага. Інакш наўрад ці аддаў бы ён дзесяцігоддзі катаржнай працы над лістом паперы. Не толькі стэрэатыпы і архетыпы, калектыўнае неўсвядомленае, звышасобовыя ўяўленні, патрыярхальная нерухомасць амаль першабытнага існавання ("які сто тысяч год таму", "які вялося адведу") цікавілі Мележа, але і тое, "які няпроста, як нялёгка, у змангані і пакутах нараджалася якасна новае стаўленне людской біямасы да сваёй гістарычнай місіі і свайго боскага прызначэння.

Вялікі Час, у якім Мележ бачыць сваіх любімых герояў, свята верачы ў тое, што яны перажывуць свайго стваральніка, дзе старое памірае і не перастае нараджацца маладое, а свет паўстае вечна новым, — не плён адцягнутага ўяўлення пісьменніка. Ён сам у ім жыві і жыве, як жыве і народ, які ў асобе свайго песняра і мыслара ўзняўся на новую, вышэйшую ступень гістарычнага развіцця. Жыццё ўжо не раз пераконвала ў тым, што даўно зразумелі класікі нацыянальнай літаратуры і што ніяк не могуць зразумець дасюль палітыкі, якія прэтэндуць на веданне свайго электарату. Тое, што сёння нарадзілася ў фантазіі мастака слова, чуйнага да змен у народнай ментальнасці, заўтра ўвасобіцца, і ўжо ўвасобіцца, у штодзённым побыце. Эстэтыка, як сцвярджаў Фрыдрых Ніцшэ, — гэта этыка будучыні.

Іван Мележ з яго аўтарытэтам выдатнага знаўцы свайго народа, майстра мастацкага слова быў вельмі патрэбны сённяшнім шматпакутнай Беларусі. Як і іншыя таленавітыя "шасцідзсятнікі", кагорта байцоў са злом у абліччы таталітарызму. Іван Мележ, Уладзімір Караткевіч, Аляксей Карпюк, Алесь Адамовіч, Уладзімір Калеснік, Пімен Панчанка, Максім Танк, Мікола Ермаловіч — надта вялікія страты, каб не адчуць адсутнасці гэтых "караннікоў" навейшай беларускай гісторыі. Сам Мележ востра адчуваў няёмкую хадку часу і свой адчай выявіў у словах, якія да сённяшняга дня выклікаюць хваляванне: "Адламаная галіна, на якой поўна зялёных яблык. Як гэта галіна. Поўна ва мне задум, якія прападаць са мною".

Міхась Тычына,
Фота Ул. КРУКА.

Сярод найбольшых шанцаванняў у сваім жыцці лічу тое, што ў мяне складаліся прыязныя адносіны з многімі добрымі беларускімі пісьменнікамі, у прыватнасці, з Іванам Мележам. Праўда, гэтага выдатнага майстра мастацкай прозы і я, і многія мае раўнеснікі сталі вылучаць не адразу. Помніцца, як у час публічных мележаўскіх выступленняў у Саюзе пісьменнікаў з задніх радоў раздаваліся насмешлівыя галасы: "Мележ, што ты там мелеш?" Сам я так ніколі не крычаў, але і не абураўся гэтакімі воклічамі. Тлумачылася гэта тым, што па-сапраўднаму стаў чытаць усё, што пісаў Іван Мележ, толькі пасля з'яўлення "Людзей на балоце". Менавіта гэты раман з усёй неаспрэчнасцю паказаў неардынарнасць мележаўскага таленту, сцвердзіў, што ў нас нарадзіўся яшчэ адзін пісьменнік, творам якога суджана вялікае жыццё.

"Людзі на балоце" былі завершаны ў 1960 годзе, у 1961-м раман публікаваўся ў часопісе "Полымя", а ў 1962-м выйшаў асобным выданнем і хутка выклікаў самыя прыязныя водгукі. Першым, яшчэ на часопісную публікацыю, усхваляваным словам адгукнуўся Янка Брыль. Потым пра "Людзей на балоце" пісалі ў мінскіх і маскоўскіх выданнях А. Васілевіч і І. Шамякін, У. Калеснік і Р. Бярозкін, Ф. Куляшоў і Р. Шкраба, У. Юрэвіч і В. Аскоцкі, А. Лойка і Я. Казека.

Янка Казека змясціў у "Полымі" (1962, N 2) ёмісты манаграфічны артыкул з аналізам усёй творчасці Івана Мележа, вылучыўшы буйным планам раман "Людзі на балоце", які разглядаўся як прычынова важная з'ява ў развіцці беларускай прозы. Свой артыкул ён потым уключыў у кнігу "Натхненне і майстэрства" (1963), у якой мележаўская творчасць аналізавалася побач з творчасцю Коласа і Чорнага. Я рэцэнзаваў гэтую кнігу ў часопісе "Полымя" ў тым жа 1963 годзе і такім чынам атрымаў магчымасць і ад сябе выказацца пра "Людзей на балоце" як пра сапраўды выдатны раман.

Іван Мележ вельмі ўважліва чытаў усё, што пісалася пра беларускую літаратуру і асабліва пра ягоныя творы. Ён адразу зрагаваў і на маю пахвалу, з удзячнасцю гаварыў пра яе пры сустрэчы і з тых пор залічыў мяне ў кола не толькі прыхільнікаў, але і сяброў.

У 1964 годзе на старонках "ЛіМ" распачалася дыскусія пра жанр рамана. З гэтай нагоды я апублікаваў палемічны артыкул "Стыльвая шматграннасць і крытычная спрошчанасць", у якім побач з абаронай раманаў "Птушкі і гнёзды" Я. Брыля і "Нельга забыць" У. Караткевіча сказаў і пра "вялікі і заслужаны поспех" "Людзей на балоце". Мележ і гэта заўважыў. Потым згаданы артыкул я спрабаваў уключыць у кнігу "Шматграннасць", пашырыўшы напісанае пра Мележа ў газетнай публікацыі. Але ў выдавецтве "Беларусь", дзе з вялікімі пакутамі і дэтэктыўнымі прыгодамі выходзіла тая кніга, катэгарычна адмовіліся яго друкаваць, хоць я тры ці чатыры разы перапісаў першапачатковы тэкст. Але ва ўсіх варыянтах захаваў належную ацэнку выдатных беларускіх раманаў і не пагаджаўся залічыць да іх у лепшым выпадку пасрэдныя творы такіх аўтараў, як А. Савіцкі, Т. Хадкевіч, У. Карпаў, І. Гурскі і іншыя.

Івану Мележу я сказаў пра сваю няўдачу, бо было сорамна, што ў кнізе пра шматграннасць беларускай літаратуры няма гаворкі пра аднаго з самых выдатных яе майстроў. Аглядаючыся на тую ўжо даўнюю гісторыю, цяпер і сам дзіўлюся са сваёй тагачаснай наўнасці: артыкул "Стыльвая шматграннасць і крытычная спрошчанасць" ніяк не мог прайсці ўжо з-за таго, што ў ім пахвальна гаварылася пра Караткевічаў раман "Нельга забыць", гатовы набор якога ў тым жа выдавецтве проста рассыпалі, абвінаваціўшы аўтара, як ён сам казаў, "у абстрактным гуманізме і іншых смяротных грахах".

Ды тут я забег трохі наперад. Рэдагаванне зборніка "Шматграннасць" адбывалася ў 1969 годзе, а ў 1964—1965 гадах у "Полымі" быў надрукаваны другі раман з "Палескай хронікі", які атрымаў канчатковую назву "Подых навалніцы". К там часу з Інстытута літаратуры імя Я. Купалы я перайшоў на працу ў БДУ і там са студэнтамі філфака наладзіў абмеркаванне гэтага рамана па яго часопіснай публікацыі. Вядома, з запрашэннем Івана Мележа, які пра свае творы сам мог гаварыць бясконца і вельмі ўважліва выслухоўваў усё, што гаварылі пра іх іншыя.

Я тады зрабіў працяглы даклад пра "Подых навалніцы", падкрэсліўшы наватарскі характар твора і яго навізну ў параўнанні не толькі з ранейшымі беларускімі раманамі, але і з "Людзьмі на балоце". Мележ быў



А. Асіпенка і І. Мележ у дзень 50-годдзя, 1971 г.



І. Мележ, Я. Брыль, М. Калачынскі, 1972 г.

уцешаны і прыязнымі студэнцкімі выступленнямі, і маім дакладам, адкрыта казаў пра гэта. Ён ахвотна адказваў на ўсе пытанні, вельмі цікава расказваў пра тое, як выношвалася і пісалася "Палеская хроніка". А калі твор выйшаў асобным выданнем (1966), падарыў мне яго з такім аўтографам: "Дарагому Дзмітрыю Бугаёву — шчыраму і гарачаму мінчаніну, ад сэрца. Іван Мележ. 31.3.66 г. Мінск".

Прыязны подпіс зрабіў ён і на экзэмпляры першага тома свайго шасцітомнага Збору твораў: "Дзмітрыю Бугаёву з вялікай павагай і самымі добрымі пажаданнямі. Ад сэрца — Іван Мележ. 6.IX.69 г. Мінск".

Атрымаў я ад яго і кнігу "Жыццёвыя клопаты" з подпісам: "Дзмітрыю Якаўлевічу Бугаёву — з удзячнасцю за глыбокі артыкул, за добрую ўвагу. Іван Мележ. 23.10.75 г. Мінск".

Зробленыя выразным каліграфічным почыркам Мележавы дарчыя надпісы моцна цешылі, хоць у першым аўтографе, праду кажучы, трохі здзівіла тое, што Мележ назваў мяне шчырым мінчанінам. Здзівіла таму, што трывалых гарадскіх каранёў я не меў, мінчанінам быў наваселчаным — толькі ў 1959 годзе неяк зачэпіўся за сталіцу. Словам, мне здавалася, што больш падстаў было казаць пра шчырага беларуса, а не мінчаніна. Але шчырымі беларусамі звычайна называлі сябе тыя з нашых суайчыннікаў, якія па розных прычынах апынуліся за межамі Бацькаўшчыны. Мусіць, гэткай сугучнасці і паасцярогся Іван Паўлавіч (тады мы ўсе шмат чаго асцерагаліся!).

За свае раманы ён хацеў атрымаць вышэйшую літаратурную ўзнагароду краіны і з цягам часу сапраўды атрымаў яе (цалкам заслужана). Адбылося гэта ў 1972 годзе, калі мележаўская дыялогія пра Палесце была адзначана Ленінскай прэміяй. У Беларусі гэта была яшчэ толькі другая такая ўзнагарода па літаратуры (першую, як вядома, атрымаў Броўка). І Мележ ёю па-сапраўднаму ганарыўся. Перад прысуджаннем прэміі

рабіліся розныя захады, каб розгалас пра вылучаны на яе атрыманне творы быў як мага шырэйшы. Свае тры грошыкі давяліся прыткнуць і мне. У самы прыздадзень вышальнага галасавання ў Маскве я па беларускім рэспубліканскім радыё зрабіў вялікае выступленне пра раманы "Людзі на балоце" і "Подых навалніцы". Было яно, як таго і вымагала нагода, цалкам хвалебным і Мележу спадабалася. Пасля прысуджэння прэміі я апублікаваў той тэкст у "Весніку БДУ" (1972, N 2) пад назвай "Вяршыня сучаснай прозы".

Але па-сапраўднаму вывучаць усё, што напісаў Мележ, стаў толькі ў 1974 годзе. Тады ў "Полымі" мне заказалі артыкул пра творчасць Івана Мележа. Я з вялікай ахвотаю ўзяўся за працу і так захапіўся, што сталі зрывацца ўсе магчымыя тэрміны здачы напісанага ў часопіс. Палымянцы былі моцна азаданы, бо канца працы не было відаць, але ўрэшце пагадзіліся на тым, што пра Мележа можна даць не адзін артыкул, а некалькі. І сталі друкаваць мой тэкст часткамі па меры іх гатоўнасці. У канчатковым выніку пры жыцці Івана Паўлавіча я на працягу 1975—1976 гадоў апублікаваў у "Полымі" тры вялікія артыкулы агульным памерам каля 10 друкаваных аркушаў. Разгляд мележаўскай творчасці ў іх канчаўся аналізам раманаў "Людзі на балоце" і "Подых навалніцы". Натуральна, што гэтыя раманы падаваліся ў мяне як вяршыня дасягнення пісьменніка і ўсёй тагачаснай савецкай літаратуры, дасягненне не выпадае, а цалкам заканамернае, падрыхтаванае ўсёй логікай мастакоўскага развіцця Івана Мележа. Пры гэтым ранейшыя творы я не імкнуўся абавязкова хваліць, нямала напісаў пра іх недахопы, але адзначаў і тое, што ў тым ці іншым плане некалькіх прадказвала, падрыхтоўвала "Палескую хроніку". Пасля яе з'яўлення гэта бачылася мне ўжо дастаткова выразна.

(Працяг на стар. 14—15)



На Капыльшчыне вялікая ўвага надаецца краязнаўству, прапагандзе лепшых набыткаў, якія з гадамі не страчваюць свайго першаступеннага значэння. Не застаецца ўбаку ад гэтай справы і Капыльская цэнтральная раённая бібліятэка імя Анатоля Астрэйкі. Выхоўваць любоў да гістарычнай і культурнай спадчыны — адзін з галоўных кірункаў яе работы. Але цікавыя мерапрыемствы праходзяць не толькі ў самой бібліятэцы. Дырэктар Капыльскай цэнтральнай бібліятэчнай сістэмы Т. Серая імкнецца да таго, каб і ў іншых установах культуры раёна не забываліся пра гэты аспект работы. А каб яна вялася з карысцю, прапаноўваюць розныя метадычныя распрацоўкі. У шэрагу іх і зборнік краязнаўчых сцэнарыяў, які выйшаў пад згідай аддзела адукацыі Капыльскага райвыканкама і Капыльскай раённай бібліятэкі імя А. Астрэйкі "Мілей за ўсё мясціны родныя..."

Пад адной вокладкай прадстаўлена шэсць матэрыялаў, а адкрываецца зборнік сцэнарыяў "Капыль паміж мінулым і будучым", які, дарэчы, як уся кніжка, а выйшла яна ў самім Капылі, прысвечаны 725-годдзю з часу першых успамінаў у летапісах гэтага аднаго з самых старажытных беларускіх гарадоў. Сцэнарый падрыхтавала сама Т. Серая. Важкую нагрукку нясуць вершы М. Хведаровіча, С. Пятровіча, А. Гурло, Ц. Гартнага, якія, як вядома, нарадзіліся ў тамашніх мясцінах, а таксама верш "Капылю", напісаны падчас наведвання гэтага прыгожага горада У. Паўлавым:

— Дзень добры! — страчаш смехам
І вішні мне сыплеш з верхам.
Ды вер жа, я не прыехаў
падлічваць тваіх наверхаў —
І не вярэціць раны, а спасцігаць навуку,
Капыль мой амаль драўляны,
З сівым, як і сам ты, брукам.
Няхай ты прастор не будзіш
Ні кранамі, ні капрамі,
Але ты вядомы людзям
Чэснасцю ды сынамі
І песняй свайй мне блізка,
І моваю роднай з веку.
Паклон жа табе мой нізкі —
Як добраму чалавеку.

А які ён, кажучы словамі паэта "добра чалавек", можна даведацца з тых фактаў, што прыводзяцца ў сцэнарыі. Па-за ўвагай аўтара не засталіся ўбаку ні падзеі сівай даўніны, ні гады ўсенароднага змагання з фашызмам, ні мірная праца па аднаўленні разбуранай ворагам гаспадаркі, ні сённяшнія працоўныя будні.

Змястоўным атрымаўся і сцэнарый "Па заповітных мясцінах нашай Капыльшчыны", аўтарам якога з'яўляюцца загадчыца аддзела абслугоўвання і інфармацыі Капыльскай раённай бібліятэкі І. Пятровіч і намеснік дырэктара ЦБС В. Камінская. Падзаглавак сцэнарыя "гульня-падарожжа" сведчыць аб тым, што матэрыял падабраны і пададзены так, каб выклікаць як мага большую цікавасць у тых, хто далучыцца да яго. А на Капыльшчыне нямала куткоў, пра якія не лішне ведаць. У тым ліку — і старадаўнія паркi ў вёсках Бабоўня, Цімкавічы, Какорчы, Сінячова. Яшчэ бліжэй знаёмяцца з горадам і раёнам сцэнарый "Мой родны кут" і "Ці ведаеш ты свой край Капыльскі" — аўтар галоўны бібліятэкар чытальнай залы раённай бібліятэкі Т. Астрэйка. Другі з гэтых матэрыялаў уяўляе сабой віктарыну, адказаўшы на пытанні якой можна высветліць, наколькі глыбока ведаеш свой родны кут. А сцэнарый "Калі песня душу грэе..." дазваляе перагарнуць старонкі творчасці паэта-песенніка А. Русака. Ёсць у зборніку і сцэнарый "Памяць" (аўтар Т. Серая) — гаворка пра тых, хто загінуў у Афганістане.

Думаецца, вопыт капылян трэба пераняць і ў іншых раёнах, бо падобныя зборнікі паспрыяюць таму, што, лепш ведаючы сваю малую радзіму, чалавек па-сапраўднаму палюбіць і ўсю Беларусь.

Міхась ГЕНЬКА



Малітва слоў...

Што ёсць Паэзія?

Што ёсць Паэзія? — Жыццё,
ці думак прах на тле паперным?
Гасподні Голас, Адкрыццё,
ці д'яблаў смутак апраметны?

Што ёсць Паэзія? — Ныццё
душы на паперці жыццёвай?
Ці дабіблейскае быццё —
перадусімнасць сутвы Слова?

Што ёсць Паэзія? — Зліццё
Красы адвечнай і Паэты?
Ці ваўкалацкі лёс — выццё
над перакуленым Сусветам?

Што ёсць Паэзія? Што ёсць?

●
За справамі, хатнім клопамам
спрабуем схавачь душу
ад неба, і Бог не ў попыце, —
як летняя парой кажух.

Збіраем, будзем, рупімся —
спяшаем кудысь паспець.
А чым за грахі адкупімся? —
з сабой не захопіш медзь...

Люстэрка на даўнім звычай
схавае ад воч радня...
А што, як сябе бяскрылаю
убачыць у ім душа?..

Па Нёмане на пляцце

Чэвень. Чэзлае сонца.
Цень ад вясла ў вадзе...
Шлях — як жыццё бяконцы
на Нёмане на пляцце.

Ад звіслага вуса Усы —
паўз прыстаньку, дзе калісь
дзядзька Якуб беларусаў
вучыў, як патрэбна жыць...

— Пад бел-чырван-белым сцягам
Куды пльывае, хлапцы?
— З грэкаў пльывем у варагі...
Напраўду? — Ай, малайцы!

Аве, Марыя

Памяці МАЦІ
Час прыйшоў за грахі вініца...
Памяць паліць гады на тло.
Ды часцей стала мама сніца —
не сама, а яе Свято.

Мне на гэта Свято маліца —
покуль будзе мой шлях відзён...
— Мама, імя тваё свіціцца —
хай ад сёння — да скону дзён.

Гэта ж ты мяне нарадзіла.
Што змагла — то ў жыцці дала...
Ты і ёсць для мяне — Радзіма.
Не прывыкну казаць — была.

Радно

З прадоння роду, з Сусвету дна —
прадзецца нітка — выток Радна.

З захмар'я прасніц на ток гадоў
сам Час вывозіў вазы снапоў.

Туманам белым і срэбрам рос
сцяліў над грэбляй лыжны пакос.

Ад кросных промяў —
лёг ценем страх...
Каму ён Лёсам — радзінны шлях?

У німбе зрэбным крывіцкі Бог
на шлях той выйшаў з чужых дарог.

Ён з намі — поплеч,
мы з Ім — адно:
Радзіма, роднасць, радня, Радно!

Тут Зніч уваскрос...

Галіне ДЗЯГІЛЕВАЙ
У лёхах касцёла Сымона й Алены,
якім любавалася калісьці Максім,
драўляны алтар — паэтычную сцэну
ахутаў біблейскага вогнішча дым.

У дыме тым —
яблык, надкушаны Евай,
і рэха літанняў, і шоргат крыла...
І песні, ці лепей сказаць —
гучаць, як найвышніму Пану хвала.

Тут светла ад свечак —
ды не з жырандоляў.
Тут светла ад свечак,
што ў душах гараць...
Тут Зніч уваскрос —
нашай марай аб Волі,
якой ні разбіць, ні спыніць, ні стрымаць!

●
Ты камусьці патрэбны
на бацькоўскай зямлі,
дзе біблейскія вербы
зоры ў кроны ўплялі.

Дзе ў нябёсах высокіх —
жураўлінавы шлях.
Дзе начуюць анёлы
на царкоўных крыжах.

Ты камусьці патрэбны.
Ты патрэбны камусь...
Покуль моліцца небу
за цябе Беларусь.

Трыніцкія Слова

I
Слова — мой шлях да Бога.
Слова — мая дарога.
Слова — мой крыж жыццёвы.
Бог уваскрэс у Слове.

Слова і ёсць мне Богам —
шляхам, крыжом, дарогай...
II
Слёзы Хрыстовы — словы.
Словы — Хрыстова кроў.
Цвікамі ў далонях словы —
Бог — гэта Любоў...

III
Насенне Слова
ў раллю душы
Бог шчыра сее —
не саграшы...
І ў думным жыцце
у рэшце рэшт
Бог дасць — узьдзе
валожка-верш.

Рэквіем парэзанаму "Радну"

Хоць не калхідскае руно —
сатканае з суровых нітак —
ад прадзедаў спакоен — Радно —
наш скарб духоўны
і нажытак.

І гэты скарб на гвалт, на здек
пусцілі кніжныя вандалы.
О як пажадна рэзаў-сек
драпежны нож ад Волі мары...

Не ў кінавары, а ў крыві
лязо сталёвае кіпела...
На часткі—поўную Любві
душу, што ў вершы заляцела.

*Назва паэтычнага зборніка Э. Акуліна,
наклад якога паводле афіцыйнага акта
выдавецтва "ПаліБіГ" ад 03.03.2000 г. быў
цалкам "ізмельчэн на макулатуру".

На прах паперны ў небыццё —
Каханне, Гонар, дух Максіма...
Дай Бог вам — доўгае жыццё,
спяпыя служкі Пляціны!..

●
Лебедзь — у сінім небе.
Гэта прыйшла зіма.
Белай заваяў вецер
пух разадзьмуў з крыла...

І над цяглівай Піцічу,
як багародны грэх,
лебедзь — тваім абліччам
кружыць біблейскі снег.

Клямка

Клямка на брамцы дзяцінства
майго —
так незаўважная плямка.
Як на марозе сарваная ў кроў
скура на вуснах ранка...

Клямка — язык паказны дзвярэй.
Клямка — далонь падворка.
Звычайна клячыць і чым старэй —
тым адмысловай горка.

Клямцы паклёпнічаць не з рукі.
Клямка — сама з паклёпу...
Колькі разоў да яе замкі
слалі сватоў без толку.

Клямка ў сенцы і пад павець.
Клямка ў чужое шчасце...
Мара мужчыны — хутчэй займець
клямку жаночай жарсці...

●
Марна анёл-ахоўнік
мне надарваў рукаў —
міма царквы праходжу —
часу няма на Храм.

А у вязніцы-цэле
стала душа старэць.
Б'еца, як рыба ў пелі,
аб ледзяную цвердзь.

Ды за бязвер'я хмарай
сонца ёй не відно.
Позна аб крылах марыць —
цягнуць грахі на дно...

●
Валютчыца-восень медзь
мяняе на "зелень" лета...
Баюся цябе сустрэць —
ману між радкоў Завета.

Зноў схлусіць душа сабе,
што чыстая перад здадай.
Баюся сустрэць цябе —
якою сябе абкрадваў...

●
Не скажа ні так, ні — не
пагляд, пад якім згараю.
Баюся сустрэць цябе —
свой грэх на парозе раю...

●
Твая душа — як матылёк, —
трымціць у сне перадсвятальным.
Баюся дыхаць — каб пылок
не здзьмуць з павекаў —
крыл астральных...

●
На парозе тысячагоддзяў,
не скараюна ліхаўне,
у Храме — сваім Народзе
як спакоен — Беларусь жыве!

Цар-жорай

ПАВОДЛЕ ЯПОНСКАГА
Між смерцю і жыццём
выбіраць — не блукаць...
Як жыць у суладдзі з Лёсам.
А вось, калі смерць за жыццё
выбіраць —
Як выплакаць вочы ў слёзы.
Як выплакаць сэрца...
Як выплакаць кроў...
Ці песню ў спятым тумане.
Як выплакаць вецер,
душу і Любоў —
Самога сябе дазвання.

На заставе Гаціцідзе быў і экзатычным экспанатам, і адначасова — ізгоём. Экзатычным было ўжо тое, што ў славянскім асяроддзі ўпершыню з'явіўся грузін, нават не зусім грузін, а аджарац, пра існаванне якіх і не чулі. Экзатычным было і ягонае імя — Суліко. Пераканаць, што яно зусім не жаночае, пасля славутага кінафільма з прыгажуняй па імені Суліко і папулярнай песенькай са словамі "Где же ты, моя Суліко...", якую па некалькі разоў на дзень перадавалі па радыё, Гаціцідзе нікога не мог, здаўся і прасіў зваць яго Лёшам. Але самае неверагоднае — ён быў прававерным магаметанінам і не еў свініну. Што ні рабілі, каб пазбавіць яго ад шкодных рэлігійных забабонаў, — марная справа. І папулярна тлумачылі, што ніякага Бога, ніякага Алаха няма, і падманвалі, выдаючы свініну за гавяду, — ні ўгаварыць, ні падмануць яго не ўда-

— Ладна, забірай. А я пагляджу, што вы запяецце з нампалітам праз два тыдні. Рэва хай пабудзе, пакуль скончыцца пшыкам ваш экперымент. Два тыдні — і ўсё! Сам прыеду і яго, адваката, — кінуў на старлея, — вазьму, каб тыцнуць носам...

На пражэктары Гаціцідзе ажыў на вачах, паказваў такі спрыт і кемнасць — дзіву даваліся, нарадавацца не маглі. Мог ахвяраваць сном, пэўна, ахвяраваў бы і сабою, абы зрабіць як мага лепш, заслужыць пахвалу. Усе спяць, а ён бяжыць на пляцоўку, трэніруецца валдзіць "прамень" па азімуту, пад вугламі, каб замяніць першага нумара. Люстэрка-рэфлектар, за які ён адказваў як другі нумар, чысціў штодня, хоць дастаткова было раз у тыдзень. Абавязкі трэцяга нумара засвоіў з першага разу — з машынай меў справу да арміі. Адно, што рабіў без ахвоты, — кашаваў на кухні: лаводзілася мець справу са свінінай, якая

— І ты што?
— Сказал прыду, кагда камандыр пустыт. Дэ-э-вачка-а — о-о! — не мог суняцца ад хвалявання. — Пэрсык, камандыр!

Што заставалася? Не мог адмовіць Лёшу. Хай сходзіць, тым больш, гэтая Хельда не мясцовая, як прыехала, так і паедзе.

— Ладна, Лёша, сходзіш, калі такая дэвачка. Толькі трымай марку, не пасаром аджарскі народ! І ў дваццаць тры — каб быў, як штык, на месцы.

— Не падвяду, камандыр, — на поўным сур'ёзе адказаў Лёша. Как штык, буду ў дваццаць тры...

Назаўтра ўвесь дзень ён быў у прыемным узбуджэнні — усміхаўся сам сабе, праз кожную хвіліну паглядаў на гадзіннік, пад вечар пагальіўся яшчэ раз, падшыў свежы паджаўнерык. За паўгадзіны да спаткання запытаўся:

— Камандыр, а карабын брац?

Валянцін БЛАКІТ



Аўтар

ДЗЕ Ж ТЫ, МОЙ СУЛІКО...

СТАРОНКІ З АПОВЕСЦІ

Пасля доўгага перапынку, нарэшце, удалося ажыццявіць адну з задумаў — гэтай восенню напісалася аповесць "Вяртанне на Саарэмаа". Прапаную чытачам "ЛіМа" старонкі з аповесці. Цалкам яе плануе надрукаваць часопіс "Полымя" ў першай палове гэтага года.

валася. Што Бога няма — яшчэ быў гатовы згадзіцца, а каб не было Алаха — гэта было вышэй ад ягонага разумення.

Не сказаць, каб да Гаціцідзе ставіліся надта кепска, тым больш варожа. Проста ён вывальваўся са звыклага ўяўлення, быў не такі, як усе, а хацелася — каб быў, як усе. І ўгаворвалі, і падманвалі, і губы хацелі намазаць скваркай ці не з самым добрым намерам — каб не быў вечна галодны, худы як шкілет. Мець у нарадзе напарніка, які ледзьве цягне ногі, радасць малая, як бы ты да яго ні ставіўся. Асабліва зімою, калі без лыжаў — як без рук. Гаціцідзе пачуваў сябе на іх, як карова на лёдзе. Ускідаў на плечы і пёр пехам па лыжні, высалапіўшы язык. Да ўсяго, так кепска, з такім акцэнтам гаварыў, так перакручваў рускія словы, што цяжка было зразумець ягоную гаворку. Таму не мог ні з кім сысціся, адчуваў сябе самотным, чужым у руска-ўкраінскім асяроддзі.

Чаму выбраў Гаціцідзе, а не некага іншага, нармальнага? Былі дзве прычыны. Першая — ідэя-фікс стварыць інтэрнацыянальны калектыў: сам — беларус, Шпакоўскі — украінец, Собалеў — рускі, а к зіме з "вучэбкі" мо падкінуць малдавініна, армяніна, латыша — і поўны інтэрнацыянал. Ідэя вельмі спадабалася нампаліту. І другая, галоўная: было па-чалавечы шкада, хацелася дапамагчы гэтаму худому чарнявему хлопцу з вачыма абложанага зверга з-за свайго рускага маўлення, крыўднай мянушкі "чурка", вечнай асярдожы не падмануцца ды не саграшыць перад Алахам, папрокаў "сачок", "сімулянт". На пражэктары яму будзе лепш: і калектыў маленькі — усе і ўсё на віду, і на лыжы станавіцца не трэба, і фізічныя нагрукі — не тыя.

— Ты што, здурэў?! — аж зрэнкі палезлі на лоб у капітана, калі сказаў пра свой выбар. — Гэтага сачка?! Не-е! Не-сур'ёзна...

— Таварыш капітан, пад маю персанальную адказнасць. Пагледзіце, які салдат будзе! Яму трэба змяніць абстаноўку...

— Ты хоць разумееш, якую завалу хочаш узяць?! Упэўненасць — добра, а самаўпэўненасць?.. Твая самаўпэўненасць, Бакульчык, кепска скончыцца, — паўшчуваў капітан. — Іх летась дваццаць чалавек нейкі дурань прывёз у атрад. Засталася двое: наш на заставе і адзін у каманданцкай роце. Пакамісоўвалі альбо пасплаўлялі ў будбат. Розуму не прыкладу, як ад свайго пазбавіцца. Толькі зацапіўся, каб адправіць у будбат, а тут на табе: новы Макаранка аб'явіўся! Не-е! Давай іншую кандыдатуру, а то сам прызначу.

Ледзьве "ўламаў" ўдвух з нампалітам, хоць капітан застаўся пры свайёй думцы, вельмі скептычна ставіўся да іхняга інтэрнацыяналісцкага экперыменту. Прыняў саламонава рашэнне:

выклікала ў яго агіду. Пазначыў меткамі сваю міску, лыжку, кубак і пільна сачыў, каб ніхто не падмяніў ці пакарыстаўся. Святам душы і страўніка было, калі зрэдку замест свініны выдавалі на заставе ялавічыну. Аддавалі яму ледзь не ўсю, паколькі штодня яго аб'ядаюць. Ён аднекваўся, але быў шчыра ўдзячны.

Да Гаціцідзевых дзівосаў прывыклі не адразу. Яны, на самай справе, не ўкладваліся ні ў якія разумныя меркі. Спачатку, асабліва Супруною, кінуліся тлумачыць.

— А каб вам дал жрац лошад? — неяк вінавата запытаў Гаціцідзе, і ягонае пытанне было такім нечаканым, што ўсе збянтэжыліся, уявіўшы... І, мабыць, упершыню дайшло, што ёсць розныя людзі, з рознымі звычаямі, прымальнымі для адных і зусім непрымальнымі для другіх.

А ўсё ж было смешнавата назіраць, як старанна, з пяском выдрайвае Гаціцідзе каструлю, каб пачаць варыць сабе нішчымы суп ці кашу на маргарыне. Трэба папрасіць у старшыню запасную каструлю, і падзівіўся, чаму недапялі да гэтага на заставе, калі Гаціцідзе быў там.

Аднак новенькая каструлька, якую разам з прадуктамі прынеслі з заставы, чамусьці выклікала ў Лёшы не радасць, а лёгкае засмучэнне.

Пры кожнай гаворцы па тэлефоне капітан з іроніяй цікавіўся: ну, як там твой кацо? І не даваў веры, што ўсё нармальна. А праз два тыдні, як і абяцаў, прысяхаў разам з нампалітам, учыніў Гаціцідзе прыдзірлівы экзамен. Падзівіўся і загадаў:

— Хуценька збірайся, Рэва, паедзем даслужваць на заставе...

Пасланы да паштаркі па пісьмы і газеты Лёша спаткаў яе на вуліцы. Глянуў — і стаў на месцы, як укапаны: перад ім была незнаёмая прыгажуня з доўгімі, наймаверна белымі валасамі і сінімі, як ягонае Чорнае мора, вачамі. Яна таксама анямела ад позірку каштанавых вачэй смуглага джыгіта з вусікамі, з чорнымі, як смоль, кароткімі кучаравымі валасамі. Белае на чорнае ці чорнае на белае дало такі ўсплеск, выбух пачуццяў, што тут жа пазнаёміліся, перайшлі на "ты", у адно імгненне Хельда папрасіла праводзіць да цётчынай хаты, куды прыехала адпачыць на тыдзень. А як правёў, прапанавала зайсці "паганяць чай", аднак дысцыплінаваны Лёша адмовіўся: камандзір чакае, і падбегам паімчаў назад, каб не спазніцца.

— Чаго ж ужо так спяшаўся, — сказаў з усмешкай. — Пагаманілі б, спатканне прызначыў...

— Дысцыплін, камандыр. А дэвачка-а-а — вах, вах! Мандарын, пэрсык! Сказал, што б прыхадзёл завтра пад вэчар...

Ледзь не пакаціўся ад рогату:

— Ты што, з ёй напару шпіёнаў сабраўся лавіць?

— Ныкак нэт!

Добры, наіўнаваты Лёша не разумеў жартаў, не заўважаў, калі з яго пацвельваюцца, калі гавораць усур'ёз, з-за чаго вечна трапляў у камічныя сітуацыі. На яго нельга было злавацца і ён не крыўдаваў за пацвелькі, кепкі, жарты, успрымаў усё адназначна, прамалінейна. Мо знарок, мо з-за кепскага валодання рускай мовай. Унутраны голас падказваў: з гэтай Хельдай Лёша на сваёй наіўнасці, як заўсёды, уляпаецца ў нейкую камічную сітуацыю. Канечне ж, раскажа, потым можна будзе павесяліцца. Так яно і сталася.

Вярнуўся без чвэрці дваццаць тры нейкі разгублены, азаданы.

— Ну што, Лёша?

— Нэ панымаю, камандыр, нэ панымаю... — развёў рукамі. — Сыдым, мне жарка, а он — холадна. Дражыт, ка мнэ прыжымае, холадна, гаварыт. Нэ панымаю...

— Целяпень ты, Лёша, — засмяяўся незласліва. — Не ад холаду дрыжала, а хацела, каб прыціснуў, пацалаваў...

— Как?! — напалохана натапырыўся. — Он жа свін'я кушае!

Як ні паважаў Лёшава нацыянальна і рэлігійныя звычкі, але было вышэй сіл не пакаціцца з рогату. Гаціцідзе, як заўсёды, не пакрыўдзіўся, але ўсю ноч, пакуль свяцілі, быў не падобны на сябе. Адчувалася, упершыню стаў перад невырашальнай дилемай: грашыць ці не грашыць? Мужна выносіў галадуху, ідэйны ўціск на выкараненне рэлігійных забабонаў, гвалт, застаючыся чыстым, як шкельца, перад сваім Алахам, а тут — забаронены плод у вобразе гэтай белавалосай, сінявокай спакусніцы...

Рашыў дапамагчы, дакладней — падштурхнуў Лёшу да забароненага плода самым каварным чынам. Пасля двухтыднёвай ялавічнай дыеты Бедрыс, нарэшце, прыцёт з заставы свіносе цягну.

— Гаціцідзе бачыў?

— Не... — тасмяна адказаў Бедрыс, здагадаваючыся, куды хіліць. — Абрэжу сала, звару... — падміргнуў па-змоўніцку, і ўсмешка расплылася па ягоным буйным твары.

Гаціцідзе першы наліў сабе апалонікам поўную міску супу, вылавіў найбольшы кавалек мяса і пачаў уплятаць за абедзве шчакі. Калі той скончыў абсмоктаць костьку, запытаў у Бедрыса:

— Ты свініну прынес?

— Так точна, таварыш сяржант. Свініну.

Гаціцідзе насцярожыўся, ягоныя карычневыя вочкі разгублена забегалі, недаверліва ўставіліся на Бедрыса:

— Пакажы?!

Бедрыс адкрыў шкапчык, дзе трымаў мяса, прадэманстраваў астаткі кумпяка са шкураю на цыбе. Гаціцідзе ўскочыў, наляцеў на яго, як раз'ятраны певень:

— Пачаю нэ сказал, салага?!

— А ты што, ужо не разлічаеш? — вызверыўся Бедрыс, узяў за рукі і ўсадзіў на месца.

Лёша перастаў кіпяціцца, сядзеў скрушна, думаў, не дакранаючыся да кашы. Потым вінавата, жаласліва папрасіў:

— Камандыр, прыедзш у госты — нэ скажы, што свін'я жрал. Скажаш — для мэна атдэльны мыска, атдэльны ложка, атдэльны кружка...

— Ты што, Лёша? Клянусь: буду маўчаць, як рыба, — запэўніў яго і строга папярэдзіў усіх: — І вы каб нікому — ні гу-гу!

Гаціцідзе павесялеў. Астатак дня хадзіў, заглядаючы ў вочы, не асмельваючыся адпрошвацца да Хельды.

— Што ж цябе адпускаць... — развёў рукамі, калі, нарэшце, пад самы вечар папрасіўся. — Замарозіш дэвачку, у балніцу пакладуць, а мне адказвай пасля...

— Нэ замарожу, камандыр! — угэўнена заявіў Лёша. — Я ж свін'я жрал...

Вярнуўся без спазнення, з апухлымі губамі, чырвона-сінімі засосамі на шчоках, шы.

— Ну, як, Лёша? — ледзьве стрымліваў смех. — Не асароміўся?

— Ныкак нет! — задаволена, улагоджана адказаў ён.

Назаўтра пашкадаваў, што не спыніў гэты Лёшаў раман на першай жа старонцы. Пасля абеду на пражэктар заявілася Хельда з прыкметамі учарашняга бурнага вечара і, кветнічаючы з Бедрысам, запатрабавала паклікаць Лёшу. Гэта ўжо не дэла ні ў якія вароты. Зрабіў паслабку аднаму — заўтра ў блуд кінуцца ўсе, атакуючы дзеўкі пражэктар, як гэтая Хельда.

Гаціцідзе не надта бедаваў, мо нават быў рады, што не пусціў да Хельды: ці то хапіла яму і учарашняга, ці то прыкінуў, што будзе ўжо занадта адпрошвацца заўтра праводзіць Хельду.

Думаў, з ад'ездам Хельды раман скончыўся. Але дзе там! Праз пару дзён на Лёшава імя прыйшло пісьмо з Нарвы. Ад Хельды. Яна не ведала ні Лёшавага прозвішча, ні нумара вайскавой часці, напісала, як Ванька Жукаў "на веску дядулю", аднак пісьмо дайшло, паколькі на ўсё наваколле быў толькі адзін Лёша. Два дні чытаў-перачытваў, лагодна ўсміхаючыся ў вусы. Садзіўся пісаць, але нешта не выходзіла, камечыў і кідаў у печку. На пяты дзень працягнуў Хельдзіна пісьмо і папрасіў:

— Пачытай, камандыр...

— Гаціцідзе, чужыя пісьмы чытаць непрыстойна, брыдка.

— Камандыр, пачытай, — узмаліўся Лёша. — Ёй напышы Хельда, тысць па-руску нэ ўмею. Напы-ы-шы-ы, камандыр...

Угаварыў. Па Хельдзіным пасланні было відаць, што яна за птахам. Узяў "Песню песняў" Саламона, для хохмы асучасніў, мадэрнізаваў трохі тэкст, надаў канкрэтыкі і накатаў старонак на пяць ад Лёшава імя. Лёшу так спадабалася напісанае, што з тыдзень, пакуль не атрымаў адказ ад Хельды, хадзіў і прыцмокваў: ай, камандыр, ай галава!

Хельдзіна пасланне ў адказ адрознівалася ад ягонага, як Саламонава "Песня песняў" ад трывіяльнай парнухі, дзе ўсё называецца сваімі імёнамі. Чытаць было немагчыма — душыў смех. Гаціцідзе слухаў і чырванев, як макаў цвет, ад ейных камплімантаў. Узяў Хельдзіна пісьмо, парваў, шпурнуў у печку:

— Нэ харошы дэвачка!

— А чатыры разы запар дэвачцы харашо? — спытаў строга, ледзь стрымліваючы смех.

Лёша глянуў запытальна, збянтэжаны такім пытаннем, падумаў і, паколькі ведаў, што нельга пярэчыць Алаху, бацьку, аксакалам, і яму, камандзіру, згадзіўся:


— Нэ харашо, камандыр...

Рагатаў да колікаў у жываце. Лёша недаўменна лыпаў сваімі чыстымі наіўнымі вачамі, не мог уцяміць, чаго ён рагоца.

Неўзабаве Собалеў прынес ад паштаркі новае Хельдзіна пасланне. Пісала, не дачакаўшыся адказу. Зноў апавядала, як ссумавалася, месца сабе не знаходзіць. І самае галоўнае: збіраецца вяртацца на дзень-другі, каб нанешчыца ўслодыч і ўдоставіць, прасіла тэрмінова паведаміць, калі і ў які час можа ўзяць увальніцельную.

Толькі яшчэ гэтага не хапала! Напісаў за Лёшу: маўляў, тэрмінова пасылаюць у камандзіроўку на Далёкі Усход, вярнуцца толькі зімою.

(Працяг на стар. 12)



Паасобку гэтыя цудоўныя крылатыя спеўныя стварэнні зрэдчас прарываюцца ў эфір. Прадставіць жа іх цэласным цыклам, згуртаваўшы на CD, удалося далёка ад роднага гнязда — у Расіі, нібыта за Уралам. Чаму так няпэўна: "нібыта"? Таму што кампактдыск выйшаў без канкрэтных рэзюмэ і фірмовых знакаў. Але дзякуй Богу, што выйшаў, што яго ідэяна-вобразны і эстэтычны змест — на годным узроўні, гучанне — фірмовае. Дзіва што: запіс быў зроблены ў студыі Дзяржаўнага ансамбля "Песняры", пры ўдзеле самога Уладзіміра Мулявіна...

Год запісу — 1997-ы. У 98-ым, як вядома, музыканты ансамбля пачалі выступаць без свайго знакамітага мастацкага кіраўніка і пад новым імем: "Беларускія песняры", не здрадзіўшы, аднак, лепшым спадчынным песняроўскім традыцыям. Гэтую адданасць сваім вытокам (у самым шырокім сэнсе) пацвярджае і творчы праект, прымеркаваны да святкавання ў 2000 годзе юбілею Ларысы Геніюш: выданне CD з колішнім запісам.

CD пад назваю "Жывём" прадстаўляе цыкл песень, напісаных на вершы выдатнай паэтэсы Аляксандра Кацікавай — ініцыятарам праекта, лідэрам "Беларускіх песняроў", мультыінструменталістам, кампазітарам, аранжыроўшчыкам (аўтар музыкі, перапрашаючы за гэта ў анатацыі да кружэлкі, зрабіў, складаючы песенны цыкл, неістотныя змены ў тэкстах Ларысы Геніюш, нейкія радкі прыдумаў сам, скарыстаў таксама адзін з вершаў Ваяніцы Акалавай).

Як маніфест гучыць уступная меладэкламацыя, а затым і спеў Уладзіміра Мулявіна ("Краю мой родны"). Спавітая туюго песня пра "калыску дум ранніх, вясёлкавых дзён" — край, "быццам казка старая, прыгожы", дзе "нехта рассыпаў вялікім багаццем вечныя скарбы ў цудоўны узор"...

Далей — яшчэ дзевяць разгорнутых вакальна-інструментальных кампазіцый, згрупаваных паводле жанравых, тэмпавых, вобразных кантрастаў.

"Ой, пайду" — па-народнаму каларытная, сакавіта аранжыраваная, рытмовая, рухавая песня. (Аляксандр Кацікаў — клавійныя, бас-гітара, рытм-машына, вакал; Алег Моўчан — клавійныя інструменты; Аркадзь Іваноўскі — гітара; Уладзімір Марусіч — перкусія; вакалісты Ігар Пеня, Алег Казловіч).

А "Мой родны кут, мой ціхі дом"? Якая пранікнёная, пяшчотная лірыка! Праз агучаныя Алегам Казловічам паэтычныя радкі раскрываецца Душа, што "і ў ясны дзень, і ў ноч без зор... як птах, пад туман дум ляціць на шлях, дзе песняй бор калыша долі нашай сум".

Пад "рокавую" віхуру "Мяцеліцы", пад чаўнаковае "дыска" спрытнай маладой талкі ("Не зялюя куе") нават можна і паскакаць.

"На начлезе" ("Ходзяць коні") зачароўвае прыгожым вакальным гукіпамі, поліфаніяй, романтичнымі гармоніямі — усё гэтак нагадвае непераймальны "песняроўскі" харал!

"Наша мова" (вакалісты Валерыя Дайнека, Аляксандр Кацікаў) павабіць казкай спаткання з родным словам, як у прыгожым дзіцячым сне. "Песня" нагадае адвечную таямніцу беларускай калыханкі з яе ціхім "сумам скрытым"...

Апроч ужо названых музыкантаў, у выкананні песень удзельнічалі гітарысты Уладзімір Ткачэнка, Віктар Малчанаў, саксафоніст Ігар Люты, баяніст Уладзімір Гінько. Мастэрныя кружэлкі ажыццявіў Ігар Арцёмкаў. Аформіў дыск, паводле канцэпцыі А. Кацікава, Аляксандр Іваноў, які адмыслова для гэтага праекта зрабіў жывапісны дыпціх "Сведка стагоддзя". З асаблівай удзячнасцю ад аўтара музыкі ў анатацыі пералічаны прозвішчы людзей, якія паспрыялі рэалізацыі праекта. Дзякуючы добрым людзям — "Жывём"?

С. БЕРАСЦЕНЬ

Зачараванне шчырасцю і талентам

Складаны сёння час, непрадказальны, глумны, агрэсіўны. Чалавечыя сэрцы і душы на злome вякоў і тысячагоддзяў усё часцей нападваюць трывога, адчай і боль. Эканамічныя, экалагічныя праблемы цесна пераплятаюцца з эстэтычна-культурным збядненнем. Аднак адначасова спее, збіраецца нябачная, кволая энергія, што канцэнтруецца ў магутную хвалю, якая — верыцца! — абавязкова абрынецца цёпла і радасна. Інакш быць не можа, бо тады нас чакае апакаліптычны час з немінулым і страшным фіналам.

Нечаканыя змены ў постсавецкім грамадстве прынеслі разам з маральна-псіхалагічным разняволеннем шмат бруду. Стварылася своеасабліва балотная твань з балышавіцка-камуністычнага ўчарашняга. На першы погляд, винавата замежка, адкуль хлынулі наркаманыя, парнаграфія, тэрарызм і г. д. Але чаму ж мы, такія ідэйныя, чысценькія, загартаваныя, як сталь, лёгкія (у большасці сваёй) плюхнуліся ў балота? Пытанне вельмі складанае, адразу і не адкажаш. Хутчэй за ўсё таму, што жылі ў ілюзорна-лжывым, адарваным ад чалавечства, ізаліраваным грамадстве. І каб набыць імунітэт да шкоднага, нездаровага ўплыву, патрэбны пэўны перыяд. Магчыма, нават доўгі, бо аб'ядналі бруд наносны і савецкае ачмурэла-бязглуздае п'янства з эканамічным няўмельствам.

Адным словам, трэба ратавацца. І вырашана ў прыгажосці. Пагаджуся з гэтай старой ісцінай. Думаецца, яна — сапраўды ісціна. І немалаважную ролю несумненна адыграе стары-стары тэатр з сучасным дыханнем. Упэўніўся ў гэтым у апошнія гады, калі пазнаёміўся з творчасцю Мінскага абласнога драматычнага тэатра з Маладзечна. Ён здзівіў і зачарававу мяне нейкай асаблівай, непаўторна-арыгінальнай аўрай.

Каб нешта сказаць пра тэатр па сутнасці, трэба ім, напэўна, захварэць, трэба ведаць кожны складнік гэтага дзейства. Я не тэатральны крытык, а звычайны глядач, і таму няхай даруючы тых, хто лепш за мяне разбіраецца ў сцэнічным жыцці, калі я ў нечым памылюся ў сваіх разважаннях, але з'явілася жаданне выказацца, падзяліцца сваімі



ўражаннямі. Надта ж — паўтарыся — зачараваны і здзіўлены майстэрствам маладзечанцаў. Хоць у назве тэатра "Мінскі", на самай справе "выпеставаны" ён у Маладзечне, і асноўныя магаманні ў яго фарміраванні належыць Мікалаю Мацкевічу — мастацкаму кіраўніку і галоўнаму рэжысёру калектыву.

Упершыню я трапіў у палон аўры гэтага тэатра вясной мінулага года падчас яго гастролі ў Мінску ў памяшканні Маладзечанскага тэатра. Не чакаў ад правінцыялаў такога прафесіяналізму. Асабліва ўразіла ігра актрысы Алены Рахмангулавай у спектаклі "Вавілон" па п'есе А. Дударова. Мне здаецца, што творчы патэнцыял у яе вялікі і прыспрыяльных умовах яна расквітнее надзвычай ярка і прывабна. Верыш у гэта, калі глядзіш на сцэну. Геранія Анця настолькі пераканаўчая, ажно забываеш, што гэта ўсяго толькі ігра, а не рэальнае жыццё.

Падчас тых вясельных гастролі удалося паглядзець яшчэ дзіцячы спектакль "Чарадзейства ў краіне Оз" Г. Булыкі. Раў бы, калі будзе такая нагода, паглядзець гэту пастаноўку і дарослым. Зноў жа ўражана ігра акцёраў. Рукі самі цягнуцца адна да другой, каб паапладзіраваць, а часам нават хочацца

ўсхапіцца з месца і выклікнуць гучна: "Цудоўна!"

Апошнім часам тэатр з Маладзечна — часты гоcць у Палацы культуры Мінскага трактарнага завода. Тут мне нарэшце давалося паглядзець спектакль "Прынц Мамабук" па п'есе А. Дударова. "Мамабук" надта ж нашумеў па-за сцэнай. Дзякуючы гэтай, атрымалася добрая рэклама спектаклю, які, на маю думку, несумненна ўдача трупы. Гэта сапраўдная камедыя-гратэск з выдатнай іграй Віктара Багушэвіча, Ірыны Камышавай, Алега Чэчанева, Таццяны Грассевіч, Сяргея Карзея, Яўгена Іўковіча, Аляксандра Пашкевіча. Пад добрую музыку кампазітара Алега Залётнева надаюць экспрэсіўна-камічную афарбоўку сюжэту танцоўшчыцы Ірына Кляпацкая, Людміла Лагуновіч, Святлана Юркевіч і фальклорны ансамбль у складзе актрыс Эміліі Ларыёнавай, Алы Стэльмах, памяненая вышэй Алены Рахмангулавай і Людмілы Рошчынай.

Заслужанаму дзеячу культуры Рэспублікі Беларусь Мікалаю Мацкевічу са сваімі калегамі па тэатральным цэху удалося стварыць захапляльнае відовішча, і глядачы ўдзячна рэагуюць кожнай клетачкай, пра што сведчаць апладысменты, шчырыя, нязмушаныя

ТВОРЧАСЦЬ

У люстэрку канцэртнай сцэны

У эпоху актыўнага функцыянавання разнастайных гіперсучасных музычных тэхнік здаецца, што жыхары Беларусі не імкнуцца, як раней, да ўз'яднання праз песню, з гістарычнымі каранямі, з мінулычыннай. Вырашэнне прыватных побытавых праблем адсоўвае на другі план кола тых мастацкіх і эстэтычных запатрабаванняў, якімі спрадвечна вызначаліся памкненні да кантакту з вуснай народнай музычнай творчасцю, яе адметнымі формамі, прыналежнымі да нашага фальклору, — песнямі, танцамі, інструментальнымі мелодыямі, дзе гучалі самыя шчырыя і патэемныя пацудзі і эмоцыі, дзе быў свет-увасабленне душы вясковага чалавека на працягу ўсяго яго жыцця.

У савецкія часы, як вядома, здзяйсняліся спробы "асучасніць" нават архаічны фальклорны пласт, выкарыстаць на грамадскім узроўні ўласцівую яму моцную па ўздзеянні сугестыўную аснову. Стваралася неверагодна колькасць "народных" калектываў (хораў, фальклорных ансамбляў, ансамбляў песні і танца і да т. п.), якія выконвалі папулярныя пераапрацоўкі ўзятых са зборнікаў і мясцовых народных песень, а таксама творы прафесійных і самадзейных кампазітараў, стылізаваныя пад фальклор. Разнастайныя публікацыі ў цэнтральным друку 30-х і потым — 50-х, 60-х гг., праблемныя матэрыялы, "круглыя сталы", дыскусіі з удзелам кіраўнікоў "народных" калектываў і навукоўцаў (музыказнаўцаў-фалькларыстаў, філолагаў) не толькі заклікалі да стварэння новых народных песень на сучасныя надзённыя тэмы, але і папярэджвалі пра небяспеку падмены. Падмены ў грамадскай свядомасці аўтэнтычных формаў музычнага фальклору — заўсёды спантаннага, стыхійнага, самадэятковага, "кантактных" паводле існавання, прынцыпова калектывных, вусных паводле захавання, — сучаснымі прагматычнымі праявамі арганізаванага фальклорнага руху, забяўляльнага ў сваёй аснове, які часам спрыяе росквіту ўсемагчымых падробак.

Разам з негатывнымі ўплывамі (бо культываванні ў іх "другасныя" формы музычнага фальклору, г. зн. апрацаваныя "першакрыніцы", падмянялі сапраўднае, набывалі ролю нібыта першасных аўтэнтычных), праяўлены ў самадзейным руху своеасабліва пільны нацыянальна-адраджэнныя мелі і станоўчыя бакі. Песенная, танцавальная, музычна-інструментальная творчасць, існаванню якой вельмі жорстка супрацьстаяла эпоха таталітарызму, здолела самазахаваць сябе ў выглядзе, азначаным у свой час Я. Гіпіусам як "арганізаванае аматарства". А тых новых мастацка-адметных форм, якія ў пэўным сацыяльным асяродку замясцілі ўласна фальклор, сталіся з цягам часу цікавай маргінальнай культурнай праявай XX стагоддзя.

Да прыкладу, народныя хоры ці ансамблі песні і танца, якія ўкараняліся замест аўтэнтычных гуртоў, напачатку імкнуліся ў сваёй дзейнасці да ўзнаўлення фальклорнага ісправданага, бачылі ў гэтым заруку нацыянальнай самабытнасці. Апора на папулярныя песенныя, танцавальныя, музычна-інструментальныя рэпертуар, разам з вынайзденай харавікамі-прафесіяналамі так званай "народнай манерай" спеву, сцэнічных паводзінаў і да т. п., — усё гэта злілося ў пэўны комплекс-стэрэатып "народнага" калектыву.

Пры ўсёй неадназначнасці дачыненняў такой з'явы масавай культуры, як самадзейны "народны" калектыв, з фальклорам і прафесійным мастацтвам, гэтая з'ява мае свае яркія праявы і пазначае кірунак творчасці. Знаёмства з калектывамі, якія тым ці іншым чынам далучаюцца да жыватворнай народнай крыніцы, пашырае наша бачанне разнастайнай культурнай панарамы сучаснасці.

● Адзін з магчымых падыходаў да ўзнаўлення традыцыйнай фальклорнай спадчы-

ны прадстаўляе ў сваёй працы вядомы руплівец на ніве народнай творчасці, загадчык кафедры народных харавых спеваў Беларускага ўніверсітэта культуры Станіслаў Дробыш. Яго імя неаддзельнае ад шматгадовай гісторыі аднаго са старэйшых калектываў БУКа — фальклорнага вакальна-харэаграфічнага ансамбля "Валачобнікі".

Ансамбль пад мастацкім кіраўніцтвам С. Дробыша — даволі вядомая ў нашай краіне творчая суполка, якая імкнецца да ўвасаблення папулярных народных песень сродкамі сцэны, праз яе магчымае ўздзеянне на слухачоў. Музыка-тэатралізаваныя імпрэзы калектыву накіраваныя ў спецыфічнае рэчышча захавання старажытных фальклорных формаў праз іх сцэнічнае ўвасабленне. Для "Валачобнікаў" важнымі падаюцца праблемы адпаведнасці музычным густам публікі, кантактаў са слухачамі, "ускоснага" эстэтычнага выхавання нашага грамадства.

Напэўна, артыстам удаецца гэтыя праблемы вырашаць, бо іх творчыя вопыты станоўча ацэньваюцца аматарамі сучаснага фальклорнага мастацтва; калектыву неаднаразова ўдзельнічаў у розных фестывалях і конкурсах, гастраліваў у ЗША, Іспаніі, Францыі, Польшчы, Балгарыі. З нядаўніх перамог нагадаем V Рэспубліканскі фестываль "Студэнцкая вясна-1998", дзе "Валачобнікі" атрымалі Гран-пры сярод калектываў вакальна-харавога мастацтва; I фестываль студэнцкага гумару "Юмарына-2000", на якім "Валачобнікі" сталі лаўрэатамі ў намінацыі "жартоўная песня". Да таго ж, С. Дробыш быў адзначаны ў 1998





эмоцыі, а таксама кветкі. Напэўна, такі поспех, лёгкасць ігры на сцэне патрабуюць тытанічных намаганняў і душэўнага напружання на рэпетыцыях і не толькі. Сапраўдных актэраў, актэраў ад Бога, тэатральная энергія не пакідае ні на хвіліну — гэта перманентны стан душы, ад якога ўжо не пазбавіцца да апошніх дзён жыцця на гэтай пакутнай і, нягледзячы на ўсё, прыгожай планеце Зямля.

Сёння народ пайшоў у тэатры. Ці не надкучыла ўжо ашаламляючая сваёй экстравагантнай пустэчай вульгарная маскультура і жорстка-цынічная дэтэктыўшчына нашым людзям? Дай ты Божа! Добра, калі і моладзь пацягнецца да сапраўднага мастацтва, як зьялена рунь да сонечнага цяпла і святла. Тады ў нашай беларускай нацыі абавязкова будзе будучыня. Радуе, што Мінскі абласны тэатр прапагандае наша роднае слова, нашых беларускіх аўтараў у сённяшніх не надта спрыяльных варунках, не ў надта прыстасаваных для тэатральнага дзейства залах і з мізэрнай аплатай за гарэныя душы і ў імя будучыні Беларусі. Але ж і большасць глядачоў знаходзіцца не ў лепшых умовах. І мы ўсё разам павінны перамагчы!

У свой час мы працавалі з цікавым чалавекам і літаратарам Ляонам Вашко. Мне імпанавала яго дабрыва і адкрытасць характару. Потым нашы жыццёвыя шляхі разыйшліся. Аднойчы пацую, што ён напісаў п'есу "Секс па перапісцы" і яна пастаўлена ў Маладзечне, карыстаецца поспехам. "Ці не ўдарыўся хлопец у модную цяпер кан'юнктуру?" — падумалася. Сумненні развеяліся пасля спектакля, які ўдалося паглядзець напрыканцы мінулага года ў пастаноўцы маладзечанцаў. Задума Л. Вашко цікавая: пераўтварыць шэрую штодзённую

годзе прэміяй за поспехі ў выхаванні творчай моладзі.

Аднак вядома, што кожны навучальна-канцэртны калектыв жыўе нібыта на вулкане: штогод старэйшыя, найбольш спрактыкаваныя і дасведчаныя ўдзельнікі пакідаюць сваіх сяброў па сцэне. І кіраўніку патрэбная моцная воля, рашучасць, прафесіяналізм, каб захаваць свае традыцыі і выхаваць новых артыстаў. Станіслаў Іосіфавіч на працягу больш як 20 гадоў трымае высокую планку дзейнасці "Валачобнікаў", з дапамогай сваіх калегаў — балетмайстра В. Полева, музычнага кіраўніка М. Сіраты, хормайстра Л. Ражковай — штогод рытуе новыя праграмы, якія прапануе ўвазе глядачоў.

Станіслаў Іосіфавіч вельмі прыязна ўспамінае ўласныя маладыя гады, калі даводзілася шмат вучыцца і працаваць адначасова. Скончыўшы інстытут народнай гаспадаркі, юнак сплантана арганізаваў самадзейны мужчынскі хор у інтэрнаце Мінскага аўтазавода. Праз пэўны час яго запрасілі на працу ў тэатр імя Янкі Купалы, але ж хор працягваў існаваць. Падчас аднаго з аглядаў мастацкай самадзейнасці маладога энтузіяста заўважыў кампазітар Уладзімір Алоўнікаў і параў атрымаць музычную адукацыю. Так Станіслаў Дробыш апынуўся ў мастацкім музычным вучылішчы, а пасля — у кансерваторыі, дзе займаўся ў выдатнага харавіка-дырыжора Віктара Роўды. У Беларускі ўніверсітэт культуры (тады яшчэ інстытут) С. Дробыша запрасілі ў 1977 годзе, калі там адкрылі кафедру народных харавых спеваў. З 1980 года ён стаў загадчыкам гэтай кафедры.

Першапачаткова "Валачобнікі" ствараліся на прыкладзе фальклорнага ансамбля "Карagod" Маскоўскага інстытута культуры. Для калектываў такога кшталту важны выбар манеры выканання. У працы з галасамі С. Дробыш абаліраецца на агульнапрынятую "народную манеру спеву": менавіта так прынята спяваць у шматлікіх "народных" хорах, так спяваюць у Дзяржаўным акадэмічным народным хоры імя Г. Цітовца. Прафесійны падыход хормайстра да працы з калектывам Станіслаў Іосіфавіч выкарыстоўвае на рэпетыцыях; на сцэне ўсё выглядае дастаткова натуральна і свабодна.

Акрамя вялікай харавой групы, у "Валачобнікаў" выступаюць танцоры і музыкі-інструменталісты, аднак гэты падзел — умоўны. Як і ў традыцыйных народных дзях, кожны ўдзельнік ансамбля валодае так званым сінкрэтычным мастацтвам: вакалам, інструментальным граваннем і танцам.

За гады існавання ў ансамблі сталіся амаль усе традыцыйныя беларускія абрады сямейна-бытавога і каляндарнага цыклаў. Кіраўнікі і артысты спрабавалі не выходзіць за межы рытуалаў, таму карпатліва вучыліся

бытавую ў высокую чалавечую годнасць, ва ўзніслай ідэю кахання і любові. Дзякуючы актэрам, гэта ўдалося — гратэскавая камедыя трансфармавалася ў шчыльную мелодраму. Бліскуча сыграў галоўнага героя Святаслава Мазаля Аляксандр Пашкевіч. Вобраз уражвае ўнутранай дынамікай і яркай адметнасцю. Чакаў з хваляваннем ігры Алены Рахмангулавай. Яе геранія — не надта станоўчы персанаж. І зноў пераканальныя рухі, інтанацыі, міміка, зноў забываешся, што гэта ўсё дзеецца на сцэне. Таксама выдатна сыгралі свае ролі Ірына Камышава і Эмілія Ларыёнава. Праўда, ведаючы патэнцыял Л. Вашко, павінен сказаць, што пры безумоўным адным дыханні ў камічнай частцы (несупынны гом смеху ў зале), некалькі слабейшай падалася сур'эзансць другой часткі з прэтэнзіяй на слёзы. Мог бы быць больш моцны, больш глыбокі тэкст. Але ў маладога драматурга ўсё яшчэ наперадзе, калі гэта яго захапленне тэатрам надоўга...

Ёсць у мяне тэма: знайці ў хуткаплынным і насычаным часе вольных паўсаток і з'ездзіць у Маладзечна, каб паглядзець ігры актэраў у родных сценах. Дарэчы, туды прыязджаюць і бяруць удзел у дзейнасці тэатра і ў спектаклях актэры са сталіцы, такія, як народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч і заслужаная артыстка Беларусі Вера Кавалерава. Падтрымлівае сяброўскую сувязь з маладзечанцамі вядомы драматург, імя якога ўжо задалася, Аляксей Дудароў. Ён аднойчы адзначыў: "Маладзечна — тэатральны горад. У яго тэатры — тэатральная атмасфера, дух творчасці, пошуку, свята. Насуперак усяму тэатр адбыўся. Я надзвычай рады гэтай і шчыра дзякую апантанаму майстру Міколу Мацкевічу і не менш апантанаму гаспадару Сяргею Вальковічу (дырэктар тэатра — Я. Ц.) за хвіліны сапраўднай радасці і захаплення".

9 лютага Мінскаму абласному драматычнаму тэатру спаўняецца 10 гадоў. Гэта ж зусім юны ўзрост. А ўжо набылі сцэнічнае жыццё каля 30 спектакляў для дарослых і больш за паўтара дзесятка дзіцячых. Значны ўклад у поспех калектыву ўнеслі і ўносяць галоўны мастак тэатра Яўген Волкаў, рэжысёр Венядзікт Растрыванкаў, загадчык літаратурнай часткі Мікола Шабовіч і іншыя адданыя тэатру людзі.

Хочацца, каб перспектывы калектыву меў і далей поспехі ў нялёгкай працы. Аншлагу!

Янка ЦІМАШУК

На здымках: сцэны са спектакляў "Восем закаханых жанчын" Р. Тама; "Секс па перапісцы" Л. Вашко.

Фота Ул. КРУКА і У. МЯЖЭВІЧА.

неабходныя этнаграфічныя матэрыялы. Апошнім часам калектыву рытуе вялікі канцэртны праграмы, разлічаныя на масавую аўдыторыю, у якой абавязкова ўключае аўтэнтычны блок (песні, што імітуюць традыцыйнае выкананне пэўнай мясцовасці). Для надання святочнай атмасферы падчас канцэртаў артысты на чале з кіраўніком рэжысіруюць кожны нумар, аздабляючы яго тэатралізаванымі інсцэніроўкамі. Менавіта таму галоўнай мастацкай задачай свайго калектыву С. Дробыш лічыць засваенне адпаведных прафесійна-артыстычных паводзін на сцэне ўсімі музыкантамі, спевакамі, танцорамі.

Кожны раз, плануючы новую канцэртную праграму для "Валачобнікаў", Станіслаў Іосіфавіч праглядае вялізны стос выддзеных беларускіх народных напеваў, шукае цікавыя песні і ў музычным архіве ўніверсітэта. Карыстаючыся зафіксаванымі фальклорнымі ўзорамі (песні вывучаюцца паводле нотных запісаў), мастакі кіраўнік дазваляе і пэўныя выканальніцкія вольнасці, якія датычацца знешняга музычнага аздаблення канцэртных нумароў.

Увогуле, С. Дробыш лічыць аўтэнтычны фальклор неабходнай часткай нацыянальнай культуры, таму імкнецца рабіць усё магчымае, каб захаваць беларускую народную музычную спадчыну для нашых нашчадкаў. Але, як вядома, для сцэнічнага жыцця аўтэнтыка ў "чыстым" выглядзе не прыдатная, магчыма толькі частковае яе выкарыстанне ў якасці свежых фарбаў у канцэрте. Выканаўцы ж, як людзі творчыя, павінны шукаць у аўтэнтычных вытоках новыя прыёмы для ўласнага самавыказвання. Без пошукаў часосці новага, цікавага канцэртны калектыв проста памірае.

Як у кожнай мастацкай суполкі, у "Валачобнікаў" ёсць праблемы існавання. Акрамя творчай незадаволенасці, адчуваюцца сённяшнія матэрыяльныя цяжкасці: амаль немажліва калектыву выяздзіць на фестывалі, гастрольныя канцэрты, конкурсы. Як можа, "Валачобнікам" дапамагае рэктар Беларускага ўніверсітэта культуры Яўдзіга Грыгаровіч: калектыву вельмі ўдзячны ёй за падтрымку і разуменне.

Ну, а пакуль кіраўніцтва разам са сваімі аднадумцамі спрабуе знайсці выйсце з лабірынту матэрыяльных перашкод, маладыя артысты фальклорнага вакальна-харэаграфічнага ансамбля "Валачобнікі" і іх старэйшыя калега С. Дробыш імкнучы да ўдасканалення і абнаўлення сваіх будучых канцэртных выступленняў, на якіх мы зможам сустрэцца з цудоўным светам беларускага народнага музычнага мастацтва — у магічным люстэрку Сцэны...

Яўгенія МАЦКЕВІЧ

ПРЭМ'ЕРЫ

Маўчанне сярод ліцадзеяў

Маўклівы, засяроджаны ў сабе чалавек у белым парыку існуе ў сваім, не вядомым нам свеце. Ён узвышаецца над астатнімі героямі і не зважае на мітусню вакол. Гэта англійскі сатырык Джанатан Свіфт. Галоўная кніга яго жыцця ўжо напісана, можна дазволіць сабе дзівацтва, што стануць прадметам абмеркавання на апякунскім савеце. Адно з такіх дзівацтваў — чарговае ўласнае пахаванне...

Лялечную інтэрпрэтацыю п'есы Р. Горына "Дом, які пабудоваў Свіфт" у Беларускім дзяржаўным тэатры лялек ажыццявіў рэжысёр з Украіны Міхаіл Ярэмчук. Сама п'еса (а мы лепш ведаем аднайменны тэлефільм у пастаноўцы Марка Захарова) напісана Эзопавай мовай — адзіна магчымай у савецкія гады для ўсіх, хто імкнуўся сказаць штосьці важнае пра жыццё і сучасніка. Зараз гэтая мова магла б падацца штучнай, калі б не вечныя пытанні, што паднімаюцца ў творы, і некаторыя айчыныя алюзіі. (Маем на ўвазе вялікую долю абсурду ва ўсіх сферах нашага грамадскага жыцця і народнай гаспадаркі).

У пастаноўцы дзейнічаюць і актэры (так званым жывым планам), і лялькі-марыянеткі. Асобныя лялькі час ад часу "павялічваюцца" ў нас на вачах ды паўстаюць у вобліку жывых выканаўцаў, што адбываецца досыць натуральна. Гэты прыём павелічэння, узбуджэння нагадвае сабой выкарыстанне відэаэкранаў у глядацкіх залах падчас шоу-відовішчаў. З яго дапамогай набылі выразнасць некаторыя ўстаўныя эпізоды спектакля. Згадаем, напрыклад, ліліпуцкі любоўны трохкутнік, дзе малюпасенькія героі саборнічаюць за даму і пакутуюць зусім як сапраўдныя (А. Казакоў, А. Сцепанюк). Адзін з ліліпутаў гойдаецца на беражку шклянкі, а потым па неасцярожнасці гіне, зваліўшыся ў цёплую гарбату, але для астатніх гэтая "мінідрама" засталася незаўважанай.

З другародных персанажаў самым запамінальным з'яўляецца суддзя Бігс у выкананні А. Сцепанюка. Тое, што некаторыя выканаўцы іграюць па тры ролі, павінна падкрэсліваць гульнявы, ліцадзейскі характар дзеяння. Цяжкая роля дасталася У. Грамовічу — быць па сутнасці статычнай, знакавай дэкарацыяй, вакол якой разгортаюцца падзеі. Прысутнічаць — і знаходзіцца ў сваім кокане, назіраць — і не ўмешвацца. Быць і не быць адначасова. Ён сам выглядае вялікай лялькай сярод малых. І што ў другой частцы ён такі загаварыў, нічога не змяніла ні ў прапанаванай гісторыі, ні ў нашым успрыманні.

У спектаклі суіснуюць як гістарычныя персанажы, так і героі твораў Свіфта (часам дастаткова толькі бота, каб мы уявілі рост велікана). Яны рэдка перасякаюцца ў прастору, а падчас і зусім вымушаюць губляцца ў здагадках наконт іх неабходнасці і ролі ў спектаклі. Незразумела, на-

прыклад, чаму падобны, як блізныя, дзве гераніі (медсёстры). Між тым адной з жанчын, Ванэсе, славыты сатырык паслаў каля тысячы пісьмаў. Згадванне імені нейкай Стэлы канчаткова заблытае глядачоў. Не нясе на сабе належнай сэнсавай нагрукі доктар Сімсан (А. Маляўскі).

Ва ўсякім разе яму неабавязкова столькі часу праводзіць на і без таго люднай сцэне. Падаецца малаабавязковай уся другая частка, бо фантастычныя, эфектна апранутыя лапцунны прыкметна адрываюцца ад цэлага, а дзеянне топчацца на месцы. Толькі жанравае вызначэнне — тэатральная фантазія — можа апраўдаць такую свабоду пастаноўшчыка ад таго, што называюць скразным сюжэтам і кампазіцыяй спектакля.

Цяжкавата што-небудзь сказаць і пра ідэю: яна ледзь прачытваецца на ўзроўні асобных рэплік. Адно цяпер пачынае разумець, якую агромністую ролю іграла ў тэлеспектаклях Горына — Захарова адметная музыка. Менавіта яна ў многім стварала **атмасферу** — тое, чаго краз і бракуе спектаклю запрошанага з Кіева кіраўніка тэатра марыянетак.

Пры ўсім гэтым, дзякуючы ўдалому тэмпарытму, цікавым лялькам і касцюмам, дзеянне ўсё ж некалькі трымае ўвагу глядацкай залы. Атачэнне галоўнага героя нагадвае сваімі рухамі і манерамі страшнаватых персанажаў сярэднявечных мастакоў. "Мы што, з Сярэднявечча?" — пытаецца хтосьці. Магчыма, гэта загадкавы Нехта (В. Глазкоў), які гаворыць сентэнцыямі і ўвасабляе сабой саматужнага філосафа. "Што вы зрабілі, каб змяніць сваё жыццё?" — пытаецца ён, і гэтак пытанне можна з поспехам адрасаваць кожнаму з нас.

Я назірала не толькі за сцэнай, але і за публікай у зале. Тэатралы (а іх на прэм'ерах — большасць) глядзелі ўважліва. Старшакласнікі, здаецца, увогуле не ўспрымалі відовішча, бо гыгыкалі і шамэцелі пакецікамі. Падумалася: дык хто тады будзе мяняць жыццё, калі самі мы альбо маўчым, альбо каторы раз, як той канстэбль, "ахоўваем турму", альбо адрасуе моладзі не вельмі ўцямяны пастаноўкі, дзе бедныя лялькі вымушаны бясконца размаўляць?

Трэба прызнаць, што п'еса, больш падобная на кінасцэнарый (а мо і вырашала з яго), з цяжкасцю ўмяшчаецца ў аб'ём лялечнага — хай сабе і дарослага — спектакля. На сцэне то раскідваецца, то зноў ладкуецца паўпрапрысты дом філосафа, святара і пісьменніка (мастак-пастаноўшчык В. Рачкоўскі). Вобраз, акружаны сцяной неразумнення, вяртае нас у сённяшні дзень, нагадваючы адно вядомае імя. Яшчэ адзін дзівак таленавітага расійскага драматурга яскрава даводзіць, што прычына ўнутранай драмы творцы — гэта незапатрабаванасць грамадствам.

Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ

ВЫСТАВЫ

Прадстаўляе "М"-галерэя

Выстава ў Multiplikatoren-galerie Нямецкага культурнага цэнтра імя Гётэ ў Мінску склалася цалкам у рэчышчы яе канцэпцыі і накірунку яе дзейнасці. Творцы, якіх запрашаюць выстаўца ў галерэі, — людзі ў мастацтве невыпадковыя, неадназначныя, але галоўнае, яны ўжо неаднаразова паспяхова правялі ў Беларусі і замежжы свае мастацкія акцыі. У "М"-галерэі ўжо прайшла выстава Дзяніса Сіногіна, днямі распачалася фотавыстава Ігара Саўчанкі "Над Германіяй — неба без аблокаў", гэты месяц пазнаёміць з новымі эксперыментамі Волгі Сазыкінай. Творчасць гэтых мастакоў патрабуе сузірання, разважанняў і духоўнай канцэнтрацыі, і для гэтага як мага лепш падыходзіць вузкі калідор галерэі, які па сваёй пачатковай задуме не быў разлічаны на вялікую колькасць наведвальнікаў.

Спрэзентаваная фотасерыя Ігара Саўчанкі "Над Германіяй — неба без аблокаў" — праца пачатку дзесятыя, калі Ігар спрабаваў свае канцэпцыі выкласці менавіта праз фотаздымкі. Серыя гэта склалася з перазнятых фота з сямейнага архіва. На іх — твары жанчын і вайскоўцаў, групы люд-

зей, краявіды. Подпісы, знорок здрукаваных чарнілам, дзе-нідзе крываваата, на нямецкай мове — усяго толькі штыры да асэнсавання, шлях, на які накіроўвае мастак.

Ігар Саўчанка — асоба ў мастацкім асяроддзі Мінска прыкметная. Дзякуючы захапленню фота і свайму характару ён хутка пасля заканчэння РТІ кінюў тэхнічную спецыяльнасць і заняўся мастацтвам. Вынікі не прымусілі сябе чакаць. Спіс выстаў, у якіх удзельнічаў мастак з 1989 г. на Беларусі і ў замежжы, займае не адну друкаваную старонку. Тры гады таму Ігар цалкам адышоў ад фота ў бок праектаў і эксперыментаў з тэкстамі. Такая мабільнасць і адчуванне запатрабаванняў сённяшняга мастацтва адрознівае яго ад многіх іншых мастакоў. Нездарма мастацтвазнаўца Міхал Барзна называе яго адным з лепшых беларускіх канцэптуалістаў.

Для самога мастака гэта, думаецца, адзін са шляхоў самавызначэння, які дапамагае зрабіць нечаканы для нас і цалкам натуральны для яго крок у творчасці.

Наталля ШАРАНГОВІЧ



У Докшыцкім гарадскім Цэнтры культуры адбылася сустрэча з пісьменнікам-земляком Іванам Стадольнікам, якую арганізавалі работнікі раённай бібліятэкі на чале з дырэктарам ЦБС І. Салодкінай.

Нядаўна Івану Канстанцінавічу споўнілася 60 год і, зразумела, што ў такі адметны час ён не мог не наведаць родную зямлю, якая натхняла яго Музу. Вось таму першым прыпынкам гасцей, а з Іванам Канстанцінавічам яшчэ была яго дачка, журналіст газеты "Совetskая Беларусь" Аэліта Салжына, і сябра, пісьменнік Аляксей Масарэнка, стала вёска Янкі Докшыцкага раёна, дзе Стадольнік нарадзіўся. У мясцовай школе вельмі цёпла прайшла сустрэча з вучнямі, настаўнікамі. Дзеці чыталі вершы юбіляра і іншых беларускіх паэтаў, паказалі невялікі канцэрт, у час якога Іван Канстанцінавіч чакаў сюрпрыз. Песню для свайго хроснага бацькі выканаў хрышчонік паэта першакласнік Саша Кеда.

У Докшыцах сталічных гасцей чакалі вучні гарадскіх школ, грамадскасць горада, бібліятэкары, настаўнікі раёна. Іван Канстанцінавіч заўсёды жаданы гасць у землякоў, якія ганарацца і ведаюць яго творчую спадчыну. А яна вельмі разнастайная і даволі багатая.

Чытачу І. Стадольнік вядомы як паэт, пісьменнік, публіцыст, драматург. Ён надрукаваў дзве кнігі праявіўных твораў "Хачу табе шчасця" і "Лістапад на пачатку лета", кніжку вершаваных і праявіўных гумарэсак "Як тут не смяцца" і іншыя. Доўгі час працаваў у часопісе "Вожык".

З прыхільнікамі яго таленту, якіх цікавілі многія пытанні з жыцця і творчасці пісьменніка, у Івана Канстанцінавіча адбылася цікавая, жывая размова.

Шмат цёплых слоў, падарункаў атрымаў у гэты дзень пісьменнік на роднай зямлі. Першым выпадком гонар вітаць Івана Канстанцінавіча галоўнаму рэдактару раённай газеты "Родныя вытокі" Мікалаю Аўтуху, бо менавіта на яе старонках упершыню былі надрукаваны вершы тады яшчэ юнага паэта. Тут ён атрымаў і першую рэцэнзію на іх. Прывіталі пісьменніка загадчык аддзела культуры райвыканкама У. Пусташыла, дырэктар цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы І. Салодкіна, настаўніца Таргуноўскай базавай школы Г. Корсак. Самадзейныя артысты ГЦК Людміла Лаўрыновіч, Вадзім Кішулька, Дзмітрый Усок, Тамара Мацкевіч падарылі юбіляру музычныя падарункі.

Шчырыя словы ўдзячнасці, кветкі, падарункі, на якія была багатая сустрэча, шматлікія жадаючыя атрымаць аўтографы пісьменніка пасля яе заканчэння — лепшае сведчанне таго, як цягнуцца людзі да літаратурнага слова. Таму мае рацыю Аляксей Масарэнка, які, заканчваючы сваё выступленне, сказаў: "Беларуская літаратура існавала і існуе. Яна магутная і багатая, мае свайго шырокага чытача. Верце ў яе. Ведайце сваю спадчыну і думайце пра Беларусь".

Тамара ЧУВАХОВА

Выдадзена ў Беластоку

У серыі выдавецтва "Бязмежа" ў Беластоку выйшла ў перакладзе на польскую мову кніга прозы Уладзіміра Арлова "Рэквіем для бензапілы". Яе склалі эсэ і апавяданні, напісаныя ў апошнія гады, і "Сібірская аповесць" пісьменніка.

Адкрываецца кніга свайго роду візітоўкай У. Арлова, вядомым эсэ "Незалежнасць — гэта...", якое перакладзена ўжо болей чым на 20 моў.

Кнігу ўклаў і напісаў пасляслоўе Ян Максіміук. Ён жа перакладчык на польскую мову шэрагу змешчаных у зборніку твораў (Максіміук вядомы нашаму чытачу як перакладчык на беларускую Джойсавага "Уліса").

Да таго, каб творы Арлова загучалі польску, далучыліся таксама Міраслава Лукша, Алег Латышонка, Галіна Максіміук, Чэслаў Сеньюк і Аляксандр Варбіцкі.

ВІНШУЕМ!

Жарцікамі, жарцікамі ды... на Парнас Янусю МАЛЬЦУ — 50

Свой поўдзень веку Іван Вільгельмавіч сустрэў і важкімі творчымі набыткамі, і багаццем пройдзеных дарог. Нарадзіўшыся ў вёсцы Хрыстова Пастаўскага раёна, пасля заканчэння васьмі класаў вучыўся ў Полацкім ГПТВ-66, працаваў на Віцебскім заводзе сантэхзагатавак. Пасля паступіў вучыцца на машыніста ў Находкінскую марскую школу тэхнічнага флоту. Была служба ў арміі, завочная вучоба ў Беларускай дзяржаўнай універсітэце, які скончыў у 1983 годзе. Працаваў сцэнішчыкам вагонаў, сарціроўшчыкам цэглы, механікам па абслугоўванні тэлеабсталявання... З 1993 года быў рэдактарам літаратурнага аддзела ў часопісе "Вожык". Літаратурнай працай займаецца з 1974 года, а з

першымі творамі ў рэспубліканскім друку выступае з 1984-га. Асноўнае прызначэнне Януса МАЛЬЦА — сатыра і гумар, хоць не цураецца і "сур'ёзнай" паэзіі. З'яўляецца адным з аўтараў калектывных зборнікаў "Лагодны прамень раніцы" (1988), "Асцюкі за каўняром" (1989), "Трусой на Парнас" (М., 1989, "Бібліятэка "Крокодила"). Хораша зарэкамендаваў сябе і ўласна аўтарскімі кніжкамі, звярнуўшы ўвагу і чытачоў, і крытыкі зборнікамі "Бедны конь" (1992), "Трава ў вушах" (1994), "Родны мацярык" (1995).

З днём нараджэння, дарагі Іван Вільгельмавіч! Далейшага вам спору ў жыцці і творчасці!

Янусь МАЛЕЦ



На злome часу Беларусі — жыць!

Нілу ГІЛЕВІЧУ

Ну вось і XXI-ы!
Ну вось і дажылі...
Чамусьці толькі вершы
Трывожныя пайшлі.

Сапраўдныя паэты,
Не гора-салаўі,
Рыфмуюць стогн планеты
У вершах у сваіх.

Радкі іх то заплачуць,
То снёўна закрычаць,
А гэта, гэта значыць,
Што душы іх — гараць!

Паэты-сцяганосцы!
За ваш пякучы боль
Няхай вам лёс дасць моцы
І хлеб на стол, і соль.

За вашыя пакуты —
Інакш не можа быць —
З людзей Бог скіне пумы,
І Беларусі — жыць!

Я — народ...

Я — народ... Я цяплю, ды ўсё ж веру:
Жыць нядоўга хлусні і цынізму,
І з надзеяй маёй, з маёй веры
Храм паўстане без розных там "ізмаў".

Я — народ! Адчыняю я дзверы
У збудаванне наступных вякоў,
Дзе на месцы баёў і імперый —
Мірны водар вясенніх садоў.

Там...

МАМЕ

Маё любімае Хрыстова,
Мая маленькая Личына...
Туды, а не ў кірунку Рыма,
Я шлю маёй малітвы словы.
Там мой Хрыстос, і мой там Бог,
Мая Марыя-дзеве,
Там скрыжаванні ўсіх дарог
Направа і налева.
Там пачыналася дарога,
Туды вяртаюся з адчаем
І ўспамінаю там звычайна,
Што нарабіў памылак многа.
Я там на могілках маюч
З душэўным ціхім болем
І так заплакаць там хачу,
Здаецца, як ніколі.
Змяніў бы я свой шлях жыццёвы
І па-другому жыць бы сёння,
Не апынуўся б у палоне
Нікчэмных спраў, былых і новых.
Пайсці б асмеліўся ў касцёл,
Перад крыжам сагнуў бы спіну...

Даруй мне мама — мой Анёл! —
Што быў я грэшным сынам.

Я д'яблам гімн не прапяю
І за мільён даяраў,
Хоць і грашу, гарэлку п'ю,
Жыву-скрыплю за тату.

Я д'ябал сам? Што ж, можа быць...
Але іду да Бога.
Я іншых не хачу вучыць,
Якой ісці дарогай.

А ёсць жа — вучаць і вядуць,
Уладна шлях нам чэрцяць.
Яны не кураць і не п'юць,
Аднак — якія ж чэрці!

З-за ўлады кінуць і сям'ю,
Пасадны трон — іх мара.
Я д'яблам гімн не прапяю
І за мільён даяраў!

Вулічная замалёўка

Ідзе! Маладая! Прыгожая!
Імклівая, быццам лань!
Нямеюць мужчыны-прахожыя:
Ці ява яна, ці здань?

І кожнаму хочацца позірку
Яе зіхатлівых вачэй, —
Блакітных, як неба над возерам, —
Каб стала на сэрцы святлей.

Дык глянь жа ў іх вочы ахвочыя —
Няхай маладзёнец душой,
Хай трызняць табой уснячна
Злыселаі свайёй галавой!

ДЗЕ Ж ТЫ, МОЙ СУЛІКО...

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 9)
Хельда, мусіць, усё зразумела ці мо
знайшла ў сваёй інтэрнацыянальнай
рускатаўнай Нарве, пра якую тады тру-
білі — правобраз будучай Эстоніі, —
іншага, не горшага за Лёшу джыгіта.

Усмійнуўся, прыгадаўшы тую смеш-
ную гісторыю. Усяго было — і вясёлага,
і сур'ёзнага. Такого сур'ёзнага, што сё-
ння падаецца смешным, і такога смешна-
га, што на сённяшні розум плакаць хо-
чаша. І дзякуй Богу, што ёсць на свеце
наўныя дзівакі, як Лёша-Суліко Гаціці-
дзе, якія скрашваюць паньлюю сур'ёз-
насць.

Цікава, а які сёння сівагаловы акса-
кал Суліко Гаціцідзе? Такі ж наўнаваты
дзівак ці салідны, паважаны, мудры
дзядуля? Мо ого якімі справамі зава-
рочвае! Дзіваком можна падавацца ў
чужым асяроддзі, а ў сваім... І не такі
ён, мусіць, быў дзівак, як здавалася.
Прызнаўся нека, што да арміі ездзіў на
ўласным, тады самым модным вялікім
чорным лімузіне. Гэта сёння на лімузінах
ездзяць жук і жаба, абы грошы. Мала
тады было мець грошы — спрыт павінен
быў быць, ды яшчэ які спрыт, каб зай-
мець лімузін! Бедаваў, што не ўдалося
адкруціцца ад арміі, як двум старэйшым
братам: прыслалі новага ваенкама, та-
кого паганага, што ніяк нельга было
пад'ехаць. Праўда, неўзабаве прагналі,
але было позна...

Служыў Лёша на праэктары добра-
сумленна, сам прызнаваўся, што служ-
ба яму ў радасць. Яфрэйтарская лычка,
якая дасталася яму пасля Шпакоўскага,
была вяршыняй шчасця, і гэтае ягонае
шчасце таксама нельга было ўспрымаць
без смеху.

— Камандыр, нікто ныкагада ў нас
эфрэйтарам нэ прыхадыл, — узнесла,
натхнёна радаваўся ён. — Ды мэнэ акса-

кал пэршы руку падават будэт: пагра-
нычнэка, а нэ страйбат!

— Лёша, будзеш добра службыць —
яшчэ адну лычку дадуць пры дэмабілі-
зацы. Малодшым сяржантам вярнешся.

— Шутыш, камандыр, — недаверліва
паглядзеў ён.

— Усім даюць, хто не праштрафіцца...

І Лёша службыў, каб не праштрафіцца.
Калі адлучаўся на заставу ці даручаў пра-
весці за сябе нейкія заняткі, маладыя
аж стагналі ад яго. Як для камандзіра,
добра мець такога намесніка, аднак у
душы ўзнікала нейкая прыкрасць: Гаці-
цідзева жорсткасць не выклікала сім-
паты.

Ранняя вясною, як паменела рабо-
ты, выклапатаў праз капітана для Лёшы
дзясцідзённую паездку на радзіму. Як
вярнуўся, расказваў, што яго з яфрэй-
тарскай лычкай, масіўным нагрудным
знакам "Отличный пограничник" зем-
лякі сустрэлі як нацыянальнага героя,
пяць дзён святкавалі ўсім пасёлкам. Тым
не меней, паспеў памяняць свой чорны
"ЗИС" на звышмодную "Волгу" з блі-
шчатай нікелевай аблямоўкай. Пры-
валок з сабою агромністы чамадан з
нечуванымі прысмакамі і для "каманды-
ра" персанальна — дзве пляшкі віна
з сямейнага пограба: адну ягонага года
нараджэння вырабу, другую ўвогуле
стогалавай даўнасці. Тады не здагадаўся
аб сапраўднай вартасці і сімваліцы гэ-
тых падарункаў, з лёгкай душою пера-
рэзентаваў нампаліту, паколькі на пра-
эктары трымаў строга сухі закон. Праў-
да, для цікавасці адкаркаваў употай,
зрабіў па маленькім глытку з кожнай —
нічога асаблівага, кісленькае.

Ці гэта рыса каўказскага характару,
ці Лёшава індывідуальная, але ён абса-
лютна шчыра ўмеў быць удзячным,
плаціць добром за добро. У жыцці час-
цей за ўсё здаралася наадварот: каму

рабіў дабро — альбо тут жа забывалася,
альбо адплачвалі няўдзячнасцю, нават
подласцю. Лёша пяць гадоў пасля
дэмабілізацыі пісаў сваім каравым ма-
лазразумелым почыркам і ў кожным
пісьме запрашаў быць самым ганаро-
вым і шануюным гасцем усяе ягонай
радні, засмучаўся, што не можа пры-
слаць мандарынаў, персікаў, бо іхняе на-
чальства забараніла пошце прымаць та-
кія пасылкі. І ніяк не мог зразумець,
чаму не прыязджае ў госці, пытаў "мо з
грашымі туга, камандыр, то вышлю,
толькі прыязджай". І нека атрымаў пе-
равод на астранамічную для яго суму.
Лёшавым почыркам на адрыўным цэт-
ліку напісана: прыязджай, камандыр,
маё вяселле і дата. За тры грошы можна
было наняць таксі і месяц катацца па
ўсёй Грузіі, аднак і на гэты раз выбра-
ца ў паездку не дазволілі нейкія неадк-
ладныя справы. Павіншаваў тэлеграмай,
а грошы адаслаў, чым пакрыўдзіў Лёшу.
Аднак ён яшчэ гады тры не пераставаў
слаць запрашэнні, аж пакуль перапіска
стала радзейшай і нейк сама па сабе
абарвалася.

Шкада, што не выбраўся, так і не
наведаў Лёшу. Адночы ўжо зусім на-
мерыўся, едучы адпачываць у Гагры. Ды
смех прызнацца: у спешцы збораў за-
быў прыхапіць Лёшаў адрас, а ў памяці
не захаваўся. Напісаў з санаторыя жон-
цы, каб знайшла і прыслала, але яна не
знайшла. Запісаўся на экскурсію ў Ба-
тумі, спадзеючыся на цуд. Ды падобныя
цуды бываюць толькі ў дурнаватых кніж-
ках. Пабачыў казачную Лёшаву Калхіду,
— і тое добра. А цяпер, калі часу — хоць
адбаўляй, толькі і падарожнічай, як
пенсіянеры на загілым-перагілым
Захадзе, дык трасцу выбараша на на-
шанскую пенсію! На другі канец горада
з'ездзіць з перасадкамі, і то прыкідваеш-
раздумваеш...

"Нацыянальную культуру мы разглядаем як важнейшы стратэгічны рэсурс дзяржавы"

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 3, 5)
Максім Танк цалкам справядліва пісаў: "Кожны мастак твор павінен прайсці праз дзве судовыя інстанцыі: сучаснасць, якая часта памыляецца, і будучыня. Час выпраўляе ўсе памылкі".

Павінен сказаць, што наша гуманітарная навука сёння не на вышыні. Адмовіўшыся ад эстэтычных канцэпцый савецкіх часоў, літаратура- і мастацтвазнаўства пайшло не наперад — да глыбокага вывучэння новых з'яў культурны, а назад, да прастай канстатацыі фактаў, кампліментарнасці, суб'ектыўзму і прымітыўных ацэнак.

Думаю, Нацыянальнай акадэміі навук, профільным інстытутам неабходна кардынальна паляпшаць сваю работу і выходзіць на ўзровень сучасных патрабаванняў аховы і ўмацавання духоўнай і эстэтычнай самабытнасці і творчага багацця нашай культуры.

Актыўная і плённая работа гуманітарнай навукі, мастацтвазнаўства дапаможа процістаяць разбуральным працэсам навязвання свету адзіных стандартаў масавай эрцакультуры, нівеліравання, дэградацыі і выраджэння мастацтва. Дасць магчымасць абараніць культурную спадчыну і сучаснае духоўнае багацце ўсёй нашай славянскай цывілізацыі ад негатываўна ўздзеяння глабалізацыі, а больш дакладна, ад амерыканізацыі, воль у гэтым я бачу, як казаў Станіслаўскі, звышзадачу нашай дзейнасці, паважаныя вучоныя і творчыя работнікі. Зразумела, што процістаяць вялікаму патоку нізкапробных твораў і модных павеваў цяжка. Але ўспомніце народную мудрасць: жывая рыба плыве супраць цячэння, а тухлая — уніз па рацэ.

Я веру ў вашы творчыя сілы, у ваш талент і энергію, дарагія майстры культуры, і спадзяюся на поспехі ў важнай і высакароднай справе духоўна-маральнага развіцця нацыі!

3. У кантэксце лепшых нацыянальных традыцый сцэнічнага мастацтва актыўна развіваецца беларускі тэатр.

Шырокае прызнанне ў айчыннага і замежнага глядача атрымалі спектаклі Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета.

Беларускі балет — выдатная з'ява ў сучасным нацыянальным мастацтве. Небывалы ўзлёт і прызнанне беларускага харэаграфічнага мастацтва на міжнароднай арэне звязана з імем мастацкага кіраўніка тэатра, балетмайстра, народнага артыста СССР Валянціна Елізар'ева. У апошнія гады шырокаю вядомасцю атрымалі спектаклі рэжысёра Мікалая Пінігіна, драматурга Аляксея Дударова.

4. Да ліку пазітыўных з'яў культуры апошніх гадоў мы адносім вяртанне да актыўнай творчасці нацыянальнага кінавіда мастацтва.

Спатрэбілася маё асабістае ўмяшанне і ўдзел, каб ажывіць работу нацыянальнай кінастудыі "Беларусьфільм". Умацаваць яе матэрыяльна-тэхнічную базу. Створаны мастацкі фільм Міхаіла Пташука "У жніўні 44-га", шэраг іншых кінатвораў. Кінамастацтва — справа дарагага. Але тое, што дорага каштуе, гэтак жа высока і цэніцца. Дзяржава аказвае вялікую матэрыяльную дапамогу айчынныму кінематографу і мае права разлічваць на адпаведную аддачу.

Гэта датычыцца і рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства "Беларускі відэацэнтр". Сёння прадукцыя Белвідэацэнтра дэманструецца не толькі па першым Нацыянальным тэлеканале, значная яе частка ідзе па замежных каналах "Культура", НТБ, "АСТ-Праметэй" і "Інтэрньюс". Цэнтр прадаў шэраг фільмаў, атрымаў валюту і гэта пахвальна. Трэба і ў далейшым развіваць экспарт. Гэта больш чым простае зарабляне грошай. Гэта — прапаганда нашай культуры і прапаганда нашага ладу жыцця.

Пятае. Важнейшым складальнікам культуры з'яўляюцца музеі. У нашай краіне дзейнічаюць 185 музеяў з улікам філіялаў. Толькі ў 90-ыя гады створана 38 новых музеяў. На іх агульным балансе знаходзіцца каля 2,5 мільёна ўнікальных экспанатаў.

Штогод адкрываецца каля 1,5 тысячы выставак самай разнастайнай тэматыкі. Іх наведвае больш за 3 мільёны чалавек у год.

Пераасэнсаванне сацыяльнай ролі музеяў у новых эканамічных умовах дало магчымасць ім стаць больш актыўнымі даследчымі сістэмамі, адукацыйнымі, культурнымі цэнтрамі адпачынку.

Патрабуюць больш актыўнага ўключэння ў банк даных сусветнай культурнай спадчыны гісторыка-архітэктурныя ансамблі гарадоў, гістарычныя сельскія паселішчы, асобныя помнікі. Інтэнсіўнасць рэстаўрацыйных работ павінна апыраджацца працэс разбурэння помнікаў. Неабходна распрацоўка

комплекснай праграмы захоўвання гісторыка-экалагічных ландшафтаў, гістарычнай забудовы паселішчаў, цэнтраў народных промыслаў, рамёстваў. Гэта — не толькі даніна павягі да мінуўшчыны. Гэта — рэальны шлях забеспячэння культурнага адраджэння рэгіёнаў. Гэта — перспектыва экалагічнага і сацыяльнага развіцця правінцыі, занятасці мясцовага насельніцтва.

Пільную ўвагу трэба ўдзяліць выкананню комплекснай праграмы развіцця Полацкага нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка.

Ахова помнікаў, памятных мясцін часам патрабуе не столькі сродкаў, колькі пастаяннай увагі і клопату з боку творчых саюзаў, кіраўнікоў органаў улады на месцах. Таму кіраўнікі аблвыканкамаў, райгарвыканкамаў павінны лічыць аднаўленне гістарычных помнікаў сваёй святой справай. Вы ж жывяце ў гэтых гарадах і пасёлках. Там растуць вашы дзеці і ўнукі. Яны не павінны быць пазбаўлены гістарычнай памяці. Помніце. З любові да родных вытокаў вырастае любоў да нашай Радзімы.

Шостае. Народная культура — гэта шматгранная з'ява, у аснове якой развіццё фальклору, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, традыцый сямейнага і грамадскага быту.

Сёння сотні тысяч дзяцей і дарослых заняты рознымі відамі народнай творчасці. Дзейнічаюць 28 тысяч гурткоў і калектываў, клубы і гэтак далей.

Традыцыйнымі сталі фестывалі народнай творчасці нацыянальных культур.

У апошнія дзесяцігоддзе ўзрасла цікавасць да фальклору. Традыцыйныя народныя песні — найбагацейшая культурная спадчына беларусаў — трывала ўвайшлі ў рэпертуар фальклорна-этнографічных і самадзейных калектываў, тэле- і радыёперадач.

Дзяржава аказвае і будзе аказваць усялякую падтрымку развіццю народнай творчасці і народных промыслаў.

Сёмае. Культура дзяржавы, яе маральны і духоўны патэнцыял вызначаюцца ў многім работай бібліятэк. Да ўжо сказанага дадам, што асабліва ўвагу варта ўдзяліць сельскім бібліятэкам як асноўным установам культуры і галоўным крыніцам інфармацыі. Вельмі вялікая іх роля ў прапагандзе навуковых ведаў, перадавога вопыту ў сельскай гаспадарцы і іншых галінах.

Сельская бібліятэка сёння сутыкаецца з вострай праблемай камплектавання. У сярэднім за год у яе фонды паступае толькі 30-45 назваў кніг, 5-10 назваў часопісаў, 3-5 газет, пераважна беларускіх.

Міністр культуры, кіраўнікі аблвыканкамаў павінны знайсці дзяржаўныя шляхі вырашэння ўсіх названых праблем. Людзям трэба даць магчымасць самага шырокага доступу да інфармацыі і да вытокаў нашай культуры.

Я даручаю Дзяржаўнаму камітэту па друку пашырыць пералік сацыяльна значнай літаратуры для камплектавання бібліятэчных фондаў. Выпуск гэтай літаратуры фінансуецца з дзяржаўнага бюджэту, таму трэба ўдасканаліць сістэму падбору выданняў як па тэматыцы, так і па мастацкім узроўні, каб за дзяржаўныя грошы не тыражавалася халтура і пасрэднасць.

Дарагія сябры!

Беларусь уступае ў новае стагоддзе як суверэнная еўрапейская дзяржава, якая ўпэўнена заявіла аб сваёй пазіцыі ў міжнародных адносінах, дынамічна развівае сваю эканоміку і культуру, умацоўвае дзяржаўнасць. Гэты этап нашага развіцця асабліва, і ён патрабуе вашага разумення. Разумення таго, што ўсё, што мы робім у нашай дзяржаве, аб чым гаворым, што ствараем, адбываецца на гістарычным павароце. Сутнасць гэтага моманту ў тым, што мы ствараем сваю дзяржаўнасць, дзяржаўнасць на больш высокім узроўні. Мы ствараем абсалютна новую дзяржаву. На жаль, вопыт іншых не заўсёды спрыяльна кладзецца на беларускую глебу. Зразумейце, што вельмі цяжка тварыць, ствараць вялікае, падтрымліваць і фінансаваць, калі ідзе працэс стварэння самой дзяржавы і тых інстытутаў, якія павінны вырашаць гэтыя задачы. У гэтым заключаецца самая вялікая цяжкасць і праблематычнасць апошніх пяці гадоў як для прэзідэнта, прадстаўнікоў органаў улады, так і для вас, творчых работнікаў. Складанасці і маштабы праблем, якія сёння існуюць, патрабуюць вялікіх затрат, а сродкаў не хапае. Трэба адмовіцца ад ілюзій, што тосці нам гэтыя сродкі безвыплатна дасць. Не дадуць, пакуль не пераканаватца, што ў нас працуе эканоміка і мы маем магчымасць вярнуць атрыманыя крэдыты. Іншай логікі быць не можа.

Праўда, нядаўна стала вядома, што на прэзідэнцкую кампанію ў Беларусі з-за мяжы ўжо пайшло 70,8 мільёна долараў, а плануецца 108 мільёнаў. Ну, вядома ж, не прэзідэнт. Вам, можа, штосьці перападне. Таму што без вас не абываецца гэта прэзідэнцкая кампанія. І вы, калі ласка, не адмаўляйцеся. Гэта будзе "добрая інвестыцыя ў нашу культуру". Ну а выбары пройдуць цывілізавана, так, як хоча беларускі народ. Вядома ж, я гэта кажу жартам, але ў гэтым жарце многа праўды. Амаль уся праўда.

Людзі — вось галоўнае багацце нашай краіны. Ад іх працавітасці, энергіі, здольнасцяў і талентаў залежыць паспяховае развіццё нашай дзяржавы. Прыемна, што наш народ цягнецца да культуры і мастацтва.

Аб багацці людскіх талентаў, вялікай папулярнасці і высокім прэстыжы прафесіі работніка культуры сведчыць імкненне моладзі да атрымання мастацкай адукацыі. Аб гэтым сведчаць конкурсы ў ВНУ мастацтваў. Так, у Беларускай акадэміі мастацтваў, Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры агульны конкурс стабільна складае 4-5 чалавек на адно месца, а па асобных спецыяльнасцях дасягае 12 чалавек і вышэй.

Як відаць, праца па прызначэнні цэніцца сёння моладзьцю даражэй за ўсё. Нам неабходна накіроўваць моладзь на вучобу ў вядучыя ВНУ Расіі і іншых краін, выпрацаваць сістэму пастаянных стажыровак творчых работнікаў за межамі Беларусі.

Штогод ва ўстаноў культуры рэспублікі накіроўваецца больш як дзве з паловай тысячы дыпламаваных спецыялістаў. Задача кіраўнікоў мясцовых органаў улады павінна заключацца ў тым, каб стварыць усе неабходныя жыллёва-бытавыя і іншыя ўмовы маладым спецыялістам для работы.

У рамках магчымага дзяржава павінна зрабіць усё для сацыяльнай абароны работнікаў культуры і мастацтва, аказання фінансавай і арганізацыйнай падтрымкі творчых асоб, у тым ліку з Фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусі. За час існавання фонду яго стыпендыямі сталі больш як чатырыста таленавітых маладых людзей, лаўрэатаў шэрагу рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў. Гэта тыя, хто ўжо сёння з'яўляецца надзеяй беларускай культуры і мастацтва. І іх майстэрства павінна расці.

У нас надзвычай таленавіта моладзь. Дабіліся высокіх званняў лаўрэатаў юныя таленты Алег Яцына (скрыпка), Андрэй Кавалінскі (труба), Павел Кундзянок (габой), Міхаіл Лявончык (цымбалы).

Вучань музычнага каледжа пры Беларускай акадэміі музыкі Аляксандр Музыкантаў стаў пераможцам міжнароднага конкурсу піяніста "Мінск-2000". Высокае прызнанне публіцы атрымалі студэнты Акадэміі музыкі Андрэй Паначэўны, Іосіф Сяргей, Сяргей Смірноў, Юрый Бліноў на самых прэстыжных міжнародных конкурсах у ЗША, Германіі, Італіі, Францыі, Бельгіі, Польшчы. Выдатную перамогу атрымала студэнтка Беларускай акадэміі мастацтваў Дар'я Мароз на міжнародным конкурсе ў Швейцарыі "Алімпійскае мастацтва і спорт-2000".

За апошнія сем гадоў 150 работнікаў культуры і мастацтва былі адзначаны ганаровымі званнямі "Народны артыст", "Народны мастак", "Заслужаны дзеяч мастацтваў", "Заслужаны артыст", "Заслужаны дзеяч культуры" Рэспублікі Беларусі.

Імёны народных артыстаў Беларусі Міхаіла Дрынеўскага, Валерыя Раяўскага, Сяргея Картэса, Уладзіміра Гасцюхіна, Валянціна Дудкевіча, Міхаіла Фінберга, Барыса Луцкі, Васіля Раічыка, Аляксандра Ткачонка і многіх іншых не патрабуюць сёння дадатковага прадстаўлення. Яны — гонар сучаснага беларускага мастацтва. Адзінае, аб чым хацелася б папрасіць. Несумненна, вы застаняцеся вялікімі ў нашай культуры. Але гэта веліч будзе яшчэ больш значнай, калі вы выхаваете дастойноў сабе змену, новае пакаленне творцаў. А вы гэта можаце. У адваротным выпадку абсяжэння ўсё нашы размовы і намаганні. Хацелася б, каб вы заўсёды аб гэтым помнілі.

Сёння мы захапляемся ўнікальнасцю захаванага найвышэйшага майстэрства разбы па дрэве. Адным з яркіх прадстаўнікоў народных майстроў Беларусі з'яўляецца Іван Філіпавіч Супрунчык, ураджэнец вёскі Церабічы Столінскага раёна Брэсцкай вобласці. Па прафесіі ён бібліятэчны работнік. Сваё бачанне свету ўвасобіў у ўнікальных драўляных скульптурах. Па яго ініцыятыве ў роднай вёсцы створана бібліятэка-музей.

І такіх прыкладаў намала. Таленавітыя прафесійныя майстры мастацтваў, выдатныя артысты мастацкай самадзейнасці, творчыя

самародкі — усе яны з'яўляюцца залатым фондам і набыткам Беларусі, прадстаўляюць нашу краіну, яе багатую культуру.

Культура была і застаецца зонай асаблівай увагі дзяржавы.

Вельмі важная яе роля ў фарміраванні грамадзянскага грамадства ў нашай краіне. Развіццё дэмакратычных інстытутаў, стварэнне грамадскіх арганізацый і аб'яднанняў — усё гэта вызначае сучаснае аблічча Беларусі. У гэтых працэсах якраз найбольшую актыўнасць працягвае творчая інтэлігенцыя.

Хацелася б толькі падкрэсліць важнасць канструктыўнай дзейнасці грамадскіх фарміраванняў. Усе мы жывём у адной краіне і ўсім нам трэба думаць і клапаціцца аб яе дабрабыце. Паважайце Канстытуцыю, нашы дзяржаўныя сімвалы. Здавалася б, гэта элементарныя абавязковыя нормы для кожнага цывілізаванага чалавека. Аднак менавіта ў творчым асяроддзі бывае гэтакі бравата і патугі рэвалюцыйных змяненняў дзяржаўнага ладу.

Сутнасць грамадзянскага грамадства — не канфрантацыя, а сумесная канструктыўная работа грамадскіх арганізацый, рухаў, палітычных партый і ўсіх галін улады. Нам не патрэбны ўзрушэнні і смута, нам патрэбны парадак і правітанне краіны!

Асабліва хачу сказаць аб творчых саюзках. Дзяржава падтрымала гэтыя грамадскія аб'яднанні творчай інтэлігенцыі. Быў прыняты спецыяльны закон аб іх дзейнасці. Цяпер трэба працаваць самастойна. Уносіць свой канструктыўны ўклад у развіццё культуры, мастацтва, навукі, у эканамічны ўздым краіны.

Безумоўна, я падтрымаю вашы праекты. Але праекты вартыя, значныя для краіны, па-спраўдному творчыя. Прапаноўвайце!

Сёння для кожнага творчага чалавека ў нашай краіне ёсць прастор для работы. Дзяржава высока цэніць усё, што робіцца на карысць народа.

Паважаныя сябры!

Госці нашай краіны не раз выказвалі мне сваё захапленне тым, як інтэнсіўна ў нас будуюцца культурныя, сацыяльныя аб'екты, жылыя дамы. Як спакойна і мірна на вуліцах нашых гарадоў. Як актыўна нашы людзі наведваюць культурныя мерапрыемствы.

Паглядзіце, па вечарах свецяцца вокны тэатраў, палацаў, бібліятэк. І, на маю думку, ніхто ў залах не сядзіць у валёнках і кажухах.

Гэта стварылі мы з вамі. На нашай зямлі. Мы ўсталювалі палітычную стабільнасць, нацыянальную згоду і грамадзянскі мір.

На вуліцах беларускіх гарадоў не страляюць. У нас не ўзрываюцца дамы. Надзея на стрыожаны мафія і злачынны свет.

Мы нікому не аддадзім гэтыя заваёвы. Не адмовімся ад здабытага, пабудаванага, выпактаванага і заваяванага ні на вяршок! На тым стаялі, стаім і стаяць будзем!

Зразумела, у нас яшчэ няма праблем. Яны вядомыя, над іх вырашэннем працуе ўрад, усе галіны ўлады. Наша мэта — узняць дабрабыт народа, зрабіць краіну эканамічна моцнай. Менавіта эканоміка з'яўляецца асновай і нашага суверэнітэту, і наша палітычнага аўтарытэту ў свеце, і духоўнага росквіту нацыі. Наш дабрабыт мы павінны ствараць сваімі рукамі, сваім розумам, энергіяй і талентам. Гэта самы надзейны шлях і гарантыя незалежнасці. Ні сорасяўскія гранты, ні падаткі замежных фондаў не ўзімуць нашу культуру. Толькі мы самі, сумеснымі намаганнямі, у дружбе і грамадзянскай згодзе, кансалідууючы грамадства на высакародных ідэях служэння Айчыне, даб'ёмся высокай мэты!

Я ўжо не раз гаварыў: будзем жыць багацей — будзем выдзяляць больш сродкаў на культуру. Гэта я вам гарантую!

Сёння зразумела ўсім: шлях у будучыню адкрыты толькі высокадухоўнаму чалавеку. Праваднікамі на гэтым шляху з'яўляецца вы — творчая эліта грамадства. Фарміраванне лепшых якасцяў чалавека — ваша высакародная місія.

Гэта да многага абавязвае не толькі творчых работнікаў, але і ўсіх, хто мае дачыненне да мастацкай асветы і выхавання нашага народа.

На заканчэнне хачу пажадаць вам творчых поспехаў і удач. Заканамерна, што ў жыцці кожнага творчага чалавека, як зрэшты, і палітыка, бываюць спады. Але за імі абавязкова прыходзяць творчы ўздым і натхненне. Не ўпускайце гэты момант і на яго хвалі стварайце тое, чаго чакае ад вас наш народ, — высокія ўзоры мастацтва і культуры. (Апладысменты)

Дзякую за ўвагу.



У музеі імя М. Багдановіча прайшла выстава малюнкаў Мінскай абласной школы-інтэрната для глухих дзяцей.

Гэтая выстава стала справаздачай па рэалізацыі праекта "Мастацтва XXI стагоддзя вачамі дзяцей-інвалідаў", за які група настаўнікаў школы на чале з дырэктарам І. Дубовік атрымала грант, фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Эстэтычнае выхаванне і развіццё глухих дзяцей мае адметныя асаблівасці, звязаныя з адсутнасцю ў навучэнцаў



магчымасці паўнацэннага гукавога ўспрымання навакольнага свету. У гэтым выпадку ўзнікае больш інтэнсіўнае развіццё зрокавых функцый і ўзмацняецца пазнанне навакольнага свету праз зрокавыя формы і вобразы.

Прафесійныя мастакі Ф. Ястраб і С. Давідовіч, якія наведвалі выставу, далі высокую адзнаку ёй і такім творам, як "Мае мроі", "Зімовы дзень", Васіля Мартынчыка, "Нацюрморт", Змітрака Чубасова, "Жыццё" і "Вечнасць" Аляксандра Мархеля.

На здымках: Аляксандр Мархель, "Вечнасць"; Васіль Мартынчык, "Мае мроі".

Надзея ПРАКАПОВІЧ, кіраўнік выяўленчай студыі "Васілёк"

"Беларусачка" з іголкай і ніткай

Не так даўно ў Бабруйску прайшла першая выяўленчая выстава курсаў мастацкага рукадзелля "Беларусачка". Не першы год гэтыя курсы працуюць пры мінскім Доме ветэранаў, і вучацца на іх маладыя дзяўчаты, іх маці і бабулі. Узровень работ гэтых непрафесійных майстрых даволі высокі, у чым пераканаліся наведвальнікі выставы.

З прычыны таго, што размясцілася выстава ў бабруйскім Цэнтры творчасці дзяцей і юнацтва, асноўнымі наведвальнікамі яе былі школьнікі, навучэнцы прафэхвучылішчаў і тэхнікумаў. Прыязджалі юныя глядачы і цэлымі класамі з сельскіх школ за 30-40 кіламетраў.

Адметнай рысай, бадай, усіх выстаўленых прац было таемнае і гэтак актуальнае зараз спалучэнне народнага традыцыйнага, хатняга жаночага рукадзелля і сучасных замежных тэхналогій. "Мы карыстаемся ўсёй палітрай ведаў, — патлумачылі кіраўніцы курсаў Вольга Матусевіч, Іна Камінская, што прывезлі працы сваіх навучэнцаў. — Прыносім на заняткі каларыяныя альбомы, замежныя часопісы, беларускую кніжную ілюстрацыю, новыя матэрыялы для работ, абмяркоўваем ідэі. Ходзім на прагляд новых мастацкіх выстаў у сталіцы. А яшчэ мы ездзім да калег у суседнія краіны, асабліва ў Расію, на фестывалі, конкурсы — каб пераняць іхні вопыт".

Экскурсавадом на выставе была старэйшая мінская майстрыха Валянціна Важнова. Яна асвоіла амаль усе "рукадзельныя жанры" жаночай выяўленчай творчасці, што былі прадстаўленыя на выставе: ручная і машынная вышыўка, бацік, лапікавае шыво, фрывалітэ, вырабы са скуры і з бісеру, вязанне кручком і габелен, — і, прыпыніўшыся на хвіліну ля кожнай прывезенай работы, магла раскажаць маленькую гісторыю яе стварэння, афарызм ці показку... Вось такія жывуць у нас жанчыны-чараўніцы ў Беларусі!

Застаецца дадаць, што запрасіла нашых мінскіх майстрых у Бабруйск мясцовая гарадская арганізацыя працоўных жанчын.

Людміла СІЛЬНОВА

"Ён быў прыгожы чалавек. І пісаў ён прыгожа..."

Словы гэтыя сказаў пра Івана Мележа польскі пісьменнік Эугеніюш Кабатц. І колькі ж вялікай праўды і які глыбокі сэнс у гэтых, здавалася б, не надта мудрагелістых словах. Нам жа не трэба ніколі забывацца, што сапраўдная літаратура — прыгожае пісьменства...

Я і цяпер, гаворачы пра светлую памяць аб гэтым адным з самых дарагіх у маім жыцці чалавеку, не магу сказаць, што ў гэтай, адной з самых Вялікіх Кніг у нашай літаратуры, нябеднай і на сусветнага маштабу кнігі, у "Палескай хроніцы", усе старонкі напісаны з зайздроснай пластычнай адчувальнасцю і эмацыянальнай уражлівасцю. Нездарма ж і сам Мележ прызнаваўся, што "ёсць, здаецца, і страты..." І тым не менш, я да канца дзён маіх услед за Нілам Гілевічам буду паўтараць, што "Палеская хроніка" — "вялікая беларуская кніга", хоць некалі некаторыя, не зусім "тулаватыя" людзі ледзь не на ўвесь свет крычалі, што нават "Людзі на балоце" — "гэта яшчэ не раман!..."

Хіба ж можна забыцца пра "славуці" некалі артыкул У. Карпава "Позірк назад", дзе была адчайная спроба адсунуць "Палескую хроніку" на задворкі нашае літаратуры?..

Але ж "Палеская хроніка", паўтараючы словы Аляся Адамовіча, "была занадта буйнай... з'явай, каб яе магла адолець дагматычная крытыка".

Але як жа не нагадаць, як пакутліва доўга, аж да самае смерці пісаўся раман "Завеі, снежань". За дзесяць гадоў напісаліся "Людзі на балоце" і "Подых наваліны" — 50 друкаваных аркушаў. За астатнія дзесяць напісалася ўсяго 13 аркушаў...

Але тут былі не "ідэяны перашкоды"!.. Не трэба нам забывацца, гаворачы пра Івана Мележа, пра самае галоўнае — пра бясконца пакутлівыя хваробы аўтара гэтых нашых несмяротных раманаў...

Якое ж няпростое, нялёгкае было ягонае жыццё!

У дваццаць гадоў у гэтага такога прыгожага тварам чалавека — цяжкае раненне ў правую руку. А ў трыццаць — туберкулёз лёгкіх у самай цяжкай форме. А колькі ж было і іншых невылечных хвароб!..

А якая ж зайздросная ягоная неардынарнасць праявілася ўжо ў 18 гадоў! Юнак з глыбіннай паляшучкай вёскі паступае... у Маскоўскі інстытут гісторыі, філасофіі і літаратуры. Але заглыбіцца ў сусветную духоўную спадчыну не было суджана. Давялося перажыць усе жахі самага пачатку страшэннае вайны.

Ужо летам 1940 года ён удзельнічае ў вызваленні Паўночнай Букавіны, а з першых жа дзён Вялікай Айчыннай вайны — на фронце. На дваццаць першым годзе жыцця, летам 1942 года, ён цяжка паранены...

Каму як не мне, маладзейшаму за яго на пятнаццаць гадоў, скалечанаму немцам на год раней за яго, зразумець лепш ягоную чалавечую неардынарнасць, проста зайздросную таленавітасць, хоць творчы поспех прыйшоў да яго нялёгка...

"Першыя пакуты і радасці творчасці — прызнаваўся ён сваім шматлікім удзячным "простым" чытачам — перажыў над радкамі найўняў вершаў"...

Пачатак прозы "быў — кажучы ягонымі ж словамі — у запісных кніжках", якія ён запаўняў рознымі нататкамі. Але першы, хто адчуў у ім талент, быў Кузьма Чорны. І першая кніжачка прозы пабачыла свет... у 25 гадоў... А першыя ж вершы публікаваў яшчэ да вайны...

Тут не месца і няма, відаць, патрэбы даваць нейкія аналізы, сёе-тое пачуае не толькі аўтарам, але і шырокім чытачом, я паспеў сказаць пры яго жыцці, за што ён — не збаюся гэтага слова — быў мне так удзячны... Зусім жа іншая рэч, калі сам Іван Мележ

у 1973 годзе прызнаваўся, што ён "пісаў "Людзей на балоце" з любоўю, з захапленнем, але не ўскладаў на раман асаблівых надзей..." Для яго "было проста нечаканым", што раман "так горача прынялі чытачы і крытыка"...

"Блізкіх і дарагіх" пісьменнікаў у яго было шмат — прызнаваўся ён у 1973 годзе ў інтэрв'ю часопісу "В мире книг", але лічыў, што ў пытаннях літаратурных уплываў трэба быць вельмі асцярожным, а крытыка наша "нярэдка праз меру катэгарычная ў вызначэнні гэтых літаратурных уплываў".

Тут не месца даваць нейкі "цяперашні" аналіз немалой творчай спадчыны Івана Мележа. Прыгадаю толькі невялічкі ўрывачак з доволі суромага даўняга ліста А. Фадзеева (18.03.1955 г.), у якім ішла гаворка пра раман "Мінскі напрамак": "...А цудоўнага ў гэтай кнізе шмат — галоўным чынам людзі. Вы іх ведаеце, любіце і ў аснове яны Вам у большасці выпадкаў удаліся... адны больш, другія менш, але удаліся".

Менавіта ў гэтым і ёсць найбольшае хараство Мележа-пісьменніка. І Мележа-чалавека!..

Хіба ж магу я забыць не толькі ягоных "Людзей на балоце", але і тыя ягоныя лісты звыш трыццацігадовай даўнасці ў Маскву, поўныя надзеі на тое, што мая... восьмая аперацыя скончыцца, нарэшце, удала. А як шчыра, як старэйшы родны брат, абняў ён мяне, калі я вярнуўся з той удалай — нарэшце! — аперацыі. А колькі ж намаганняў зрабіў ён, каб мяне без ніводнае яшчэ кніжачкі прынялі ў Саюз пісьменнікаў СССР. А як іранічна-добразычліва падпісаў ён мне сваю крытычную кнігу "Жыццёвыя клопаты": "Генадзю Шупеньку — крытыку-прафесіяналу ад крытыка-саматужніка. 22.10.1975 г."

Якія ж мы былі чалавечныя ў тыя гады!

Некалькі згадак пра Івана Мележа

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 7)

У Мележа артыкулы выклікалі добрае ўражанне. Ён казаў пра гэта і мне, і палымяндам, і выдавецкім работнікам, а ў дадатак да ўсяго запісаў у сваім дзёніку: "За апошнім дні парадавала па-сапраўднаму адно: артыкулы (цэлых тры) — вялікая работа пра маю творчасць Д. Бугаёва. Даўно не чытаў пра творчасць такога добрага і галоўнае талкавага слова. Здаецца, я не дарэмна жыў і пакутаваў у літаратуры".

Пасля смерці Мележа гэты запіс неаднаразова друкаваўся (увайшоў і ў 10-томны Збор твораў пісьменніка). Але і я не магу абмінуць яго, бо бачу тут праяву асаблівай высакароднасці Івана Паўлавіча — ён сам дачасна паміраў у росквіце таленту, але клапаціўся пра тое, каб засталося добрае слова пра крытыка, які здаваўся яму вартым увагі.

Ды запісам у дзёніку Мележ не абмежваўся. Мабыць, яшчэ да з'яўлення ў друку трэцяга артыкула ён па тэлефоне адшукаў мяне ў Каралішчавічах (дамашняга тэлефона я тады не меў) і запрасіў да сябе на кватэру, каб у спакойнай атмасферы пагаварыць пра жыццё, літаратуру, чарговыя справы і падзякаваць за ўвагу да ягонай творчасці.

Размова тая заняла цэлы вечар. Ішла яна пад шатландскае віскі, пузату бутэльку якога Мележ прывёз з нейкай замежнай паездкі. Сам ён практычна не піў (не дазваляла здароўе), толькі мачыў губы ў экзатычныя па тых часах заморскія напоі, а мне наліваў па поўніцы.

Гаворка была вельмі шчыра, цалкам даверліва і датычылася многіх праблем. Шмат разважалі і пра ягоную творчасць. Мележ выказаў незадаволенасць тым, як было напісана пра "Мінскі напрамак" у зборніку "Едінство", які ў 1972 годзе выйшаў у Маскве. Пра беларускую ваенную прозу там змешчаны артыкул В. Каваленкі, які шмат пісаў пра Мележа і карыстаўся ягонай прыхільнасцю. А ў гэтым артыкуле Мележу вельмі не спадабалася, што пра "Мінскі напрамак" сказана толькі мімаходзь, фактычна ў адмоўным плане, як станоўчае вылучана толькі "эстэтычная важкасць дакументальнага факта". А Мележ не быў жа проста дакументалістам, які

ўсяго толькі занатоўваў вядомыя факты. Ён напісаў мастацкі твор, якому аддаў багата сілы і здароўя. "З вялікім хваляваннем і адданасцю пісаў я свой раман. Пяць гадоў працягвалася гэтае неярлівае, ліхаманкавае гарэнне. Я жыў сваёй кнігай днём і ноччу. Пазней, здаецца, нічога падобнага не было. Можна, усё было так таму, што гэта была першая мая, як мне здавалася, сапраўдная рэч. Першая вялікая любоў, першая надзея". І яшчэ: "5 гадоў працы над раманам. Днём на прагулках — ноччу — усё аб рабоце. Да знемажэння. Марафонскі бег".

Гэта гаварылася яшчэ пра першую рэдакцыю "Мінскага напрамку" (1947—1952), які пісьменнік потым дапрацоўваў шмат разоў. Толькі пра генерала арміі Чарняхоўскага, які ў перыяд разгрому гітлераўцаў у аперацыі "Баграціён" камандаваў Трэцім Беларускай фронтом, Мележ дапісаў не менш за сотню старонак, апублікаваных у 1970 годзе. А Каваленка ў сваім артыкуле

нават не ўпамінаў Чарняхоўскага, паказанага ў мележаўскім рамане. І гэта пры тым, што, напрыклад, А. Фадзееў яшчэ ў 1955 годзе адзначаў як удачу Мележа вобраз Чарняхоўскага. "Адчуваецца, што Вы шмат працавалі над сваім раманам, уклалі шмат любові ў людзей, пра якіх напісалі". Чарняхоўскі "ўвогуле атрымаўся жывым і відаць, што гэта камандуючы, і гэта, увогуле, Ваша ўдача". Праўда, Фадзееў заўважыў у "Мінскім напрамку" і пэўныя недапрацоўкі і таму добразычліва параіў: "Папрацуйце ж яшчэ над сваім раманам, каб яго мог чытаць і любіць шматмільённы чытач, а не дзесяткі тысяч. Раман гэтага варты".

Такім чынам, Мележава незадаволенасць крытыкам мела важкія падставы. І я выслухаў усе ягоныя нараканні на Каваленку без прычанняў. У сваіх артыкулах я таксама пісаў пра недахопы "Мінскага напрамку", але, супаставіўшы розныя рэдакцыі, прыйшоў да высновы,



І. Мележ з П. Панчанкам.

Фота Ул. КРУКА

Колькі было духоўна багатых і душэўна добрых шчырых сяброў.

Хай мне даруецца такая "самарэклама", але ж я дзякую Богу, што ў мяне былі такія блізкія мне людзі, якімі можа ганарыцца ўся наша краіна, як Аляксандр Адамовіч і Сцяпан Александровіч, Варлен Бечык і Рыгор Бярозкін, Уладзімір Дубоўка і Мікола Ермаловіч, Уладзімір Калеснік і Уладзімір Караткевіч, Генадзь Кахановіч і Міхась Ларчанка, Вера Палтаран і Юльян Пшыркоў, Рыгор Семашкевіч і Барыс Сачанка, Ян Скрыган і Аляксандр Ставер, Міхась Стральцоў і Максім Танк, Васіль Хомчанка і Іван Чыгрынаў, Рыгор Шкраба, Яўгенія Янішчыц, Фёдар Янкоўскі...

Ёсць і цяпер некалькі дзесяткаў блізкіх майму сэрцу і вядомых нашаму цяперашняму чытачу — ад Серафіма Андраюка да Міхася Тычыны... Толькі ж нешта апошнім часам мы душэўна "сцяліся"...

І хіба ж цяпер такая наша літаратура, якой яна была ў 60-я гады?.. Амбіцый і сэнна хапае. Але ж!..

Хай ужо даруецца мне такая мая "самарэклама". Але ж хіба магу я не дзякаваць Богу, што ён паслаў мне такіх людзей, як Максім Танк, які ўратаваў мяне ад самагубства ў мае трыццаць тры гады, калі я быў на самым краёчку свайго жыцця, калі адзін "высокі" універсітэцкі начальнік заявіў: "Какого х... вы его взяли в аспирантуру?.. Ему давно пора в дом инвалидов...". І Іван Мележ, які сваімі "Людзьмі на балоце" абудзіў мой сякі-такі духоўны патэнцыял...

Крытыка не можа, не мае права быць спадарожніцай літаратуры — тым больш яе служанкай. Мы не павінны траціць вышынні крытэрыяў і зыходзячы з сапраўдных вышын нашай Літаратуры, якая ва ўсе часы жыла ў не надта заздросных умовах, мы абавязаны напамінаць пра каласальныя мажлівасці мастацкага слова. Дай жа нам Божа, каб наша літаратура і ў новым веку дасягала такіх сапраўдных вышын, якія былі ў веку мінулым!..

Хоць і жахліва зацягвае нас наша сучаснае Балоце, але ж мы павінны быць Людзьмі...

А абяперціцца ж ёсць на што — на Літаратуру, у якой назаўжды застаецца са сваім народам побач з Янкам Купалам, Якубам Коласам, Максімам Багдановічам, Максімам Танкам... і Іван Мележ.

Генадзь ШУПЕНЬКА

што шматлікія дапрацоўкі ўсё ж значна палепшылі твор, хоць і не перайначылі яго карэнным чынам. Мележ з гэтым не стаў спрачацца, а за ўважлівы аналіз розных рэдакцый і пахваліў, сказаўшы, што гэты зроблена ўпершыню.

Пярэчанні ў яго былі адносна аповесці "Гарачы жнівень". Мая ацэнка гэтага твора здалася яму залішне крытычнай у нейкіх момантах. І ён папрасіў, каб я ў далейшым больш выразна падкрэсліў праўдзівасць паказу ў гэтым творы пасляваенных цяжкасцей. Вядома, я потым так і зрабіў.

Шмат гаварылася пры той сустрэчы пра Серафіма Андраюка. Яго Іван Мележ цаніў як таленавітага і прынцыповага даследчыка, гарача падтрымліваў, калі ў выдавецтве "Беларусь" пачаліся нападкі на кнігу крытыка пра беларускую прозу другога пасляваеннага дзесяцігоддзя. У віну Андраюку тады паставілі высокую ацэнку твораў І. Мележа, Я. Брыля, В. Быкава, У. Караткевіча. Андраюк адмовіўся выступіць у ролі распінальніка гэтых пісьменнікаў. І набор ягонаў кнігі, нягледзячы на энергічнае заступніцтва кіраўнікоў Саюза пісьменнікаў і самых аўтарытэтных тагачасных крытыкаў, у выдавецтве "Беларусь" рассыпалі. Каманда ішла з ЦК КПБ. Праз некалькі гадоў тую кнігу пад новай назвай ("Жыццё. Літаратура. Героі") надрукавала выдавецтва "Навука і тэхніка". І нікога страшнага ў савецкім грамадстве не адбылося.

У гэтым жа выдавецтве ў 1974 годзе выйшла напісаная супрацоўнікамі Інстытута літаратуры кніга "Стыль пісьменніка", у якой мележаўскі стиль удумліва і глыбока аналізаваў С. Андраюк. У цэлым Мележ гэты аналіз, вядома, прымаў, але разам з тым убачыў у даследчай працы крытыка яўную недаацэнку таго, што было створана да "Палескай хронікі". Убачыў слушна, бо Андраюк сцвярджаў і такое: "У раманах "Людзі на балоце" і "Подых навалніцы" стиль пісьменніка канчаткова акрэсліўся, праявіўся як мастацкая рэальнасць. Папярэдня творчасць — гэта толькі пошукі арыгінальнага стылю, пошукі сябе. У ранейшых творах пры ўсіх іх больш ці менш значных вартасцях не заўсёды можна было ўбачыць закончанасць і ўзаемаабумоўленасць розных элементаў мастацкага цэлага. То жыццёвы матэрыял некалькі рэзка выпіраў сваімі знешнімі абрысамі, то аўтарская думка праходзіла яркай стужкай



Зямляк Івана Паўлавіча.
Фота Я. ПЯСЕЦКАГА

Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ

● Памяці Івана МЕЛЕЖА
*О так, мы людзі на балоце,
Яго не проста асушыць.
Здаўна ва ўціску і галоце,
Але затое з прагай жыць.*

*Цярець вучылі чужаніцы,
Хліцца долы без віны.
Наш чалавек таму баіцца
Начальства, сваркі ды вайны.*



Я. Сіпакоў, І. Мележ, Я. Янішчыц, А. Кудравец, А. Жук, 1975 г.

па паверхні, падпарадкоўваючы сабе матэрыял, то багаты матэрыял жыцця некалькі разоў распыраўся, існаваў сам па сабе ў шматлікіх яго праўдзівых, нярэдка ў знешніх, выпадковых сувязях. Недастаткова адчувалася аўтарская перажытасць, асабістая далучанасць да падзей і характараў".

Калі б так было напісана не Андраюком, а якім-небудзь нядобразычліўцам, дык Мележ, як мне здавалася, успрыняў бы гэта больш спакойна. Але менавіта ад С. Андраюка ён такога выпадку ніяк не чакаў. Дзеля справядлівасці трэба сказаць, што пры перадруку сваёй працы і ў іншых артыкулах Андраюк такіх выпадкаў больш не паўтараў.

А напрыканцы сустрэчы з Мележам за яго гасцінным сталом я, жадаючы сказаць хоць нейкую прыемнасць гаспадару, паабяцаў адкрыць чарговую зборніку артыкулаў пра яго творчасць. Мележ прыязна засмяяўся і параў больш прасты, на яго думку, варыянт: зрабіць пра Івана Паўлавіча (такі зварот ужыў ён сам) асобную кнігу. Саюз пісьменнікаў падтрымае, паабяцаў ён (тады выдавецкія планы па літаратуры ўзгадняліся з СП).

Мне гэтая ідэя спадабалася. І я неўзабаве дамовіўся ў выдавецтве "Мастацкая літаратура", што аператыўна падрыхтую кнігу пра Мележа. Згода была лёгка дасягнута, бо і Іван Паўлавіч гутарыў на гэты конт з выдавецкімі работнікамі. Але дапісваць апошні раздзел кнігі (яна мае назву "Вернасць прызначэнню" мне ўжо давалася пасля смерці пісьменніка).

Пра ягоную цяжкую хваробу было вядома. Але мы некалькі разоў з гэтым і хуткай развязкі не чакалі. Таму смерць Івана Паўлавіча абрынула на галовы яго прыхільнікаў як страшэнны ўдар, які проста ашаламляў. І мы, магу цяпер публічна прызнацца, плакалі горкімі слязьмі, бо бяды ўяўлялася невымерна цяжкой.

Пра гэта я спрабаваў сказаць і ў некралогі, які мне прапанаваў надрукаваць у "Весніку БДУ". Прапанава зыходзіла ад галоўнага рэдактара гуманітарнай серыі А. Я. Супруна, які ведаў мяне па працы на фільмаку. Некралог ішоў як артыкул за маім подпісам. Рэдактар мой тэкст не правіў, але без майго ведама выкрэсліў фразу пра тое, што пасля Купалы і Коласа смерць Мележа стала самай вялікай стратай для Беларусі і яе літаратуры. Мне і цяпер шкода той фразы, не пушчанай у

Віктар ЯРАЦ

Святло Беларусі

Памяці сейбіта

*Цешыцца:
— Не ўстоіш на нагах! —
Гандляроў абложная навала.
Як паходні, асвятляюць шлях
Каліноўскі, Колас і Купала.*

*Скроні болем апячэ не раз —
і дакор, і распач ці адгоніш?
Промнямі надзеі ў змрочны час
глянуць Багушэвіч, Багдановіч.*

*І ўсмехнецца хмурны далягляд,
і ў жыццё, і ў чалавека вершы —
гэта пасылаюць свой погляд
Караткевіч, Адамовіч, Мележ.*

Масей СЯДНЁЎ



Памёр вядомы беларускі пісьменнік Масей Сяднёў.

Масей Ларыёнавіч Сяднёў нарадзіўся 1 верасня 1915 года ў вёсцы Мокрае Касцюковіцкага раёна Магілёўскай вобласці ў сялянскай сям'і. Пасля заканчэння Саматэвіцкай сямігодкі вучыўся ў Мсціслаўскім педагагічным тэхнікуме (1930—1932). У 1933 г. паступіў на літаратурна-лінгвістычнае аддзяленне Мінскага вышэйшага педагагічнага інстытута, але на апошнім курсе быў арыштаваны. Высланы на Калыму, дзе ён адбыў 5 год у лагерах. Напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны яго прывезлі ў Мінск для перагляду справы. Падчас акупацыі апынуўся на волі. Жыў у вёсцы Мокрае. У 1943 годзе выехаў у Беласток, затым — у Берлін. Спачатку жыў у Германіі і настаўнічаў у беларускай гімназіі ў Міхельсдорфе, а ў 1950 годзе перасяліўся ў ЗША, дзе выкладаў рускую мову ў адным з універсітэтаў штата Індыяна. У 1969—1983 гг. працаваў на радыёстанцыі "Свабода" (Мюнхен, ФРГ). Потым жыў у горадзе Глен-Коў (ЗША).

У друку з першымі вершамі і апавяданнямі выступіў у 1933 годзе ў часопісе "Работніца і калгасніца Беларусі" і ў газеце "Чырвоная змена". Змяшчаў асобныя творы ў часопісе "Польмя рэвалюцыі", газетах "Савецкая Беларусь", "Літаратура і мастацтва", альманаху "Аднагодкі".

Масей Сяднёў — аўтар кніг паэзіі "У акіяне начы" (1946), "На край света" (1947), "Спадзяванні" (1947), "Цень Янкі Купалы" (1947), "Ля ціхай брамы" (1958), "Патушаныя зоры" (1975), "Ачышчэнне агнём" (1985), "А часу больш, чым вечнасць" (1989). Пяру Масея Сяднёва належаць раманы: "Раман Корзюк" (1985), "І той дзень надышоў" (1987). Усе гэтыя кнігі былі выдадзены за мяжой. Ён напісаў успаміны пра Янку Купалу і Якуба Коласа.

У апошнія гады творы Масея Сяднёва шырока друкавалі ў Беларусі.

Светлая памяць пра беларускага пісьменніка Масея Сяднёва назаўсёды застаецца ў нашых сэрцах.

Саюз беларускіх пісьменнікаў

3 удзельнікаў паўстання

Юзаф Такажэвіч (нарадзіўся 8 студзеня 1841 года, памёр 2 жніўня 1919-га) зарэкамендаваў сябе як публіцыст, пісьменнік, крытык. А яшчэ ён вядомы як удзельнік паўстання 1863—1864 гадоў, пасля разгрому якога царскімі ўладамі жыў у эміграцыі. Рэдагаваў першыя дзве рэвалюцыйна-дэмакратычнае выданне на польскай мове "Супольнасць", якое спачатку выходзіла ў жэнёўскай друкарні А. Герцэна. У Парыжы разам з В. Ражалоўскім выдаваў польска-літоўска-беларускі часопіс "Грамадскі гавор". Па вяртанні ў 1882 годзе на радзіму, супрацоўнічаў з польскамоўным часопісам "Край", што выходзіў у Пецярбургу. У 1902—1904 гадах жыў у маёнтку М. Федароўскага на Слонімшчыне. Ю. Такажэвіч напісаў аповесці "Пан сляпы Павал" і "Пан глухі Гавал", успаміны "У дні вайны і голаду". У артыкуле "Рускае пытанне" аналізаваў становішча рускага і беларускага народаў.

Дзмітрый БУГАЕЎ

Абыпрашtosькі

Заснежаны дворык перад гуманітарным ліцэем. Дзяўчынка, як струнка, раскінула рукі і цягнула тварыкам у заціснутае горада мнэба: "Чаму мы не птушкі?!". У мільённы раз і ўсе без адказу. Чаму?! А можа ж, можа! І я ў снах летаю, хоць і сорака. І сбра гэта ж, у снах. І знаёмы сябраў. Паўкроку да явы, паўзыхае, аперыцца: з мараў, злосці і вершаваных радкоў. І калі-небудзь, калі абрыдзе да краю, адштурхнёмся ад куп'я, узаўемся над усім і пашыбуем клінам, упэўнена і дзёрзка, з песняй і вяслым мацюгом. І аўстралійскі непісьменны абарыген, напалоханы клеткамі, утаропіцца з зайздрасцю ў неба: "Затапчы мяне камар! Гэта ж беларусы паляцелі!". А планета Беларусь з вышыні ўсе меней і меней, усё драбней і драбней...

У кожным лімаўскім кабінце — вялізны цвік пад столлю. Раней лены-сталіны віселі, а цяпер мы на іх свае крылы вешаем. Часцей у неба глядзіце, спадары!

Лепшы помнік беларусу? Люстэрка! І ўсталяваць на самым галоўным пляцы. І падпісаць: "Вось ён які, звычайны беларус". Падыходзь — разглядай. Можна індывідуальна. А для стварэння, так бы мовіць, калектыўнага вобраза — можна аддзелама і брыгадама. Але кожнаму у люстэрка глядзець! Доўга, пранікнёна, уважліва. Ва ўласныя вочы. Дзеся нацыянальнага ўзаемаразумення і ўсведамлення важнасці гістарычнага моманту... Вачэй не адводзіць! Куды?! Глядзець! Вярніся!.. Дзівак — пайшоў, пабег, знік. Сорамна? Страшна?.. Цікава. Падыходзь сам. Угледзеўся з разумным выглядом: халера ясная — пуста! Памацаў сябе — быццам ёсць; а ў люстэрку — як карова языком... Як жа? Што ж гэта?! Зноў зірнуў з надзеяй — ну ні трасці! Толькі адбітак крамы "Віно-гарэлка" за спіной. Плюнуў, павярнуўся, пабег па пляшк... Занадта рэалістычны помнік атрымаўся!

— Не трэба хвалявацца. Я — побач. Гэта мая прафесія — дараваць і падбадзераць. Усе за мной — і ваша акенца таксама аблашчыць сонца!
— Ды мы б, васпане, самі...
— З вашай сціпласцю? Не хопіць розуму! А мяне — вучылі. Толькі я ведаю, як і дзе!
— Ну, калі так...
— Толькі так! Інакш і не бывае... Пачынаем! Там, дзе не расце, — пераараць. Дзе заворана — раз-

грэбсці. Зерне — у засеці. Кароў — на пашу. Ты адказваеш за штучнае асемяненне. Ты — за хлебаздачу. А я — за ўсіх вас... Давай! Усім кагалам! З песняй! Давай! Давай...

У суседа з першага паверха — дзве жыццёвыя жарсці: кніжкі і гарэлка. Як ён, бядак, усё гэта сумяшчае? Сустрэў яго пахмурнага гэтакім жа пахмурным і безнадзейным ранкам. "Перабраў нанач Быкава, — скардзіцца больш чым сур'езна. І дадае ледзь не па-шэкспіраўску. — А пахмяляцца чым? Ну, чым?!"

Помніку не пашанцавала. Ён (бывае ж такое!) не памятаў, у гонар каго і калі быў пастаўлены на гэтым шматлюдным пляцы. Яго ніхто не заўважаў, апрача нахабных перакормленых гарадскіх галубоў. Дворнікі кожную раніцу старанна счышчалі з помніка сляды птушынай "увагі". Помнік сумаваў. Ніхто не прыносіў да ягонага падножжа кветак, ніхто не схіляў галавы, хаваючы мужнюю слязу... Ноччу, калі супакойваліся апошнія трамваі, помнік, па-пенсіянерску пыхкаючы, цяжка сыходзіў з пастамента на асфальт. Палохаючы цышыню хісткім чугунным тулатам, абыходзіў навакольныя вуліцы і праспекты. Хацеў успомніць і не мог. І ніхто, апрача начнога рэха, не адгукнуўся на старэчы энк: "Хто я? Дзеся чаго я? Навошта я?" На досвітку, зняможаны ўшчэнт, ён сарамліва ўладкоўваўся на пастаменце. Прымаў ранейшую, глыбакадумную і дзяржаўна-назаклапочаную, паставу, камянеў і з асалодаю чакаў, калі ж прыляцяць удзячныя галубы...

У Веры — гаючыя чыстыя вочы. Выратавальная шчырасць у кожным дотыку Надзеі. У шчаслівых абдымках Любові нават смерць здаецца высакароднай і асэнсаванай. Але! Не быў бы чалавек чалавекам. Сорамна, нятульна, непрактычна. З бегу збіваецца на хаду, з упэўненасці — на заляцанне. Кожны рух — баязлівы, кожнае слова — фальшывае. Уцягваецца імгненна і не зважае, як хтосьці ціхенька падкрадаецца ззаду, мацае за плячо і нашэптвае, супакойваючы:
— Усё добра, родны. Мы з табой, даражэнькі!
— Хто вы?!
— Здрада, Хлусня, Зайздрасць...

Збузаваная гадамі бамжыха засяроджана "рэвізуе" кійком смеццэвы кантэйнер. Яна шукае старасць. Нямоглу і безнадзейную. Нявыспаны літаратар ліхаманкава

корпаецца ў словах. Змагаючыся з уласным сумневам, ён сутаргава намацае ісіну. Імгненную і няўлоўную.

Стомлены ўласнай шматзначнасцю чыноўнік ваяўніча імкнецца давесці ўсім, што ён камусьці патрэбны. Ён прагне самазацвярдзення. Як заўжды, не там і не так.

Вясковы дзядзька, знявечаны бездапаможнай калгаснай вытворчасцю, шамаціць увечары газетамі, пстрыкае пераключальнікам тэлеканалаў, у роспачы чухае патыліцу, бо ніяк не дакапаецца да сэнсу ва ўсім, што адбываецца наўкола...

Усе шукаюць тое, чаго ніколі не гублялі. Мне ж проста надакучыла. Запарваю гарбат, уключаю музыку, адчыняю фортку, гляджу, як падае снег. Вучуся проста жыць. Хто са мной?!

У кожным гарадку, у кожнай вёсцы быў калісь "штатны" вар'ят. Свой, дамарослы, адзіны і непаўторны. Надзвычайна карысны ў якасці нагляднага і пераканаўчага гаранту

псіхічнай паўнаценнасці астатніх. Як мы ганарыліся сваім местачковым вар'ятам! Ён, нябога Коля Хай (незразумелага ўзросту, з доўгімі рукамі і дзіцячым тварам), і не здагадаўся пра высакародства ўласнай місіі. І куды б ні спыталіся нашы местачкоўцы (на службу, у піўную, у краму), час для заўжды надзённага і важнага пытання знаходзіўся ў кожнага:
— Коля, ты дурань?
— Ага! — радасна згаджаўся той, саромеючыся шчаслівай усмешкі.

І ад гэтага адказу на душы ва ўсіх адразу спакойна. Жыццё ішло сваёй звычайнай правільнай хадой. Разумныя займаліся сваімі разумнымі справамі, а дурань — заставаўся дурнем. Мы, ушчэнт разбэшчаныя Колевай прысутнасцю, так і не заўважылі, як ён памер. Страта ағаломшыла. Замены, як ні стараліся, падрыхтаваць не здолелі. Богавы рэзерв на вар'ятаў-нябогаў па нейкай невядомай прычыне вычарпаўся да краю. Менавіта з таго часу жыццё пачало спаўзаць у бездань.

Яўген РАГІН



Фота В. ЦУРАНАВА

ЛІТАРАТУРА
І МАСТАЦТВА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ

Саюз беларускіх
пісьменнікаў;
рэдакцыя газеты
"Літаратура і мастацтва"

ВЫХОДЗІЦЬ
З 1932 ГОДА

Галоўны рэдактар
Алесь ПІСЬМЯНКОЎ

РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:
Вольга БАРАБАНШЧЫКАВА
Святлана БЕРАСЦЕНЬ,
Павел ВЕРАБ'ЁЎ,
Алесь ГАЎРОН —
адказны сакратар,
Мікола ГІЛЬ,
Алесь МАРЦІНОВІЧ,
Яўген РАГІН,
Людміла РУБЛЕЎСКАЯ,
Віктар ШНІП —
першы намеснік
галоўнага рэдактара

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:

220005, Мінск,
вул. Захарова, 19

ТЭЛЕФОНЫ:

прэммная рэдакцыя —
284-8461

намеснік галоўнага
рэдактара — 284-8525,
284-7985

АДДЕЛЫ:
публіцыстыкі — 284-8204
пісьмаў і грамадскай
думкі — 284-7985
літаратурнага
жыцця — 284-8462
крытыкі
і бібліяграфіі — 284-7985
паэзіі і прозы — 284-8204
музыкі — 284-8153
тэатра, кіно
і тэлебачання — 284-8153
выяўленчага мастацтва,
аховы помнікаў — 284-8462
навін — 284-8462
мастацкага
афармлення — 284-8204
фота-
карэспандэнт — 284-8462
бухгалтэрыя — 284-8462

Пры перадруку просьба
спасылацца на "ЛіМ".
Рукапісы рэдакцыя
не вяртае і не рэзэнзуе.
Пазіцыя рэдакцыі
можа не супадаць
з меркаваннямі
і думкамі аўтараў
публікацый.

Набор і вёрстка
камп'ютэрнага центра
тыднёвіка "ЛіМ"

Выходзіць раз на тыдзень
па пятніцах

Друкарня
"Беларускі Дом друку"
(г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 77)

Індэкс 63856
Наклад 2865
Нумар падпісаны ў друку
8.2.2001 г. у 17.30
Рэгістрацыйнае
пасведчанне № 715
Заказ 774

Д 1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Суфлёр

ПАДКАЗКІ—АНОНСЫ—ПАРАДЫ АД "ЛІМа"

ВЫСТАВЫ

Палац мастацтваў

Тут доўжыцца выстава
твораў Пётры Сергіевіча

Музей сучаснага

выяўленчага мастацтва
З 6 лютага праходзіць
выстава гродзенца Юрыя
Якавенкі. А з 13 лютага —
вернісаж Андрэя Басалыгі.

РАМПА

Тэатр оперы

10 лютага — "Дон Кар-
лас"

11 лютага — "Севільскі
цырульнік"

13 лютага — "Кармэн"

15 лютага — "Рыгелета"

Купалаўскі тэатр

10 лютага — "Піраміда
Хеопса"

11, 14 і 15 лютага —
"Чорная панна Нясвіжа"

16 лютага — "Парфен і
Аляксандра"

Тэатр імя Горкага

11 лютага — "Вар'ят і
манахія"

13 лютага — "Хто твой
каханак, Жазефа?"

14 лютага — "Баляван-
не падчас чумы і..."

15 лютага — "Дэметры-
ус"

16 лютага — "Вольны
шлюб"

Малая сцэна

Купалаўскага

10 і 11 лютага — "Брат
мой, Сыман"

16 лютага — "Трыстан
і Ізольда"

Тэатр лялек

10 лютага — "Кот у бо-
тах"

11 лютага — "Вясёлы
цырк"

Тэатр драмы "Дзе-Я?"

10 і 15 лютага — "Іва-
наў"

14 лютага — "Каханне
— книга залатая"

Музычны тэатр

10 лютага — "Жызель"

11 лютага — "Даратэя"

14 лютага — "Марыца"

15 лютага — "Прынца-
са цырка"

16 лютага — "Цыганскі
барон"

Тэатр балета

11 лютага — "Бахчыса-
райскі фантан"

14 лютага — "Карсар"

16 лютага — "Жар-
птушка" і "Вясна свяшчэн-
ная"

Тэатр-студыя

кінаакцёра

11 і 13 лютага — "Ай-
седора. Танец каханья"

14 і 15 лютага — "Філу-
мена Мартурана"

16 лютага — "Выспа
нашай памяці"

Дзяржаўны

музей гісторыі

беларускай літаратуры

13 лютага, 17.00. Веча-
рына "Каханне і паэзія",
прысвечаная дню Святога
Валянціна, з удзелам Леані-
да Дранько-Майсюка.

ПАРАДЫ

Павел САКОВІЧ

Лінгвістычная ахвяра

І пры абходзе
доктар кіне

Пагляд. Ля ложка
спыніць крок.

Калегам штосьці
на латыні

Між іншым скажа,
і — маўчок.

Юрась СВІРКА

Ляжу сам-насам
я з хваробай.

Зусім не ведаю, з якой.

Крыху бакі балаяць,
вантробы,

Ды не гавораць,
што са мной.

Я з доктарам
агульнай мовы

Ніяк не здолею знайсці.

Ён на латыні штось
прамовіць

І хоча прэч хутчэй пайсці.

Яму на мове беларускай

"Ану, — кажу, — перакладай.

Ты на латыні не плявузгай,
А лепш па-нашаму давай!"

Прафесар развядзе рукамі:
Па-нашаму ні бэ, ні мэ.

Ну як з такімі доктарамі
Паразумецца ўрэшце мне?

Я лінгвістычнай
стаў ахвярай,

Такога маху раптам даў:
Не ўзяў Скарынікіна да пары,

Каб мне
латынь перакладаў!

Небяспечны секс

Яшчэ адна парвалася струна.

Ну, што ж, цяпер бывай, мая гітара...

Віноўны сам. Спагады не прашу:

Напэўна, быў няздатны я музыка.

Акно завешу, з вершам саграшу

І на святыя памалюся зыкі.

Мікола ШАБОВІЧ

Я доўгі час з гітараю дружыў.

Яна ж пакінула мяне аднойчы:

Відаць, няздатны я музыка быў.

Яшчэ ж раптоўна з вершам саграшыў
Той незабыўнай і чароўнай ноччу.

Хоць гэта, кажуць, небяспечны секс,
Сабраў з тых вершаў — цэлыя гарэмы...

А, можа, схільнасць гэту б я адсек,
Каб раптам саграшыў... з якой пазмай?

Беларускі калегіум

ЗАПРАШАЕ

13 лютага — Лявон Баршчэўскі, "Тэкст як падставовы чынік культуры"

20 лютага — прэзентацыя кнігі гарадзенскіх паэтаў з удзелам аўтараў

27 лютага — Юрась Барысевіч, "Перформансы А. Пушкіна"

Лекцыі і прэзентацыі аббудуцца ў Цэнтральнай бібліятэцы імя Я. Купалы (Вул.

В. Харужай, 16).

Пачатак у 18.30